

МІКОЛА ЕРМАЛОВІЧ

НА СЛЯДАХ АДНАГО НІФА
/ЦІ было літоускае заявление Беларусі?/

I. НА ЎЗРОУНІ ХУІ СТАГОДДЗІ

Як гэта мі даўна, але I сёня гісторычнай навуке пасобныя першыды гісторы Беларусі падае ў святле розных домыслу I міфу. Адным з такіх міфу, занесеным у наўчны месца блізечнай Іоціні, з"яўліеніца сцверджанне аб заявленні літоускімі феадаламі беларускіх земляў. Гэта заявленне началося пісьмам у сярэдзіне XIII стагоддзя I прывяло да утворэння Вялікага Княства Літоўскага, у якім Беларусь быццам бы займала падначаленое становіча.

Міф гэты мае даўнюю гісторыю. Ён узімк якэ ў ХУІ ст., калі Іхла вострая барыцьба Рускай дзяржавы за беларускіх I украінскіх землі, якія знаходзіліся ў той час у складзе Вялікага княства Літоўскага. Тады была выкарыстана не толькі вайсковая сіла, але I Ідзялагічныя сродкі барыцьбы. Патрабна было паказаць законныя права Рускай дзяржавы на беларускіх I украінскіх землі. Гэта I было адной з мат літаратурна-публістычнага твору "Сказание о князьях владимирских", які з'явіўся ў першай троці ХУІ ст.¹⁾ Даўля гэтага у яго I быў уключаны раздел "Родословие литовских князей", змест якога коротка зводзіца да наступнага.

Б
Ратуючыся ад татарскага пагрому Батыя, якіх чыцінец, які пісьмам быў родам са смаленскіх князёў, уцёк у Камойц /адну з літоускіх зямель, займаўшую заходнюю частку сучаснай Літвы/, пасяліўся там I акініўся з дачкой аднаго бортніка. Цераз 30 гадоў ён быў забіты які перуном. Пасля гэтага жонку Віцінца забраў яго раб-коних Гегіменік. I вось у хуткім часе Маскоўскі князь Юрый Данілавіч паслуу гэтага Гегіменіка "на Волоскую землю и на Киевскую" /г.зн. на Украіну. - М.Е./ "И на Фьи сю страну Меньшика"/г.зн. у Беларусь/.
М.Е./ браць з Іх царскіх дані. Гегіменік "мужъ храбр зело и велика

1. Р.П.Дмітрыева "Сказание о князьях владимирских", М. - Л. 1955., стр.109.

разума", беручы дані, накап'ю многа багаццяу, пачаў валодаць мно-
гім землямІ, дзякуючы нязгодамІ міжусобнай барацьбе паміж рус-
кім князямІ /"великих государей русских князей не согласьем и
межусобными браньми"/ стаў першым вялікім літоўскім князем.¹⁾

Палітычная мэта гэтай выдуманай гісторыі пра літоўскіх кня-
зёў Віценя і Гедыміна была ясная: літоўскія князі, выкарыстаўши
цяжкія для Русі часы, незаконна прысвоілі сабе украінскія і бела-
рускія землі і зараз павінны вярнуць іх законнымі іх гаспадарам —
маскоўскім князям.

Само сабой зразумела, што ў Вялікім княстве літоўскім усё
гэта не магло застацца без адказу. Тым больш, што ў 1561 г. Вялі-
кае княства літоўскае уступіла ў лівонскую вайну, і пагроза страты
ім беларускіх зямель стала реальнасцю: у пачатку 1563 г. рускія
войскі Івана Грознага занялі Полацк — старахніную сталіцу Беларусі.
Менавіта у гэты крытычны момант і з"яўлявіца так званыя літоўскія
летапісы і пазней створана на іх матэрывахе "Хроніка" польскага гіс-
торыка ХVI ст. М. Стрыйкоўскага. Гэтыя творы побач з іншымі мэтамі
павінны быті даказаць гісторычныя права Вялікага княства літоўска-
га на беларускія землі і асабліва на Полацк, заняты ў той час рус-
кімі войскамі. Захоп літоўскімі князямі беларускіх зямель літоўскія
летапісы і "Хроніка" Стрыйкоўскага, як і "Сказание о князьях вла-
димирских" таксама адносяць да часу татарскага нашэсця Батыя, толь-
кі прыпісваюць гэта другім асобам, а менавіта жамойцкім князям. Чам-
му гэта так, стане зразумелым, калі напомнім аб тым, што вялікую
роль у падрыхтоўцы "Хронікі" Стрыйкоўскага адыграў Жмудскі епіскап
Гедройц — ідеялаг літоўскай /правільней — жмудской/ нацыянальной
партыі у палове ХVI ст. Ён забяспечыў Стрыйкоўскага шматлікімі

I. Р.П.Дмитриева, указ.тв. стар. 179-180.

I, відаць, адредагаванымі ім летапісамі. Гедройц і фінансаваў над-
рукаванне "Хронікі" у Кёнігсбергу. ^{е ё 4/1562} Можна думасць, што ў гэты час
з мэтай скрыць гісторычную праўду і быў зішчаны полацкі летапіс.

Таму не дзігуна, што ў літоўскіх летапісах і "Хроніцы" Стрый-
коўскага менавіта вялікі князь Жамойцкі Мантвіл, убачыўши, што ў
выніку нашэсця Батыя руская старона апусцела і князі рускія разаг-
наны, даў войска свайму сыну Ердзівілу, і той, перайшоўши раку
Віллю, а пасля і Нёман, знайшоў гару прыгожую, заснаваў на ёй го-
рад, назваў яго Навагрудкам і зрабіў яго сваёй сталіцай. Пасля гэтай
жа сама ўзнавіў другія гарады, разбураныя і спустошаныя Батыем.¹⁾

Аўтары літоўскіх летапісаў і Стрыйкоўскі да непазнавальнасці
забываюць гісторыю, перастаўляючы падзеі, перайменоўваючы гісторыч-
ных асоб, а то і проста ідуучы на падлог. У гэтых адносінах вельмі
характэрна передача падзеі, якія нібыта прывялі да заваявання літоў-
цамі Полацку. Тут засталіся некаторыя даты, якія даюць магчымасць
аднавіць гісторычную праўду.

У Іпац'еускім летапісу па 1162 і 1167 гг. рассказваеца аб
міжусобнай барацьбе полацкіх і мінскіх князёў. У 1162 годзе полац-
кі князь Рагвалод пайшоў на аднаго з мінскіх князёў Валадара Гле-
бавіча, які княжыў у Гарадцы, на тэрыторыі Літвы. Валадар, ухілі-
шыся ад бою днём, ноччу выступіў з сваімі войскамі, набранымі з літоў-
цаў, на палачан і разбіў іх. Паражэнне было страшным, і Рагвалод
пабаяўся варочацца назад у Полацк. Палачане ўзялі сабе новага князя
Усяслава Васількавіча.²⁾ У 1167 г. ужо сам Валадар Глебавіч пайшоў
на Полацк і разбіў палачан. Усяслаў Васількавіч уцёк з Полацку ў

1. "Хроника Быховца", М., 1966., стар. 37-39

2. "Полное Собрание Русских Летописей" /ПСРЛ/, т.2, 1908 г.,
стар.519 /у далейшым спасылкі на выданне гэтага года/.

Віцебск, а Валадар Глебавіч стаў на кароткі час полацкім князем.¹⁾

У той час шашоўскі з дзядуем
карыснога саславітіці беся
у оху дрэдзішчы, зешил да
швярца кафесій ворбогом
у вонкі волнат з шашаўскай
уздышаваць пашыраны ўзлы
першыю сабою дрэдзішчы ишч
із Віцебскага княства Порубежжам
Далі враги яго рашчив перацех
страгти фургуні славаючы дын
коабо і прасвоту сабе пашырую
рою і не прадаюці. Всё гэта

Для аўтараў літоўскіх летапісаў гэтая падзея I з'явілася
вельмі падыходзячым для апрацуекі IX у патрэбным кірунку. У IX
падзеі II 62 г. і II 67 г. аб'яднаны ў адно, Валадар Глебавіч названы
Мінгайлам — сынам літоўскага князя Эрдзівіла, які быццам бы княжыў
у Навагрудку. Дык вось нібыта пасля смерці Эрдзівіла Мінгайла,
разбіушы палачан пад Гарадцом, захапіў Полацк I зрабіўся адначасова
вялікім князем Полацкім Навагрудскім. Пасля яго смерці засталіся
два сыны, адзін з якіх Гінгвіл стаў нібыта княжыць у Полацку, Ён,
аканіўшыся на Цвярской князёўні ^{аб} ^{её} ^{не} Марыі, прымак хрысціянства. Пасля
яго смерці у Полацку правіць яго сын Барыс, які заснаваў горад
Барысаў, пабудаваў у Полацку царкву Святой Сафії²⁾. Каб зрабіць гэта
яшчэ больш пераканаўчым, Стрыйкоўскі ў сваёй "Хроніцы" гаворыць,
што сам бачыў недалёка ад Полацку Барысаў камень, на якім было на-
пісаны: "Помоги, господи, рабу твоему Борису, сину Гінгвилову". Няма
чаго казаць, што ўсё гэта — несусветная бязглаздзіца. Барысавага
камня з такім надпісам ніколі не было і не магло быць, бо Полацкі
князь Барыс быў сынам славутага Усевілава Чарадзея, і, наогул, по-
лацкія князі не маглі паходзіць ад літоўскіх, бо былі задобуга да
апошніх. Гутарка можа ісці аб адваротным: аб паходжанні літоўскіх
князёў ад полацкіх, што мае пад сабой, як мы убачым далей, реальную
падставу.

Аб тым, як фальсіфікаваў Стрыйкоўскі гісторыю ў кірунку пе-
рабольшвання літоўскай небяспекі, сведчыць такі анекдатичны факт,
прыведзены ў свой час Н.Дашкевічам.³⁾

1. ПСРЛ, т.2., стар.526-527.

2. "Хроніка Быховца", стар. 38-39.

3. "Кніжэніе Даниила Галицкага", Кіеў, 1873, стар.175.

Рускі летапіс па 1089 і 1103 гг. паведамляў аб тым, што на руску зямлю напалі "прузи" г.зн. саранча. Пад пяром польскага храніста ХУ ст. Длугаша "Прузи" ператварыліся ў прусаў, адно з літоўскіх племёнаў. Стрыкоўскі ж, беручы гэта месца ў Длугаша, да прусаў дадаў літоўцаў і ятвягаў. Так быў унесены ў "Хроніку" ^{адносін} напады прусаў, літоўцаў і ятвягаў на Рускую зямлю.

Такім чынам, у ХVI ст. і Маскоўскай дзяржаве, і у Вялікім княстве Літоўскім узімка версія аб заваяванні Беларусі Літвой. Толькі ў "Сказание о князьях владимирских" гаварылася, што літоўскія князі зрабілі гэта па даручэнні Маскоўскага князя, а ~~ж~~ літоўскія князі летапісы і "Хроніка" Стрыкоўскага сцвярджалі, што літоўскія ^{сажацкіе, татарскіе} князі па сваёй ініцыятыве ўзялі пад сваю апеку беларускія землі, спустошаныя татарамі. Кожны з гэтых варыянтаў адпавядаў палітычным мэтам кожнай з гэтых дзяржаў.

У далейшым гісторычнай навука высветліла, што не было віякага і Мантвіла і Эрдзівіла, і Мінгайла і Гінгвіла. Аднак міф аб заваяванні Беларусі літоўцамі застаўся. На месца Эрдзівіла і Мінгайла былі знайдзены другія кандыдаты на літоўскіх заваяўнікаў Беларусі, у прыватнасці, Міндоуг, які і па сённяшні дзень фігуруе ў гэтай ролі.

Ківучасць міфа аб літоўскім заваяванні Беларусі тлумачыцца тым, што ён быў выкарыстаны дваранска-буржуазнай гісторыяграфіяй у мэтах падцвярдження рэакцыйнага тэзіса аб выратавальным значэнні для Расійскай Імперыі самадзяржаўя. Афіцыйныя гісторыкі і сканструявалі схему, згодна з якой Русь у выніку заняпаду самадзяржаўя ў ёй - слабела, а Літва ў выніку зараджэння ў ёй моцнай манархічнай улады Міндоуга - мачнела, і таму гэта апошняя стала для Рускай дзяржавы такім жа страшным ворагам з заходу, як татары

з усходу. Тацішчай гаварыў: "Тогда татары, наяд, ^{всем} обладали, литовцы бывшую под властью многую часть от государства отторгнули".¹⁾ Тоё ж смамае паутарас Г. Салауёш : "Русь находилась между двумя страшными врагами: Татарами - с востока и Литвой - с западе^{северо-западе} да".²⁾ Гэта ж самое гаварыл і другія гісторыкі XIX ст.

Нядзіўна таму, што ў дакастрычніцкай гісторыяграфіі тэзіс аб літоўскім заваяванні стаў дормай, і навука ў асвяленні гэтага пытання стаяла на узроуні міфау ХVI ст.

На вялікі жаль, і ў нашай савецкай гісторыяграфіі пытанне ўтварэння Вялікага княства Літоўскага таксама не падверглася дэталёваму разгляду і перагляду. Таму ў наших падручніках і працах па гісторыі літоўскае заваяванне Беларусі прымаецца катэгарычна і безаговорочна, як нешта само собой зразумелае, як непатрабуючая доказаў аксіёма. Аб гэтым сведчыць выйшаўшая ў 1959 г. кніга В.Т.Пашуты "Образование Литовского государства", а таксама адпаведныя артыкулы выдаваемай зараз "Советской Исторической Энциклопедии". Вось ^{литовская заваявання беларусі, утвореніе літоўскага княства} характеристычная для сённяшніх гісторычных навукі тлумачэнне прычин ^{утвердzenia літоўскай дзяржавы} заваяванне ёй беларускіх земель. Яно выкладзена ў "Істории БССР" /выданне АН БССР, 1961 г./: "Литовские князья со своими дружинами, пользуясь феодальной раздробленностью западных земель Руси и Польши, часто вторгались в их пределы. Вторжение литовцев в западные земли Руси стало особенно частым со второй половины XI в. В ²⁰ ~~20~~-х гг. XII ст. дружины литовских князей хозяйничали в Полоцкой земле, нападая отсюда на южные окраины Смоленского княжества и Черниговщину.

1. Ціт. па кн. "Очерки истории СССР", IX-XIII вв. М., 1953 г., стар.28.

2. "История России с древнейших времен" 2-ое изд. т.3, СПБ, стар. 853.

Литовские князья, воспользовавшись тяжелой борьбой русского народа с татаро-монголами на востоке и немецкими агрессорами на западе, стали подчинять своей власти западные земли Руси /г.эн. беларускія землі/. - М.Е./. Один из литовских князей Миндовг, подчинил себе других князей Литвы и захватил земли по верхнему течению Немана.

Этим было положено начало созданию Литовского государства. Образование его определялось интересами литовских феодалов, которые хотели укрепить свое господство над литовским крестьянством и упрочить свою власть в соседних землях Руси" /стар.64-65/.

Таким чынам, тут вызначаны наступныя моманты захопу літоускім феадаламі беларускіх зямель:

1. Раздробленасць беларускіх зямель I, як вынік гэтага, слабасць Ix.

2. Частыя літоускія набегі на беларускія землі.

3. Барацьба рускіх зямель з татарами-мангаламі і немецкімі агресарамі, як фактар, які аблегчыў заваяванне беларускіх зямель літоускімі феадаламі.

4. Захоп Міндоўгам беларускіх зямель па верхнім Нёману, як пачатак утворэння Літоускай дзяржавы цI, як сцвярджае В.Пашута утварэнне Вялікага княства Літоускага!)

5. Утворэнне Літоускай дзяржавы вызначалася Інтерэсамі літоускіх феадалаў.

Разгледзэм зараз падрабязна гэтыя палажэнні I паглядзім, на сколькі яны адпавядаюць гістарычнай сапраўднасці.

I. В.Т.Пашута, указ. тв. стар.7.

II. ЦІ ТОЛЬКІ РАЗДРОБЛЕНАСЦЬ I СЛАБАСЦЬ ?

Раздробленымі, загравшымі ў міжусобіцах I слабымі паказаных у працах I падручніках па гісторыі беларускія землі ХІІ-ХІІІ стст. Яны як бы спыніліся ў сваім развіцці I толькі чакалі, калі хто-небудзь Iх заваеў I збярэ ў адзінае цэлае, што нібыта I зрабіла Літва, у якой у выніку развіцця феадалізма ўтварылася дзяржаўная ўлада, абавіраючыся на якую літоускія феадалы прыгніталі літоускіх сялян I заваёвалі чужыя землі. (Чаму не могла ўтварыцца дзяржава на беларускіх землях, дзе феадалізм чынік на некалькі стагоддзяў раней, чым у Літве, I як абыходзіліся беларускія феадалы без дзяржаўной улады, - на гэтыя, як I на другія важныя пытанні, гісторыкі чамусьці адказу не даюць).

Такі погляд на беларускія землі з"яўляецца парадкеннем даволі широка бытуючай у гістарычнай науцы доктрины, згодна з якой аб'яднанне Беларусі I ўтворэнне беларускай культуры I народнасці праходзіла ў XIУ-XVІІІ ст.ст. пасля так званага літоускага заваявання Беларусі. У сапраўднасці ж усе было інакш. Працэс сцягвания паасобных гістарычных абласцей Беларусі ў адзінае цэлае I ўтворэнне беларускай культуры I народнасці пачаўся значна раней XIУ стагоддзя . Якіхдакументах

Распад Кіеўскай дзяржавы I быў забоўлены з"яўленнем новых юканамічных I палітычных цэнтраў, вакол якіх пачалі на агульнарускай аснове фармавацца тэрыторыі ~~нескінчылі~~ усходне-славянскіх народнасцей /беларускай, украінскай I беларускай/. Як адзначыў акадэмік Б.Д.Грэкаў, "распад Кіеўскай дзяржавы ёсьць перш за ўсё вынік росту асобных яго састаўных частак,

I. Л.С.Абецедарскі, М.П.Баранова, Н.Г.Павлова *Істория БССР*, вид.5, 1966, стар.32.

кожная з якіх стала праводзіць сваю ўласную палітыку, маючы на ўвазе ўласнія мэты.¹⁾ (, скісцім)

Першапачатковым ядrom фармавання ~~ж~~ тэрыторыі Беларусі была Полацкая зямля. ~~ж~~ кірэдцаць навуковыя даследаванні, Полацкае княства, жывшае "свайм асобным жыццём з першага свайго з'яўлення на гістарычнай сцэне"²⁾ было "наибольш самастойнай палітычнай адзінкай старажытнай Русі"³⁾. Размешчаная на скрыжаванні важнейшых гандлёвых шляхоў I аб'яднаная Імі, Полаччына ўздужала I абаргнала ў сваім развіцці другія рускія землі. У адрозненне ад ~~другіх рускіх земель~~^{ix} яна мела сваю княжескую дынастыю Ізяславічаў. У ёй была багатая арыгінальная культура.⁴⁾

Як адзначае Л.Алексеев, феадальны клас Полаччыны "раней феадалаў другіх земель пачаў пашыраць сваю абласнную тэрыторыю".⁵⁾ Вось чаму Полацкае княства, узімшае ў IX-X ст.ст. на невялікай тэрыторыі па Зах.Дзвіне ў раёне р. Палоты,⁶⁾ ужо ~~ж~~ к канцу XI ст. "ахапляла большую частку сучаснай Беларусі. Яно ляжала ў асноўным па Зах.Дзвіне, Нёману I Беразіне з Iх прытокамі".⁷⁾ I хадзіць у пачатку XII ст.^{жніві ба} падзея-

1. "Киевская Русь", 1949, стар.499-500.
2. А.Е.Пресняков "Лекции по русской истории", т.2, вып.І, М., 1939, стар.5.
3. А.В.Алексеев "Полоцкая земля", М., 1966, стар.290.
4. Там жа.
5. Л.Алексеев, ~~там же~~, ^{указ.тв.}, стар. 290.
6. А.Н.Насонов "Русская земля и образование древне-русского государства", М., 1951, стар. 149.
7. М.Н. Тихомиров "Древнерусские города", М., 1956, стар.362.

1. "Киевская Русь", 1949, стар.499-500.
2. А.Е.Пресняков "Лекции по русской истории", т.2, вып.І, М., 1939, стар.5.
3. А.В.Алексеев "Полоцкая земля", М., 1966, стар.290.
4. Там жа.
5. Л.Алексеев, ~~там же~~, ^{указ.тв.}, стар. 290.
6. А.Н.Насонов "Русская земля и образование древне-русского государства", М., 1951, стар. 149.
7. М.Н. Тихомиров "Древнерусские города", М., 1956, стар.362.

лілася на паасобныя ўдзелы, пашырэниe іго тэрыторыI прадаў-
жаеца. Найбольш моцны з полацкіх удзелау - МінскI - высту-
пае суперніком Полацка ў далейшым сабіграницI беларускіх зямель.
МінскI князь Глеб УсяслававІч выкарыстоўвае выгоднае геагра-
фічнае становішча свайго княства, якое ляжала на мяжы іёманс-
кага і дніпроўскага водападзелау I гэтym самym займала ключа-
вую пазіцыI на важнейших гандлёвых шляхах. Ен Імкнецца далу-
чыць да сваіх уладанняў паўднёвия /прыпяцкія/, заходнія /нё-
манскія/ I ўсходнія /дніпроўскія/ зямлI. Даёлі дасягненія гэ-
тых мэт ён робіць паходы на Слуцк /III6 г./ I разам з палача-
намI на Навагрудскую I Смаленскую вобласцI /III7 г./.¹⁾ Такім
чынам, ужо ў планах Глеба Мінскага абрысоўваюцца ў асноўным
контуры будучай БеларусI, *і чэтырнадцатая стадія ў ёй Мінска.*

Аднак пашырэнне тэрыторыI Полацкай зямлI "не магло не
прывесцI да сутычкI з ІнтарэсамI феадалау суседніх земляў".²⁾
ПолацкIя князI рабілI напады на Ноўгарад, Пскоў, Смаленск.
КаалIцыйныя сілы рускIх князёў у сваю чаргу спусташалI Полац-
кую зямлю, разбураўлI яе гарады, на некаторы час пазбаўлялI Iх
самастойнасцI I далучалI да Кіева, як, напрыклад, Мінска ў
III7 г. I Полацка ў II29 г. Аднак феадальная раздробленасць,
якая была вынікам феадальнага спосабу вытворчасцI, з"яўлялася
для таго часу заканамерным прагрэсIўным этапам гІсторычнага
развіцця. Таму яе нішто не магло спініць. Вось чаму и Якія

1. Л.Алексеев, указ.тв. стар.256-257.

2. Там жа, стар.290.

крутыя меры не маглI стрымаць далейшага палітычна-эканаміч-
нага развіцця I Полацкай зямлI. Феадальная раздробленасць, як
правільна адзначаюць даследчыкI,¹⁾ перш за ўсё дала сябе знаць
у Полацкай зямлI, што сведчыла аб яе больш высокім сацыяльна-
еканамічным развіццем ў порэчні з другімі землямI. Гэта I
было прычинай таго, што яна, першай выдзеліўшыся з Кіеўскай
дзяржавы, у сваю чаргу сама стала дзялІцца на паасобныя ўдзе-
лы, між якімі ўзнікае міжусобная барацьба, у першую чаргу між
Полацкам, Мінскам I Друцкам, дасягнуўшай найбольшай застрынI
у 50-60 гг. ХІІІ ст. ²⁾

Але гІсторыя не можа стаяць на месцы, I феадальная
раздробленасць I звязана з ёй палітычная дэцентралізацыя I
міжусобная барацьба не маглI цягнуцца без канца. Справа ў
тым, што ў недрах самой феадальнай раздробленасцI высپявалI
умовы для яе адміністраціі. Ствараючы лепшыя ўмовы для асваення
новых земляў I природных рэсурсаў, росту гарадоў, развіцця
земліробства I рамёслаў, феадальная раздробленасць гэтym сам-
ым садзейнIчала таварнай вытворчасцI, г.зн. вытворчасцI не-
пасрэдна для абмену, для гандлю. А гэта ў сваю чаргу вяло да
еканамічнага I палітычнага збліжэння паасобных зямель. Менаві-
та ў Полацкай зямлI, дзе раней пачаўся працэс феадальнай раз-
дробленасцI, ён раней I закончыўся (чаго не заўважаюць *многі*
даследчыкI). У выніку гэтага I міжусобная барацьба полацкIх
князёў паступова сціхае I сціхае на многа раней, чым у другіх
рускIх землях. Ва усіхIм выпадку, яна цягнулася не пазней II80г.
У гэтym годзе з выключнай яркасцю выявілася адзінства Полацкай
землI. У паходзе на Друцк, якI папаў пад уплыў Смаленска,

1. Л.Алексеев, указ.тв., стар. 250.

удзельнічала шэсць полацкіх князёў, г.зн. уся Полацкая зямля. Праўда, Л.Аляксееву гаворыць, што сярод Iх не было мінскіх князёў.¹⁾ Аднак так катэгарична сцвярджаець нельга. Калі не было мінскіх князёў, то якія ж былі? У летапісу, дзе перадаюцца гэтых падзеі, толькі ў адносінах трох князёў, названы месцы Iх княжэння /Полацк, Віцебск, Лагойск/.²⁾ Чатверты князь Васілька Брачыславіч, як лічыць Аляксеев I не без падстаў, быу Ізяславскім князем.³⁾ Але калі ў гэтым паходзе былі Лагойскі I Ізяславскі князі, то ці можна думачь, што там не было Мінскага князя. Ім, відаць, I быу Андрэй Валодыч, сын таго Валодыча, якога у II59 г. "посадиша в порубъ", а яго сынавец /пляменнік/ Ізяславу, магчыма, быу Гарадзецкім князем. Чаму ж паход на Друцк выклікаў такое адзінства полацкіх князёў? Бо тут справа Ішла аб абароне эканамічна-гандлёвых Інтарэсаў Полаччыны, у прыватнасці, як правільна адзначае Л.Аляксеев, ^{аб} валоданні важнейшым для Полацкай зямлі Друцка-Ушацкім волакам.⁴⁾ Без агульнінасці эканамічных Інтарэсаў ^а пасобных полацкіх земель не могло быць I такога ваеннага адзінства, якое выявілася ў II80 г. Праўда, у II86 г. Лагойскі /Лагойскі/ князь Васілька Валадарыч I Друцкі князь Усяславу разам са смолянам I наўгародцамі хадзілі на Полацкі. Аднак гэты паход закончыўся мірна, I удзел у Iм Лагойскага I Друцкага князёў не мянне агульнай карціны ўстанаўлення згоды між полацкімі князямі. Гэта пацвярд-

1. Л.Алексеев, указ.тв., стар.153.

2. ПСРЛ , т.2 стар.620.

3. Л.Алексеев, указ. тв. , стар. 280.

4. Там жа, стар.282.

5. ПСРЛ, т.1., стар.403.

жаюць падзеі II95 г. У гэтым годзе полацкія князі ўдзельнічалі ў паходзе на Смаленск I адыгралі рашающую ролю ў перамозе над Iм.¹⁾ Летапіс, праўда, не гаворыць, якія, менавіта, апрач Друцкага былі полацкія князі, але тое, што у летапісу ужыты выражэнне "полацкія князі", гаворыць ^{аб} тым, што Iх было некалькі, а можа I ўсе. Удзел у гэтым паходзе Друцкага князя Барыса сведчыць ^{аб} тым, што барацьба полацкіх князёў у II80 г. не прыйшла дарэмна: Друцк быў вернуты Полацкай зямлі I складау з ёй адзінае цэлае.

Э прычыны далейшага развіцця продукцыйных сіл феадальнага грамадства I расширення гандлю пачынаецца працэс феадальнай канцэнтрацыі, на аснове якога I Ідзе збліжэнне пасобных тэриторый Полацкай зямлі. Ен пракладае сабе дарогу скроль княжакія міжусобіцы. Характэрна ў гэтых адносінах грамата Полацкага князя Ізяслава /I265 г./, у якой ён піша "Полотеск Вітебск одно есть"²⁾. Гэта грамата I ўскрывае прычину такога адзінства: гандаль па Заходній Дзвіне. Тут зноў выяўляецца понятая керівна таго, як эканамічныя Інтарэсы бяруць верх над княжескімі адносінамі. Палітычна - Полацк I Віцебск - два княствы, а ў эканамічных жа адносінах - "Полацк I Віцебск - одно ёсь". Такім чынам, яма падстаў гаварыць ^{аб} міжусобіцах полацкіх князёў у канцы XIІ I У пачатку XIІІ ст. Напярэдадні I ў час утворэння Вялікага княства Літоўскага Полацкая зямля ўніяла сабой адзінае цэлае I и ^{гаворыць} ⁶ ^{аб} якой яе раздробленасці не можа быць I рутаркі.

1. ПСРЛ, т.2., стар.

2. "Белоруссия в эпоху феодализма", т.1., стар. 75.

Устаўка да стар.ІЗ пасля слоў "у пачатку ХІІІ ст."
Аб палітычнай устойлівасці ўнутры Полацкай зямлі ў гэты час
сведчыць і тое, што на полацкім стале на працыгу амаль 30 га-
доў /1186-1215 вг/ княжы ў адзін князь - Уладзімір Полацкі.
Наўрад ці можна сказаці ў другіх рускіх землях такі феноменаль-
ны для часу ўдзельнічы факт.

У Турава-Мінскім княстве таксама назіраецца тэндэнцыя
да золіжэння з другімі беларускімі землямі, якая правялася
ужо ў пачатку ХІІІ ст. Нездарма ж Глеб Мінскі хацеў заявіць ^{Чын земель} ~~не~~,
за што наклікаў на сябе вялікі гнёў і жорсткую помсту Кіеўскіх
князёў. І вось што дзіўна. Далучыўшы да сваіх уладанняў Мінск,
Кіеўскія князі ў 1131 г. аддаюць княжаўшаму там Ізяславу Ту-
рау і Мінск,¹⁾ якія былі дагэта ў сферы залежнасці ад Кіева.
І справа, видома, не толькі у тым, што Ізяславу быў іх стаўлені-
кам ^у час удзельчынны ^{князі} вельмі лёгка пранікаліся мясцовы-
мі інтересамі. Галоўнае ў тым, што ужо тады, відаць, пачалі
вызначацца эканамічныя сувязі Турава-Мінскай зямлі з Мінском,
і, як паказала гісторыя, гэтая сувязь былі невыпадковымі, яны
увеселілі час мацнелі, што і прывяло ў будучым да з'яднання Турава-
Мінскай зямлі з усёй Беларуссю.

У 1157 г. Тураў выйшаў з-пад улады Кіева, і ў ім асела
самастойная княжанская дынастыя. І хады на тэрыторыі Турава-Мін-
скай зямлі узікае цэлы шэраг паасобных удзелаў /Тураўскі, Мін-
скі, Дубровіцкі, Слуцкі, Клецкі і іншы/, аднак князі іх дзе-
нічаць сумесна. У пачатку ХІІІ ст. Турава-Мінскія ^{а зямлі} ~~князі~~, пера-
дольваючы імкненне Галіцка-Валынскай ^{іх, князі} ~~землі~~ падначаліць ~~іх~~ сабе,
усё больш і больш звязваючы свой лёс з Навагародскай зямлёй, і
таму не дзіўна, што князь апошні Войшалк у 1264 г. абапёрся на
пінія при заяваванні Літвы.

Але к канцу ХІІІ ст. пачатку ХІІІ ст. па свайму эканамічна-
палітычнаму развіццю сярод другіх беларускіх земель на першы
месец выходзіць Навагародская зямля, якая пазней стала называцца

І. ПСРЛ, т.І., вып. 2., л. 1927, стар.302.

Чорнаї Русію.

На вілкі жаль, гісторычна навука вельмі мала ўдзяляла увагі Навагародскай зямлі і разглядала і прадаужае разглядаць не толькі, як аб'ект заваёўніцкіх дзеянняў не суседзяў. Так, В.Пашута характерызуе яе "як вельмі істотны фактар гісторыі Літвы".¹⁾ Тому не дзіўна, што пытанне ролі Навагародскай зямлі у гісторыі Беларусі, у аб'яднанні беларускіх земель навукай не распрацавана. У 1962 г. выйшла кніга вядомага савецкага археолага Ф.Д.Гурэвіч "Древности Белорусского Понеманья", напісаная на аснове археалагічных матэрыялаў. І хаты ў ёй аўтар паўтарае погляды В.Пашуты на Навагародскую зямлю,²⁾ аднак матэрыялы кнігі супярэчаць гэтай думцы і даюць магчымасць па-новаму ^{найдоўш} уяўляць на гэту гісторычную вобласць Беларусі. На долю Навагародскай зямлі і выпала гісторычная роля стаць ядром аб'яднання усіх беларускіх земель у адзінае цэлае.^{у ХІІІ ст.}

У адзінненне ад Полацкай і Тураўскай зямель, Навагрудская зямля была парадаўчы новай гісторычнай вобласцю Беларусі, узімкшай на **левым** беразе верхняга Нёмана. Можа таму аб ёй летапісі начынаюць гаварыць толькі з другой пал. XIII ст. Аднак адзін з гародоў яе Гарадзен /сучаснае Гродна/ і яго князі **ува-
мінаюцца** ўжо у пачатку XII ст. В. Тацішчау, якому пашчаслівіла
чытальніць Полацкі летапіс, гаворыць аб Навагрудской вобласці пад
III? г.³⁾

Археологія сведчыць, што ўжо у канцы I — у пачатку II тысячагоддзя н.э. славянскае насельніцтва тут было дамінірующим⁴⁾. Некаторыя крыніцы /нямецкія хронікі/ называюць Чорную

1. Указ.тв., стар.42.
2. стар. 139.

3. "История Российской", т. 2, стар. I33-I37.
 4. Ф.Д.Гурэвич, указ.тв., стар. I44.

4. Ф.Д.Гуревіч, указ.тв., стар. I44.

Гусь замлёй крывічоў, аднак гэта не зусім так. Археалагічныя даследаванні показваюць, што насельніцтва тут было змешаным, дрыгавіцкага-крывіцкім, прычым, дрыгавічы былі карэнным насельніцтвам.¹ У сірэдзіне XIII ст. Навагародская зямля дасягнула ~~высокага эканамічнага і хулагуцкага развіцця.~~ наўвядшага развіцця сярод других беларускіх земель. Гэтаму садзейнічаў шэраг прычин. Тут было добра развітае земляробства, якому спрыяла ўрадлівая глеба, не патрабаваўшая цяжкой апрацоўкі /чаго не было ў Падзвінні/. Навагародская зямля была

Устаўка да стар.І6 пасля слоў "карэннымі насельнікамі"

У XI- першай пал.ХІІІ ст. Навагародская зямля была ў залежнасці ад Кіева. Нездарма ж спроба Глеба Мінскага ў III? г. заваяваць яе выклікала решучая дзеянні Ўладзіміра Манамаха. Аднак можна думачь, што з 50-60-х гг. ХІІІ ст. пасля аддзялення Турава-Мінскай зямлі ад Кіева, Навагародская зямля та ксама становіцца адносна самастойнай. Ва ўсякім выпадку Іпац"еўскі летапіс пад 1228 г. называе Навагародак побач з Туравам I Пінским незалежным горадам.

1. Ф.Гуревич, указ.тв., стар. I36.
 2. Там же, стар. 80.
 3. Там же, стар. 80
 4. ПСРЛ, т.2, 776.
 5. Там же, стар. 292, 63I.
 6. Там же, стар. 847.
 7. Там же, стар. 83I.

Чацьчана 16 сірэчча

- 17 -

что яны былі і ў дзягіх гарадах. Значыць, гэтых гарады былі цэнтрамі паасобных удзелуў. Аднак усе яны шчыльна прымыкаюць да Навагородка, князь якога, магчыма, меў значэнне для ўсіх гэтых удзельных князей¹⁾ значэнне вялікага князя. Цэнтральнае значэнне Навагородка і вызначыла назму гэтай зямлі, як Навагородскай. Летапісы не зарэгістравалі піводнага выпадку міжусобной барацьбы між князямі гэтай зямлі.

Мы не ведаем, адкуль вядуць свой род навагородскія князі. Аўтар "Слова аб панку Ігаравым" называе Гарадзенскага князя Іаслава Васількараўчы ўнукам вядомага Полацкага князя Іаслава Чарадзея. На падставе гэтага можна зрабіць дапушчэнне, што і астатнія навагородскія князі былі з роду полацкіх князей²⁾.

Навагородская зямля была крайнім разытага феадальнага грамадства. Ужо ў XI ст. тут пакараў феадалізм і выдзелілася сацыяльная вірхуна грамадства, быт якой вызначаўся выключчай раскошай.³⁾ Надунасць багатых магіл побач з мноствам безінвенційных сведчыць ⁴⁾ разкій класавай дыферэнцыяцыі грамадства Навагородскай зямлі.²⁾

Чорная Русь искала выгоднае геаграфічнае становішча, і гэта асабліва дало сябе знаць у сярэдзіне XII ст. Як адзначае Ф.Гурэвіч "у першых двух вялікіх бедстваў, якія абузываліся на Русь, Польшчу і Прыбалтыку, - мангольскага завалівання і кракоўскіх паходу, Беларуское Панімоніе было адносна бліспечнай тэрыторый,³⁾ і таму яно з сярэдзіны XII ст. долужыць прыбежычным для предстаўнікоў насельніцтва многіх абласцей Усходнай

1. Ф.Гурэвіч, указ.тв., стар.133.

2. Там ж.

3. Там ж., стар.140.

Устаўка да стар.16 пасля слоў "короннымі насельнікамі".
У XI- першай пал.XII ст. Навагородская зямля была ў залежнасці ад Кіева. Нездарма з спроба Глеба Мінскага ў IIIІІ г. заваяваць яе выклікала рашучую дзеяніі Уладзіміра Манамаха. Аднак можна думасць, што з 50-60-х гг. XII ст. пасля аддзялення Турава-Пінскай зямлі ад Кіева, Навагородская зямля таксама становіцца адносна самастойнай. Ва ўсякім выпадку Іпац'еўскі летапіс пад 1228 г. называе Навагородак побач з Туравам і Пінском незалежнымі горадамі.

Еўропы, якія ратаваліся ад жорсткіх завадоў на ўсходзе і Захадзе¹⁾. Прыліў новага насельніцтва выклікаў яшчэ больше развіццё прадукцыйных сіл Чорнай Русі, што ў першую чаргу выкарысталі для свайго абавязення навагародскія феадалы, ~~якія-1~~
~~да гэтага воне началіся выключным багенцем.~~ Маючи ў сваіх руках вялікія багацці, навагародскія феадалы былі зацікаўлены ўстановленні больш моцнай дзяржаўнай улады, з дапамогай якой можна было б трymаць у пакорнасці сялян і рамеснікаў, захопіць новыя землі, гэтым самым пашираючы сферу свайго абавязення.

Адначасова тут, ва ўмовах скрыжавання рознароднага насельніцтва, пачынае складвацца новая культура. Дадзеныя археологіі паказваюць, што ў ёй "дзівосна перапліталіся мясцовыя, паўднёвым і заходнім рысы. Але дамінуючая ролі заставалася за рускай культурой. Вельмі магчыма, - робіць зусім справядлівы вывод Ф.Гурэвіч, - што менавіта ў гэтых умовах былі закладзены першыя асновы беларускай народнасці"²⁾. Такім чынам, навейшыя навуковыя дадзеныя абвяргаюць укаранелую ў нашай наўцы доктора, якая сцвярджае, што фармаванне беларускай культуры і народнасці началося пасля ўваходжання Беларусі ў склад Вялікага княства Літоўскага, у перыяд XI-XVI ст.ст.

Усё гэта разам узятае: высокое эканамічнае развіццё, прыліў новага насельніцтва, далейшы рост прадукцыйных сіл, канцэнтрацыя вялікіх багаццяў у руках навагародскіх феадалаў і далейшае умацаванне іх улады, фармаванне новай народнасці - усё гэта

1. Ф.Гуревіч, указ.тв., стар. I4I.

2. Там жа, стар. I4I-I44.

павялічыла палітычную вагу Навагародскай зямлі сярод другіх гістарычных абласцей Беларусі і дало ёй магчымасць стаць дзяржаўнага цэнтрам беларускіх зямель і ліжаўшых сярод іх літоўскіх зямель.

Наяўнасць ёмкавага дрыгавіцка-крывіцкага насельніцтва, інвентар магільнікаў¹⁾, тып жыллёвых збудаванняў²⁾ пераканаўча сведчаць аб шчыльных эканамічных і культурных сувязях Навагародскай зямлі з Полаччынай. Недарма ж некаторыя даследчыкі лічылі, што Чорная Русь належыла Полацку. І хаты гэта пытанне зараз з'яўляецца спрэчным,³⁾ аднак працэс узаемнага эканамічнага збліжэння паміж беларускімі землямі у ХІІ-ХІІІ стст. не толькі не абынул Навагародскую зямлю, але і выразней за ўсё тут праявіўся. Эканамічна магутныя навагародскія феадалы і ўзялі ў свае руکі справу зборання у ~~адзінае~~^{культурнае} земель, ~~жыхарскіх~~^{збліжэння} якіх пачалося даўно.

Значэнне Навагародскай зямлі, як цэнтра новай дзяржавы, добра разумелі галіцка-валынскія князі, якія самі прэтэндувалі на роль сабіральніка паўднёва-заходніх і заходніх рускіх зямель, і таму аслабленне і захоп Чорнай Русі было іх мэтай. Аднак татар-мангольскае нашэсце аслабіла Галіцка-Валынскую зямлю, і яе князі павінны былі ўступіць ролю сабіральніка заходніх і паўднёва-заходніх рускіх зямель Навагародку.

Такім чынам, у канцы ХІІ і ў ХІІІ ст.ст. цэнтр палітычнага Беларусі пераносіцца з Полацку ў Навагародак. У Навага-

1. Ф.Гуревіч, указ.тв., стар. III.

2. Там жа, стар. I36.

3. М.Н.Тихомиров, указ.тв., стар. 362.

родскай зямлі зараджаеца цэнтр новай дзяржаўнасці і пачынае складацца беларуская культура і народнасць. Таму не ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага было прадумовай фармавання тэрыторыі Беларусі і складацца беларускай культуры і народнасці, а, наадварот, працэс фармавання тэрыторыі Беларусі і складацца беларускай культуры і народнасці, які праходзіў на грунце эканамічнага і культурнага збліжэння беларускіх земель, і зараджэнне беларускай дзяржаўнасці ў Навагарадку - былі прадумовамі ўтворэння Вялікага княства Літоўскага.

Ш. Дзе была Літва ?

Гісторыя Літвы настолькі заблыта, што яе даследаванне трэба пачынаць спачатку, а менавіта, з вызначэння ~~не~~ геаграфічнага становішча Літвы ^{9 XII ст.} Сапрауды, дзе была тая зямля, імем якой была названа пасля адною з буйнейшых у Еўропе дзяржаў? Гэта пытанне патрабуе асабліва деталёвага разгляду, бо з яго заблытаўненія і пачынаеца заблытаўненне гісторыі ўтворэння Вялікага княства Літоўскага.

У розныя гістарычныя перыяды пад Літвой разумелася не адна і тая ж тэрыторыя, не адзін і той жа народ. Яшчэ ў канцы XIX ст. А.А.Качубеевіч, аспрэчвайчы тых вучоных, якія "сучаснае этнаграфічнае становішча Літвы ўзводзілі у становішча дагістарычнае, ад веку не¹⁾ парушылае" ²⁾. На жаль, гэта глыбока правільная ^{чынка} залука была пакінута ў наўуцы без увагі, і па-ранейшаму ў падручніках і даследаваннях па гісторыі летапісной Літвы XII-XIII ст.ст. /уласна Літва/ атасамляецца з другой літоўскай гістарычнай вобласцю - Аўкштайціяй - займаючай усходнюю частку сучаснай Літвы.³⁾

Адной з прычын атасамлення летапісной Літвы і Аўкштайціі з "яўляеца тое, што апошнія ў рускіх летапісах не ўпамінаеца, і таму вучоныя рашылі, што яна выступае ў іх пад імем Літвы.³⁾ Гэты тэзіс стаў догмай, якая стрымлівала далейшае вис-

1. "Территория доисторической Литвы". Курн. Министерства народного просвещения. 1897, январь, стар.65.

2. "История СССР", т. I, под редакцией В.И.Лебедева, Б.Д.Грекова, С.В.Бахрушина, М., 1939, стар.251; М.Н.Гринлат "К вопросу об участии литовцев в этногенезе белоруссов". У кнізе "Труды Прибалтийской экспедиции", т. I, 1959, стар. 539; В.Т.Памуто, указ. тв. стар.35-381.

3. "Советская Историческая Энциклопедия" /СИЭ/, т. 8, стар.738.

вятление питання: дзе была летапІсная Літва ХІІ-ХІІІ ст.ст.⁹ Да-
следчыкі замест таго, каб уважліва прачтыць І празналізаўць
адпаведныя месцы летапІсаў з мэтай даць адказ на гэта питанне,
бяздоказна паутаралі ўесь час адно І тое ѿ: "Літва - гэта
Аўкштайція". Аднак Літва ХІІ-ХІІІ ст.ст. - гэта зусім не Аўкш-
тайція, і знаходзілася яна далёка не там, дзе ле змянчаюць
даследчыкі.

Дзе ж была летапІсная Літва?

Адказ на гэта питанне, даюць, галоўным чынам, некаторыя
запісы Іпац"еўскага І, часткова, Густынскага летапІсаў. Паве-
дамленні гэтых, як убачы, падцверджуюцца тапанімікай І дру-
гімі дадзенымі. Разгледзім гэтых сведчанні.

У Густынскім летапІсу пад II28 г. гаворыцца: "...посла
Мстислав /кіеўскі князь. - М.Е./ во Литву ко Изяславлю вех
князей"¹⁾. Значыць, згодна з гэтым летапІсам Ф.Ізяславль /су-
часнае Заслаўе, у 20 км. на паўночны захад ад Мінску/ знахо-
дзіўся на тэрыторыі Літвы, якая, такім чынам, была зусім не-
далёка ад Мінску. І гэта падцверджвае Іпац"еўскі летапІс. Пад
II59 г. ён паведамляе аб-тым, што адай з мінскіх князёў Ва-
ладар Глебавіч "ходяше под Літвою в лесех"²⁾, а пад II62 г.,
што ён, будучы князем у Гарадцы, выступіў на сваіх праціўнікаў
"с Літвою"³⁾. Хаця даследчыкі пакуль яшчэ пэўна не ўстанавілі
месца знаходжання летапІснага Гарадца⁴⁾, аднак ясна, што ён,

1. ПСРЛ, т.2, 1843, стар.293.

2. ПСРЛ, т.2, 1908, стар.496.

3. Там жа, стар. 519.

4. А.Н.Насонаў І В.Пашута паказваюць Гарадзец у верху Нёмано-
кай Беразіны, на месцы суч.Гарадка/Маладзечанскі р-н/. Гэта,
відаць, і ёсьць найбольш верагоднае яго месца знаходжанне. Тым
больш, што на захад ад яго маецца тапанім Літва.

як Ізяславль, знаходзіўся ў Літве, якая была па суседству
з Мінскім княствам. Да такога ж вынаду, грунтуючыся на летапІс-
ных звестках II59 і II62 гг., прыйшоў І А.Н.Насонаў, але на
карце ён чамусьці Літву паказаў на яе сучаснай тэрыторыі¹⁾.
Такая ужо сіла традыцый.

Ляжаўшую на захад ад Мінска тэрыторию, як Літву, паказ-
вае, але ўжо з боку Навагрудка /у чым не асаблівая каштоўнасць/
І запіс Іпац"еўскага летапІсу пад II62 г. Ен паведамляе аб-тым,
што навагрудскі князь Войшаўк: "учини собе манаstry на реце
на Немне, межы Літвой и Новымгородком"²⁾. Як вядома, Войшаўк
заснаваў Лаўрышавскі манаstry³⁾ при ўпадзенні р.Валаўкі ў
Неман, там, дзе зараз знаходзіцца в.Лаўрышава /на паўночны
ўсход ад Навагрудка/. Такім чынам, згодна з летапІсам на паў-
ночны ўсход ад Лаўрышава, за Нёманам, у кірунку Мінска знахо-
дзілася Літва, што поўнасцю адпавядае летапІсным звесткам
II28, II59 і II62 гг. Калі б пад Літвой тут разумелася Аўк-
штайція, то летапІсец ніколі б не сказаў, што заснаваны Вой-
шаўкам манаstry знаходзіўся паміж Літвой і Навагрудкам, таму
што Аўкштайція знаходзілася ад Навагрудка не ў паўночна-ўсход-
нім, а ў паўночна-заходнім кірунку.

Можа быць, гэта Літва была працягам Літвы, ляжаўшай
далей на паўночны захад? Аднак Іпац"еўскі летапІс не пашырае
назвы "Літва" далей на паўночны захад. За правым прытокам Нёмана
р.Беразіной ляжала літоўская Нальшчанская зямля, якая ўпаміна-

1. Указ.тв., стар.153.

2. ПСРЛ, т.2, стар. 859.

3. "Белоруссия и Литва" изд.П.Батошковым, СПБ, 1890, стар.60.

лася гэтым летапісам яшчэ у 1264 г. побач з Літвой.¹⁾ Калі ж назва "Літва" не пашыралася на Нальчаны, то тым больш яна не магла пашырацца на Аўкштайцію, ляжаўшую на захад за Нальчанамі.

Але летапісная Літва была не толькі на правым, але і на левым беразе верхняга Нёмана, ²⁾ аб чым таксама сведчыць Іпац"еўскі летапіс. Пад 1246 г. ён паведамляе аб "літве", якая, зрабіўши набег на Перасопніцу /на Валыні/, вярталася цераз Пінскую зямлю назад, дзе і была разбіта галіцка-валынскімі князямі²⁾. У наступным годзе, як сведчыць гэты летапіс, "литва" зрабіла набег на Мельніцу і Лякоўню /таксама на Валыні/ і зноў вярталася цераз Пінскую зямлю, дзе таксама была разбіта.³⁾ У 1262 г. літоўскія атрады, пасланыя Міндоўгам на валынскія горады, адступалі: адзін - у кірунку Ясольды,⁴⁾ а другі - да Небля,⁵⁾ г.з. у бок Пінскай зямлі, як і у папярэдніх выпадках. Паколькі кожны раз зваротны шлях "литвы" праходзіў цераз Пінскую зямлю, то можна зрабіць вывад, што Літва знаходзілася даес്യді па суседству з ёй. Так яно і было. Гэта падцверджае таксама Іпац"еўскі летапіс.

Пад 1253 г. у Ім гаворыцца аб тым, як галіцка-валынскія князі, ідуучы цераз Пінск на Невагародак, сустрэлі на сваім шляху Літву: "И послале стороже Литва на озере Въяте"⁶⁾ и гнале через болото до реки Шарье⁷⁾. З гэтага ~~паведамлення~~ выцякае, што

1. ПСРЛ, т.2, стар.863.

2. Там жа, стар. 797-798.

3. Там жа, т.2. стар.798.

4. Там жа, стар. 855.

5. Там жа, стар. 856.

6. Месца, знаходжанне яго не удалось установіць.

7. ПСРЛ, т.2. стар.818-819.

Часціца да сінаг. 24.

У 1190г. Рурук Раереневавій, буцьчы Бензагу-
чесу кашту, рабочы дакументы сказа-
ўшы - кіркін тэхнікі - чи не багаты з Мінском.
Літва юзог на літве, асно ве юсе сабекі-
га се, до спадчыес ченса, сказа расказаі, а
чы рэйсан бандуровішаб краты руты, імен-
на вакену ў шчоткін камагу⁸⁾. З позна-
сеннема згадыч якіх-некі, што літва стае
кіркін ау кіркін дрэве,

8) С. Романец "Четверы Ронсі", т.кн.2, т.ІІ,
нр.6, стар.628.

Літва была дзесяці ў вярхоўі левага прытока Нёмана - Шчары. /дарэчы, гэта назва літоускага паходжання, „*Sauros*“ - "вузкі" па-літоуску/. Рака Шчара, сапраўды, вузкая.¹⁾

Гэта Літва нік бы прыкрывала сабой Навагародскую зямлю з паўднёвага ўсходу, бо галіцка-валынскія войскі, перамогши "літву", "наутрея же плениша всю землю Новогородскую"²⁾. Аб тым, што тут была Літва, гаворыць і запіс Іпац'еўскага летапісу пад 1255 г.: "Данилови же /Даніла Галіцкі. - М.Е./ пошёдшу на воіну на Літву, на Новогородок"³⁾. Гэта значыць, што галіцкія войскі ішлі на Навагародак той жа дарогай, што і ў 1253 г., а менавіта, цераз Літву.

З літаратуры вядома⁴⁾, што ў 1405 г. Тураўскі біскуп Антоній са згоды Відаца хрысціў народ у Літве ў праваслаўную веру. Было не зразумела, чаму менавіта Тураўскі біскуп хрысціў Літву, якая, калі яе лічыць Аўкштайціяй, знаходзілася далёка ад Турава. Але ціпер усё высвятляеца. Літва гэта была па суседству з Турава-Мінскай зямлёй, і таму зусім натуральна, што яе хрысціў Тураўскі біскуп.

У свой час А.А.Качубінскі меркаваў, што назва літоўцау *Lietuwa, Letiuvos* /, звязваючыся з корнем *li* у нашым "літь", у літоускім *lytis* /дождь/, азначае хыбароў вільготнай мясцовасці. Ен таксама сцвярджаў, што дрыгавічы сваю назуву атрымалі ад літоўцау (*drogas*) па-літоуску - "вільготны".⁵⁾ Тоё, што

1. А.А.Кочубінскій, указ.тв., стар.88.

2. ПСРЛ, т.2, стар.819

3. Там жа, стар.828-829.

⁴⁾ T. Narbut, „Эзіје пагоштне літешчкаго”, Шіло, 7. № 109. 87

5. Указ.тв., стар.93.

Літва ў старажытнасці жыла па суседству з балоцістай Турава-Мінскай зямлёй, населенай дрыгавічамі, падцвярджае гэтая меркаванні даследчыка.

Час

~~Відаць, жэту Літву ў 1405 г. і вялікую Яраслаў Мудру?~~

Характэрна, што на тэрыторыі, якая ў летапісах выступае пад імем "літвы", да сеннішняга дnia захаваліся тапанімы "Літва". Населенныя пункты з такой назвой мы сустракаем у Ляхавіцкім р-н, Брасцкай вобл./у вярхоўі Шчары/, у Узденскім, Столбцоўскім і Маладзечанскім раёнах Мінскай вобл. Л.В.Аляксееў лічыць, што тапанімы "літва" у гэтых месцах з'явіліся ў выніку таго, што "пазней сюды прасунуліся літоускія ~~жыхары~~ паселішчы".²⁾ Заўвага гэта не дакладная. Невядома, калі гэта "пазней" /відаць, пасля ХІІІ ст., бо тут гаворыцца аб падзеях гэтага стагоддзя/ і адкуль /відаць, Л.Аляксееў думае, што з тэрыторыі сучаснай Літвы/ з'явіліся тут літоускія паселішчы. Аднак з гэтym згадзіцца нельга, бо яшчэ ў ХІІІ ст., як мы бачылі вышэй, летапісы гэту мясцовасць называлі Літвой, і, такім чынам, літоускія паселішчы тут былі спрадвечнымі. Выхадцы з ~~летапіснай~~ Літвы былі, відаць, заснавальнікамі тапанімаў тыпу Ліцьвякі, Літоўчына, Літвінавічы, Ліцьвяны і г.д., бо яны сустракаюцца за яе мяжамі. Адзін з такіх тапанімі "Літвілішкі" выяўлен намі і на тэрыторыі Аўкштайціі /былая Мускінкаўская вол. Віленскага пав./. И побач з ім - тапанімы "Мінчукі", і "Ордзішкі"³⁾. Ясна, што ўсе яны былі заснаваны працоўшымі сюды выхадцамі з Літвы, суседній з ёй Мінічыні і нейкай Арды. На тэрыторыі ж усёй

1. "Повесть временных лет", ч. I Л-М., 1950, стар. #34.

2. "Жыхі Указ.тв., стар.75.

3. "Віленская губерния", сост. И.И.Гончаревичем, Вильна, 1905,

ЛукштайціІІ захаваліся такія тапанімы, як ЛукштайціІІІ, Аукштыні,
Аукштадворы, Аукштары, Гаукштаны I ім подобныя! Гэтыя тапані-
мы добра паказваюць на старажытную назыву ЛукштайціІІІ, на тое,
што выхадцы з яе не моглі называцца "літвой". Дарэчы, тапані-
міка сведчыць, што магчыма, АукштайціІІІ займала тэрыторыю не
толькі на заход ад Вільнюса, як лічаць даследчыкі²⁾, але і на
усход ад яго, у прыватнасці, тэрыторыю часткі сучасных Воранаус-
кага, Астравецкага і Ашмянскага раёнаў Гродзенскай вобласці.

Калі ўлічыць ладзення летапісаў I тапанімікі, то можна
арыентыровачна акрэсліць тэрыторыю летапіснай Літвы наступным
чынам: на паўночным заходзе яе рубеж Ішоў не далей ракі Бера-
зіны, ~~да якой~~, як мы ўжо казалі, ляжала Нальшчанская зямля, а
на поўнач ~~се~~, магчыма, пераходзіў з вярхоўя Беразіны на прыток
Вілі - Ушу. Менавіта па гэтай рэчы лінія тапанімуў на "Ішкі",
якія гавораць аб наяўнасці тут у мінулым літоўскіх плямёнаў,
круте паварачвае на паўднёвы ўсход /в. Грунцішкі, Лабуцішкі,
Гердуцішкі і іншыя Маладзечанскага р-на/ і перайшоўшы на вяр-
хоў Свіслачы /в. Пятрышкі Мінскага р-на/ і Піцічы /в. Антонішкі/
Мінскага р-на/, ідзе ў паўднёва-заходнім кірунку на вярхоўе
приточкі Нёмана - Усы /в. Гаруцішкі Дзяржынскага р-на/. Далей у
паўднёвым кірунку па р.Уса да яе ўпадзення ў Неман Ішоў, як і
па вярхоўях Свіслачы і Піцічы, усходні рубеж Літвы, ~~захад~~ якій
адзначаю ў ад Мінскага княства, ~~захад~~ далей гэтага рубяжа на
захад не распраціралася³⁾.

Для вызначэння рубяжу летапіснай Літвы на левым беразе
Нёмана, апроч разгледжаных намі летапісных звестак, арыентырамі


1. "Віленская губерния".

2. гл. карту "Литовское г-во в XIII и I пол. XIX вв" из указ.тв.

3. Пашуты.

2. Л.В.Алексеев, указ.тв., стар.75.

Літоўскія племёны на тэрыторыі
Беларусі ў XII-XIII ст. ст.



Сучасныя мяжы Беларусі і Літвы.

— Тэрыторыя літоўскай Літвы. Δ-край-
ні, усходніяя тапанімы на "ішкі". • - Тапані-
мі, Літва. I - "Літва Міндоўга", II - Ружка-
вічы, III - Барановічы. IV - сучасны ён-
туп тэрыторіі Літвы ў часі Беларусі.

• I II III IV

могуць быць тапанімі Бедзішкі, Русаўчына /Клецкі р-н/ Мінскай вобл., адзначаная памі Літва, Русінавічы /Ліхавіцкі р-н/ і Русіны /Баранавіцкі р-н/, Брасцкай вобл., якія указаюць на наявнасць тут у далекім мінулым славянска-літоўскага парубенка.

Апроч таго, трэба ўлічыць, што ў км. 20 на паўднёвым ўсходзе ад Клецка ёсць тапанім Лагвіновічы. Магчыма, ~~не~~ ён з "яўляеца" указаннем на тое, што тут жыў успомнены ў Іпац'еўскім летапісу літоўскі князь Ланкевіч, які нападаў у 1247 г. на Мельніцу і Лякоўню¹⁾. Всё гэта разам узімасць дасмагчынасць меркаваньня, што рубеж левабярэжнай Літвы, які аддзяляў яе ад Турава-Мінскай зямлі, ішоў ад Неману ў паўднёва-заходнім кірунку на ўсход ад Нясвіжа і Клецка і, звар'чваючы на захад, пераходаў на вярхоўе Шчары. Па прытоку Шчары - Мыланцы - і па іншаму цячэнню прытока Немана - Валаўцы - ішоў, прыкладна, заходні рубеж Літвы які аддзяляў яе ад Навагородскай зямлі.

Калі мы нанеслі на карту гэтых археічных рубяжы летапіснай Літвы, то быў здзіўлены тым, што ~~не~~ выступ яе тэрыторыі ўглыб славянскай паўтарае ў агульных рысах форму сучаснага выступу Літвы ўглыб тэрыторыі Беларусі паміж Ашмянскім, Воранаўскім і Астравецкім раёнамі Гродзенскай вобл. Бяспрэчна, што гэты сучасны выступ не з'яўляеца выпадковым: ён - рэлікт таго вялікага выступу, які Існаваў у XIII ст. і наслідку называлі "Літва". У сваю чаргу гэты выступ летапіснай Літвы быў рэшткай яшчэ больш абширнай тэрыторыі дагістарычнай Літвы, якая як не без падстаў меркаваў А.А.Качубеўскі, ~~аваімі~~ можамі ~~мелі:~~ з паўдня - паўночны басейн Прыпяці, з усходу - басейн Беразіны, а з захаду - вярхоўе Нарева і нават Зах.Буга²⁾? У сувязі з

1. ПСРЛ, т.2, стар. 798.

2. Указ. раб., стар. 92.

гэтым цікава будзе напомніць аб тым, што яшчэ ў ХІ ст. лічылася, што ўсходні рубеж Літвы быў па Беразіну /Дняпроўскую/.

Рускія гаслы, пред'яўляючы прэтэнзіі сваій дзяржавы на беларускія гарады, гаварылі літоўскім паслам: "...а рубеже быў тем городом с Литовской землею по Березину"³⁾.

УСЛ.

Летапісная Літва, акружаная амаль з усіх бакоў крыўічамі і дрэгавічамі, к XII-XIII ст.ст. была ў значнай яе частцы каланізавана гэтымі племенамі, і там узімілі Галяслаўскі і Гарадзецкі ўдзелы Полацкага княства і Клецкі і Нясвіжскі ўдзелы Турава-Мінскага княства. Але і астатнія Літвы не была адзінай. У літоўскага-рускім даговоры 1219 г. упамінаецца пяць старых літоўскіх князей⁴⁾. Гэта гаворыць аб значнай раздробленасці летапіснай Літвы ў пэріядзе, напрыклад, з Жамайціяй, дзе быў два старых князі⁵⁾. Кожны з старых князей валодаў сваім "Літвой". Так, пад 1235 г. Іпац'еўскі летапіс упамінае "Літу Міндовга"⁶⁾. Для навукі прынцыповае значэнне мае высвятленне пытання: дзе была "Літу Міндоуга"? З яе ж пачаўся працэс аб'яднання літоўскіх племенаў.

В.Пашута паказвае "Літу Міндоуга" у Аўкштайні, на тэрыторыі, якая ўключае гарады Вільнюс, Трокі, Керні, Дзялтугу, Укмергэ,⁵⁾ але на гэтым жа карце ён змяшчае /праўда, ~~не~~ з пытальнічым знакам/ г.Варуту, у якім, як гаворыць летапіс пад 1252 г. абараняўся Міндоуг ад сваіх праіўнікаў⁶⁾, на месцы сучаснага паселішча /Баранавіцкі р-н/. У сувязі з гэтым

1. Цыт. па кн. Р.Дэмітрыевай "Указание о князьях Владимирских", стар. 138.

2. ПСРЛ, т.2, стар.735.

3. там жа.

4. Там жа, стар.766.

5. Гл. ўказ. карту

6. ПСРЛ, т.2, стар. 818.

Указка че сиер. 89.
Не дары, сергиеческія Мініа прэзідэнція кас-
ти пачах Польска-Московскай, Гурава-Хильскай
; Калугородскай Зеўядеш-Гарадзенскай сасад-
жной чаштакой Беларусь. Знагушчна. Кто куп-
іл архівніх гетра земли, сергиеческія Мініа Указ-
ми ч. спасу беларусі, та на сасадніца се ас-
цільвавае, та бенаруче.

узікое питанне: чаму Міндоўг абараняўся не ў "Літве Міндоўга", а ў Навагародскай зямлі? Чаму ён кінуў сваю Літу і прыйшоў шукаць абарону ў чужой зямлі? В.Пашута не ставіць гэтня питанні I, натуральна, не дае на іх адказу, роўна як і не тлумачыць, чаму ён мяркуе, што Варута была на месцы сучаснага Гарадзішча. Прэуда, ён сцверджвае, што Міндоўг у 40 гг. XIII ст. ³ завалодаў Навагародскай зямлій (Чорны Руссю¹), Але ён, як, між іншым, I ўсе даследчыкі, толькі сцверджвае гэта, але не даказвае.

Уся справа ў тым, што "Літва Міндоўга", як і ўся Літва, была не ў Аўкштайці. Яна знаходзілася па суседству з Навагародскай зямлі, на паўднёвы ўсход ад яе. Летапіснае паведамленне "Даниль возведе на Кондрата Літу Миндога Изяслава Новгородского"²) дае зразумець, што "Літва Міндоўга" I Навагародак знаходзіліся блізка адзін ад другога I ^{Гарадзішча} летапісцам, як нешта адзінае. Аб тым, што "Літва Міндоўга" была не ў Аўкштайці, сведчыць I Лівонская Рыфмаваная хроніка. У ёй гаворыцца, што шлях рыжан I лівонцаў ішоў у Літу на Міндоўга цераз Нальчаны *durch Nalzen kein Littowen* ^{3/} В.Пашута, не лічачыся з тэкстам хронік, падміняе Літу Аўкштайці I сцверджае, што рыцары Iшлі ў Аўкштайці⁴⁾ Але, відаць, грунтуючыся на паказаниях Рыфмаванай хронікі /другія матэрыялы гэтых сведчанняў не даюць/ В.Пашута I паказвае Варуту на месцы сучаснага Гарадзішча. I хача гэта месца ^{находжанне} Варуты нельга лічыць дакладным, аднак яно, відаць, недалека ад Ісціны. З свайго боку

1. Указ. раб., стар. 341.

2. ПСРЛ, т.2, стар.776.

3. Livländische Reimchronik. Radiborni, 1876., верши 3319, 3325.

4. Указ.раб., стар. 405.

аб месца знаходжанні І назве Варуты выказвае такое меркаванне. Між рэкамі Сервоччу і Валаукаі маецца невялікая рэчка Рута і некалькі населеных пунктаў з такой назвай. Магчыма, што ў адным з IX і знаходзелася Варута. У першапачатковай рэдакцыі летапісу, створанай, як мяркуе В.Пашута,¹⁾ у Навагрудку, магло быць напісана, што Міндоўг "вніде во град во Руту". Паўтарэнне прыназоўнікаў харектарна для Навагородскага летапісу: "На реце на Немне", "за Домонтом за Нальшанским", "на Романа на Брянскаго"²⁾? Пазнейшы рэдактар, уносячы Навагородскі летапіс у Галіцка-Валынскі звод, мог, не разабраўшыся, "во Руту" приніць за адно слова І, зрабіўши другія рэдакцыйныя змены, напісав "вніде во град именем Ворута"³⁾. Звяртаем увагу на тое, што у Луненецкім р-не, Брасцкай вобл., на левым беразе Цны ёсьць населены пункт Валута, але наўрад ці яго можна атасамляць з летапіснай Варутай. І хадзя дакладнае месца знаходжанне Варуты - пакуль спрэчнае пытанне, аднак нам здаецца бясспрэчны тое, што яна была ў "Літве Міндоўга", якая у сваю часу знаходзелася на левым беразе Нёмана ў вярху І Шчары.

Менавіта гэтую Літву разам з правабярэжнай і Нальшчанамі ваявалі ў 1258 г. татарскі ваявода Бурундай і валынскі князь Васілька. Праўда, В.Пашута сцвярджае, што яны ваявалі Аўкштайцю, якую ён атасамляе з Літвой.⁴⁾ Але даследчык не ўлічвае таго, што, выйшаўши з Украіны і прыйшоўши поўдзень Беларусі, Бурундай і Васілька не маглі спачатку папасці ў Аўкштайцю, а

1. Указ., раб., стар.42.
2. ПСРЛ, т.2, стар. 859-860.
3. Там жа, стар. 818.
4. Указ. раб., стар.381.

насля ў Нальшчаны. У летапісу ж сказана ў IX: "Ваяваша землю Литовскую и Нальщансскую"¹⁾. г.зн. спачатку ваявалі "Літу" Міндоўга", затым перайшлі ў правабярэжную Літу, а адтоль у Нальшчаны. У 1262 г. Міндоўг помесціў Васільку за яго ўдзел у паходзе Бурундая нападам на Валынскія гарды. Такім чынам, падзеі 1258 і 1262 гг. зноў падцверджуюць, што лётапісная Літа была на верхнім Нёмане, а не ў Аўкштайці.

На тэрыторыі лётапіснай Літы жылі літоўскія племёны рушковічы і булевічы, якія ўпамінаюцца ў руска-літоўскіх дагаворы 1219 г.²⁾

Дзе менавіта жылі рушковічы, сказаць цяжка. Тапаніміка на гэта пытение таксама адказу не дае. Хутчэй за ўсё, што на поўнач ад "Літы Міндоўга", па леваму прытоку Нёмана - Сервечы. Але тое, што рушковічы жылі па суседству з "Літвой Міндоўга" і былі ў шчыльнай сувязі з ёй - несумненна. Сведчанне гэтаму тое, што на чале "літвы", рабоўшай у 1246 г. набег на Перасопніцу, быў Айшвило Рушковіч³⁾, а таксама тое, што Сірвід Рушковіч разам з ваяводам Міндоўга Хвалам таксама нападаў на Русь.⁴⁾ Звіртае на сябе увагу той факт, што сярод князёў другіх літоўскіх племенаў, ~~палих~~^{прыгожых} дагавор 1219 г. колыкасць рушковічскіх князёў /сем/ - найбольшая.⁵⁾ Гэта можа гаварыць ці ~~аб~~ значыць гэтага племя, ці ~~аб~~ яго раздробленасць, але, верагодней, ~~аб~~ другім. Інакш яно не было б паднажалена Міндоўгу.

1. ПСРЛ, т.2, стар. 847.

2. Там жа, стар. 735-736.

3. Там жа, стар. 797.

4. Там жа, стар. 840

5. Там жа, стар. 735.

Больш пэўна можна сказаць ~~аб~~ месца ~~з~~находжанні племя булевічаў. Яно жыло ўжо на правым беразе Нёмана, на тэрыторыі сучаснага Стубцоўскага р-на, Мінскай вobl. На гэта ўказваюць два тапанімы Балевічы,¹⁾ дарэчы, якія нідае больш не сустракаюцца на тэрыторыі Беларусі і Літы. Зараз становіцца аразумелым, чаму Міндоўг так жорстка абышоўся з булевіцкімі князямі, усіх IХ зімчышы.²⁾ ~~Подзялінне~~^{Паднажалінне} булевічаў, якія знаходзяліся на правым беразе Нёмана, адкрывала яму шлях да пашырэння ~~то~~ ўлады на другія літоўскія землі: правабярэжную Літу, Нальшчаны, Дзяволту, Аўкштайці і Хамайці.

Такім чынам, пад Літвой у XII-XIII стст. разумелася цэнтральная частка тэрыторыі сучаснай Заходняй Беларусі, размешчаная ў прасторы паміж Маладзечна і Ляхавічамі, Мінскам і Навагрудкам. Таму атаесамленне Літы XII-XIII стст. з Аўкштайціяй, якая займала ўсходнюю частку сучаснай Літы і, магчыма, крайнюю паўночна-заходнюю поласу сучаснай Беларусі, не мае пад сабой ніякай падставы. Таму ніяк нельга падзеі, якія па сведчанню летапісу XII-XIII стст. адбываўся ў Літве, пераносіць у Аўкштайці. У прывагнасці, нельга лічыць Аўкштайці ў цэнтрам ~~ад~~ ~~з~~находжання літоўскіх племенаў у XII ст., г.зн. прыпісваць ёй тое значэнне, якое яна пачала займаць толькі з XIV ст.

Толькі з часам, па меры пашырэння новай дзяржавы, атрымаўшай назыву Літоўкай, паколькі ядро яе ў сярэдзіне XIII ст. было ў цэнтры Заходняй Беларусі /тагачаснай "Літве"/ называ "Літа" пашыраецца і на другія літоўскія землі, у тым ліку і на Аўкштайці. Але яшчэ ў першы пал. XIV ст. яна не называлася

1. "Віленская губ." стар. 232.

2. ПСРЛ, т.2, стар. 736.

Літвой, ці, за ўсякім выпадку, за ёй яничэ не замацавалася гэта назва. Летапісец гаворыць, што Гедымін /ён быў вялікім літоўскім князем з 1316 па 1341 г./ пачаў книжыць "в Літве, в Новогородку и Кернове"¹⁾. Значыць, Лукштайція, на тэрыторыі якой быў Кернаў, не лічылася Літвой. Гэта падцверджаюць і нямецкія дакументы. Яны называюць Гедыміна, арабішага сваей сталіцы Вільню, каралём Аўкштайці²⁾, а не Літвы. І толькі пазней, відаць, у канцы ХІУ ст. за Лукштайціяй замацавалася назва "Літва". Так, у летапісу па 1387 г. сказана ~~з~~ Нгайлу, што ён, стаўши польскім каралем, "поіде паки в Літву во отчество свое, в Вільню"³⁾.

Такім чынам, назва Літва пашыралася не з тэрыторыі сучаснай Літвы на Беларусь, а, наадварот, з тэрыторыі Заходняй Беларусі яна прыйшла на тэрыторыю сучаснай Літвы.

Але, пашыраючися на захад /а таксама і на ўсход/, назва "Літва" не адступала з тэрыторыі летапіснай Літвы, якая па-ранейшаму насыла гэта імя, гэтак жа як і ~~на~~ сельніцтва іс., асіміліруючыся ў беларусау, называла сябе ліцвінамі. Гэта з'ява насыла сваёй адбіцце і ў літаратуры. Так, Петр Даўгубург у сваёй хроніцы два разы /па 1296 і 1305 гг./ гаворыць ~~аб~~ адзінаборственіеміх рыцараў з літоўскімі і абодва разы зауважае, што гэтыя апошнія былі рускімі⁴⁾, г.зн. асіміляванымі літоўцамі. У Інтэр'емедыі драмы Георгія Каніскага "Воскресение мертвых" /1746 г/ под імем Літвіна выведзен беларускі селянін⁵⁾. Вялікі польскі

наст А.Міцкевіч /1798-1855 гг./, які нарадзіўся ў Зах.Беларусі, сваю айчыну называе Літвой¹⁾. Нават беларускі пісьменнік XIX ст. В.Дунін-Марцікевіч /1807-1884 гг/ ~~ж~~жыл лічму, што ён вырас сярод літвіноў²⁾. Лічыць сябе ліцвіном і адзін з герояў трылогіі Я.Коласа "На ростанях" /у ей паказаны падасі начатку ХХ ст./. Баранкевіч, хаця ён быў беларусам³⁾, мы не будзем памнажаць гэтыя прыклады, бо у апошні час Я.Юхі вельмі пераканаўча паказвае, што назва "Літва" на працягу многіх стагоддзяў адносілася да Беларусі⁴⁾ і была, па сутнасці, яе гісторычным псеуданімам. Толькі ў начатку ХХ ст., калі завяршыўся працэс утворэння беларускай нацыі, назва "Беларусь" замацавалася і за Заходняй Беларуссю, выцесніўшы адтуль назву "Літва", і гэта апошняя стала адносіцца толькі да сучаснай Літвы.

Не ставячы перад сабой мэты вызначэння тэрыторый другіх літоўскіх зямель, абмяжоўвамі толькі некаторымі заувагамі аб іх месцаходжанні.

Цяжка пагадзіцца з В.Пашутам, што тэрыторыя Нальшчанская зямлі ў форме выцягнутай дугі займала ўесь крайні паўночны захад сучаснай Беларусі і крайні паўднёвы ўсход сучаснай Літвы /ад Нёмана і Дзіні Гродна і амаль да Дзвіны ў раёне Даўгайпілса⁵⁾. Наўрад ці магла існаваць у той час такая некампактная вобласць, ~~з~~ таго ж размешчаная ў розных рачных сістэмах.

1. "Белоруссия в эпоху феодализма" т. I, стар. 70.
2. В.Пашута, указ. раб., стар. 392.
3. "Белоруссия в эпоху феодализма" т. I., стар. 71.
4. П.Браціев "Істория Литовского гос-ва", Вільно 1889, стар. 2
5. "Хрестаматия з старажытнай Беларускай літаратуры" Мінск, 1959, стар. 376-379.

1. "Дзень пазі", Мінск, 1965, стар. 194.
2. "Збор творау", Мінск, 1958, стар. 362.
3. "Збор творау", Мінск, 1963, ~~ж~~жир.т.9. стар. 42-43.
4. "Пра назыву "Беларусь". "Полымя", Мінск, 1968, № I, стар. 175-182.
5. Гл.указ.карту.

У аднай з варынтау Рыфмаванай хронікі гаворыца, што стольным горадам Нальшчан было Крэва.¹⁾ Эыходзячы з гэтага, можна з некаторай доляй упэуненасці меркаваць, што Нальшчаны на левым беразе ВІліі збіжалі міжречча Березіны, Гальшанкі і Ашмянкі, а правым беразе міжречча ^{Нарач}~~Нарач~~ Нарачы і Страчы. Пазней на тэрыторыі Нальшчан узік Крэўскі ўдзел.

Мы ужо гаварылі, ^{РУ} гаворычыся на тапаніцы, што Аўкштайція займала тэрыторыю і на ўсход ад ВІльнюса. На наш погляд, неправільна лічыць, што яна на заходзе даходзіла да ракі ~~Невяды~~. У адной з нямецкіх хронік гаворыца, што ў 1332 г. лівонцы зрабілі набег на Іму²⁾ і даходзілі да двароў Мазейкі і Віндзейкі /недалёка ад р.Швентой³⁾/. У наступным годзе яны зноў хадзілі на Іму¹⁾ і дайшлі да Вількенберга /Укерге⁴⁾/.

З гэтага можна зрабіць вывад, што заходні рубеж Аўкштайціі не ішоў далей Швентой³⁾. За ёні пачыналася Іамойш⁵⁾ /Іму⁶⁾/, якая цягнулася да Балтыйскага мора. Іамойш⁵⁾ побач з летапіснай Літвой была самай значнай літоўскай вобласцю.

Цікка сказаць, дзе была летапісная Дзяволтва, тым больш, што ў навуковай літаратуре ў адносінах яе месца знаходжання існуе неразбірка. Так, на карце, прыкладзенай да кнігі В.Пашуты "Героическая борьба русского народа за независимость" /1956 г./ Дзяволтва цалкам паказана у міжречыи Невяды і Швентой³⁾, г.эн. там, дзе ужо была Іамойш⁵⁾. А на карце "Земли и населенные пункты древней Литвы", складзенай на аснове польскай карты Г.Лаўкинскага і прыкладзенай да кнігі В.Пашуты "Образование Литовского государства" на месцы Дзяволтвы паказана

1. Журн. Мин. Нар. Просв., 1900, маі, стар. 201.

2. "История Ливонии", т.2, Рига, 1885, стар. 225.

Упітэ, а асноўная частка тэрыторыі Дзяволтвы аднесена на ўсход ад р.Швентой³⁾, там, дзе была Аўкштайція. Дзе ж тады была Дзяволтва? Магчыма, у рускіх летапісах пад імем Дзяволтвы скрываецца Аўкштайція. Не выключана і тое, што Дзяволтва была на тэрыторыі сучаснай Беларусі, аб чым мы сказам ніжэй.

Некалькі слоў пра летонаў *Letttones* /, пра якіх многа гаворыца ў "Хроніцы Лівоніі". Генрыха Латышскага і якіх у нашай навуковай літаратуре па традыцыі прымаюць за літоўцаў. Аднак з гэтым нельга згадаціца. Генрых Латышскі не ведаў нічога пра літоўцаў, якіх гаворылі пазнейшыя хронікі і называлі іх *Littowen*. Лётонія *Lettonia* / — рэча, відаць, паўночная частка сучаснай Літвы.

Такім чынам, літоўскія замліцягнуліся з паўночнага заходу на паўдневы ўсход, ад Балтыйскага мора да вярхоўя Шчары. Толькі ведаючы гэта, можна мець больш-менш правільнае ўяўленне аб іх унутраным і зовнешнім становішчы, аб цяжкасці працэсу іх аб'яднання ~~хвілін~~ у адзіную літоўскую дзяржаву і прычыне няудачы яго.

На вялікі жаль, даследчыкі, маючи вельмі абстрактнае ўяўленне аб месцах знаходжання літоўскіх замель і беспредметна разважаючы аб іх аб'яднанні, падгнаныя гістарычны працэс пад схему "Русь слабела, а ~~Літва~~ мациела". Яны сцвярджают, абы наяўнасці ў Літве ~~хвілін~~ ужо ў пачатку XIII ст. адносна адзінай дзяржавы¹⁾, сведчаннем чаго нібыта з'яўляецца дагавор 1219 г., заключаны паміж літоўскімі і галіцка-валынскімі князямі. Але гэта зусім не так. У дагаворы упамінаецца звыш 20 старых літоўскіх князёў, што яскрава сведчыць аб выключнай

1. В.Пашута, ука з. раб., стар. 339.

раздробленасці літоўскіх зямель. Па-другое, даследчыкі, вельмі захапліўшися безгрунтоўнымі сцверджаннямі, не зауважылі, што ў гэтых дагаворы адсутнічаюць князі АўкштайціІ і Нальшчан. Праўда, некаторыя з даследчыкаў, прымаючы дадане за сапраўдане, прыцягваюць факты за валасы. Падміняючы Літву АўкштайціІ, яны сцвярджаюць, што князі апошній быццам бы ўпамінаюцца ў дагаворы 1219 г. нават, як старшыя над усімі князямі¹⁾.)

А між іншым, адсутніць Нальшчан у дагаворы 1219 г. можа праліць свято і на адсутніць у ім і АўкштайціІ. Як вядома, сталіцай Нальшчан было Крэва, Крэвам /*Kreva*/ літоўцы называлі крывічоў. Гэта значыць, што Крэва было крывіцкай /Полацкай/ калоніяй. Тоё ж самае мы бачым і ў АўкштайціІ. Цэнтральнае месца ў ёй зімала Вільня /*Vilnius*/, якая таксама была заснавана крывічамі і доўгі час называлася Кривым Горадам або Кривічградам.²⁾ Залежніць Нальшчан і АўкштайціІ ад Полацкага княства, і было, відаць, прычинай адсутніці князёў гэтых зямель у дагаворы 1219 г. А без АўкштайціІ і Нальшчан нельга гаварыць аб наяўнасці нават адносна адзінай дзяржавы ў Літве.

Вядома, нельга адмаўляць факта развіцця феадалізма ў літоўскіх землях, з"яўленинекоторых тэнденций да збліжэння паміж імі і устаноўлення паасобных дзяржаўных Інстытутаў у IX. Гэта відавочна. Гэта добра бачыла і старая гісторыяграфія. У той жа час нельга закрывала очы на ту страшэнную варожасць, якая існавала паміж феадаламі паасобных літоўскіх зямель, асабліва паміж феадаламі Літвы і ЖамайціІ.

1. В.Пашто, указ раб., стар.339; Сов.Ист.Энц., т.3, стар.244

2. Голубович В., Голубович Е. "Кривой город - Вильно" Кр,Сбоб. Инст.Ист.Матер.Культ., вып.41, 1945, стар.122-123.

Даследчыкі, прымаючы Літву за АўкштайціІ паказваючы апошнюю цэнтрам аб'яднання літоўскіх зямель у ~~XII~~ ст., зачынілі да непазнавальнасці карціну складавання літоўскай дзяржавы. У супрауднасці з аб'яднанне літоўскіх зямель у XII ст. адбывалася не вакол іх цэнтральнай часткі - АўкштайціІ, а вакол другіх двух цэнтраў - ЖамайціІ і Літви, якія зімалі акрэданне становішча: першая - на крайнім паўночным заходзе, а другая - на крайнім паўднёвым усходзе. Усе астатнія літоўскіе зямлі у той пісменнай ступені сінхронізіза кожнага з гэтых двух цэнтраў. Суперніцтва за уплыў у ~~XII~~ I прыводзіла да антаганізму у адносінах паміж Літвой і ЖамайціІ і да барацьбы паміж імі. Праўда, у час зневінні небяспекі назіраецца прымірение паміж Літвой і ЖамайціІ, аб'яднанне іх сіл, што прыносіла ім бліскучыя перамогі. Але як толькі небяспека праходзіла, паміж імі зноў разгаралася суперніцтва і барацьба, як, напрыклад, пасля Дурбенскай перамогі ў 1260 г., што і было прычинай наўдачы аб'яднання літоўскіх зямель у адзіную літоўскую дзяржаву. На нашу думку, найбольш праўдзівую і трапную характеристику ўнутранага становішча літоўскіх зямель даў гісторык М.К.Любаскі:

"...тут абавязчыўся ўжо сацыяльны падзел грамадства, з"явіліся і зародкі дзяржаўнай улады, але ўсё гэта было пакуль простым фактам, не набыло цвёрдага юрыдычнага харектару і таму было хітрым і зменлівым"¹⁾) Падзеі 40-х-60-х гг. XIII ст. падцверджуюць правільнасць гэтых слоў.

1. "Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии", стар.16-17.

ІУ. ЛІТОЎСКІЯ НАБЕГІ І БЕЛАРУСКАЯ КАЛАНІЗАЦІЯ

Літоўскія набегі гісторычна разглядаюць як факты, які падрыхтаваў заваяванне літоўскіх феадаламі Беларусі. Аднак у летапісах мы не знаходзім звестак аб набегах літоўцаў на Полацка-Мінскія землі. Тему даследчыкі звычайна спасылаюцца на "Слова аб палку Гаравым". Так зрабіў і В.Пашута. Зазначыў, што "Слова..." адзначыла страту полацкіх князямі быльш падтрымлені ў Літве і Паддайни, ён прыводзіць у якасці пацверджання наступнае месца гэтага твору: "И Двина болотом течет оним грозным полочанам под клики поганых. Един же Изяслав, сын Васильков позони своими острыми мечи о шлемы литовськія, притрепа славу деду своему Всеславу, а сам под чурлеными щиты на кроваве траве притепан литовськими мечи"¹⁾). Як вядома, "Слова..." не летапіс, а мастакі твор. Тому задача даследчыка і заключаецца ў тым, каб выясліць, якія гісторычныя падзеі знайшли сваё адлюстраванне ў гэтым месцы "Слова...". Бяспрэчна, што аўтар яго, гаворачы аб з"яўленні літоўцаў на Дзвіне, меў на ўвазе падзеі II 67 г., калі вядомы ўжо нам мінскі князь Валадар Глебавіч пайшоў са сваім войскам, якое складалася з літоўцаў, на Полацк, захапіў яго і пайшоў далей ўздоўж Дзвіны на Віцебск, дзе яго спаткнула няудача. Выкарыстанне полацкіх князямі літоўцаў і ліваў, як вясной сілы ў паходзе на Друцк, мела месца і у II 80 г., незадоўга да напісання "Слова...". Вось гэтыя і ім подобныя факты і дали повад аўтару "Слова..." гаворыць аб з"яўленні "паганых" на Дзвіне. Але сведчаньне аб тым, што не самі літоўцы прыйшли на Полаччыну, як сцвярджае В.Пашута, а былі

1. Указ. твор. стар 367.

прыведзены самім полацкім князем для барацьбы паміж сабой. І гэта было не толькі у звичайніх полацкіх князёў. Клеускія князі ў міжусобнай барацьбе выкарыстоўвалі полаўцаў. За гэта аўтар "Слова..." асуджае і клеускіх і полацкіх князёў: "Ярославли /г.зн. клеускія князі. - М.Е./ и вси внуци Всеславли /г.зн. полацкія князі. - М.Е./!.. Вы бо своимі крамоламі начиста наводзіти поганыя пльски на землю Русскую, на жыць Всеславлю". Вось гэтых слоў і не прыводзіць В.Пашута, а ў IX і паказвана праўдзівая прычына з"яўлення "паганых" у Полацка-Мінскай зямлі.

Што да князя Ізяслава Васількавіча, які загінуў у барацьбе з літоўцамі, то справа заключаецца ў наступным. Ен быў гарадзенскім/гродзенскім/ князем, а гэта княства ў той час знаходзілася ў залежнасці ад клеускіх князёў, якія варожа адносіліся да літоўцаў і ваявалі з імі. Але, як паказвае "Слова..." полацка-віцебскія князі Брачыслаў і Ўсіслаў Васількавічы не падтрымалі свайго брата Ізяслава ў барацьбе з літоўцамі. Гэтым самым "Слова..." таксама пацвердзіла, што полацкія князі не былі ў варожых адносінах з літоўцамі нават і тады, калі з апошнім ваяваў іх брат. Такім чынам, "Слова..." дае правільную гісторычную карыстную адносін паміж полачанамі і літоўцамі, і таму грэшаць супроць Ісціны тия даследчыкі, якія вырываюць з яго тэксту абкарнанія цытаты, каб пацвердзіць сваю штучную канцепцыю аб заваяванні літоўцамі Беларусі.

Але гутарка ідзе не ~~аб тым~~, каб поунасці адмалівіць факт самастойных набегаў літоўцаў на беларускія і суседнія з імі землі, тым больш, што да нас не дайшлі полацкія летапісы, у якіх мы і малі б знайсці праўдзівія звесткі па гэтаму пытанню. Гутарка ідзе ~~аб тым~~, каб не пераўвялічваць значэння літоўскіх набегаў, як гэта робіцца ў навуковых даследаваніях. А менавіта

У Іх скрупулёзна падлічваеца колькасць гэтых набегаў - і на падставе гэтага робіцца вывады аб літоускім наступленні на Захо́днюю Русь. І у той час замоўчваеца, як, напрыклад, у "Істории БССР" славянская, перш за ўсё Крывіцкая і дрыгавіцкая коланізацыя літоускіх зямель. Рабіць так, гэта ўсё роўна, што глядзець на раку і, не звяртаючи ўвагі на яе галоўную плынь, у той час уважліва разглядаць пасобия ў ёй завіхрэні, і не падставе гэтага рабіць вывад, што рака цячэ ў адваротны бок. Сапраўды, калі і былі літоускія набегі на беларускія землі, то іны не перагардзілі і не маглі перагардзіць широкую плынь крывіцкай і дрыгавіцкай коланізацыі ў літоускіх зямлі. Не гаварыць аб ёні, або не даацэньваць яе значэнне - гэта перш за ўсё, не разуменіе гісторыі беларускага народа. Калі развіцце беларускага народа супрадавалася прасоўваннем яго на ўсход і паўночны ўсход і асіміляваннем ім шматлікіх фінскіх племёнаў, то развіцце беларускага народа супрадавалася прасоўваннем яго на захад і паўночны захад і асіміляваннем ім белтыйскіх племёнаў. На падставе дадзеных тапанімікі А.А.Качубінскі гаварыць "аб з'яве павольнага, без шуму і без гвалту асімілявання літоускага элемента беларускаму". На падставе гэтага ён зрабіў вывад, аб этнічнай арганізацыі беларусаў як ^{мес} славян і літоусаў,¹⁾ што падцвярджаюць і сучасныя даследчыкі²⁾.

На вялікі жаль, працэс славянскай коланізацыі і асіміляцыі белтыйскіх племёнаў на тэрыторыі Беларусі пакуль што слаба вывучаны, і аб ім мы можам толькі меркаваць па тых гістарычных выніках, якія ён даў.

1. Указ. тв., стар.66

2. М.Грыблін, указ.тв.,

В.В.Седов "О происхождении белорусов" у зб. "Древности Белоруссии", Мінск, 1966, стар. 301-309.

Л.Аляксееў лічыць, што ў IX-X стст. у Полацкай зямлі зачыршыся працэс асіміляцыі мясцових балтыйскіх племёнаў прышлым славянскім насельніцтвам.¹⁾ Раз пачаўшися, гэты працэс не мог спыніцца, і полацкая коланізацыя з прытокамі Дзвіны і Дняпра перекінулася ў басейн Нёмана да тэрыторыі, якую займала адно з балтыйскіх племёнаў, насту́пашас імя ~~Літвы~~²⁾. Калі гэта адбылося? Да складніх адказаў на гэтае питанне цяжка даць, можна выказаць толькі некаторыя меркаванні.

Як мы ўжо гаварылі, Густынскі летапіс г.Ізяслаўль адносіць да літоускай тэрыторыі. З летапісу вядома, што гэты горад узімку ў канцы X ст.²⁾, што падцвярджаеца і археологія³⁾. Значыць, к гэтаму часу крывічы і дрыгавічы, асіміляваўшы другія балтыйскія племёны, назвы якіх засталіся невядомымі, падышлі да наступнага балтыйскага племя - літвы, усходняя мяжа ~~Літвы~~⁴⁾, як мы выветлілі, праходзіла на захад ад Мінска. Відаць, Ізяслаўль і быў адзін з першых цэнтраў беларускай коланізацыі Літвы. Можна думаць, што з канца X ст. і пачынаеца сужыцце беларускіх племёнаў з летапіснай Літвой.

Крывічы былі самымі блізкімі суседзямі літоусаў, з якімі яны больш за ўсе сутракаліся, "што знайшло свае адбіццё ў названні літоусамі ўсяго рускага імені сваіх спрадвечных суседзяў крывічу - "кравамі" /~~кreewus~~/, "Кроў", ~~у~~^и*кreewus*/ - рускі, "Брэгеты семе" - руская зямля, що ўсё гэта гаворыць аб доўгачасовых сувязях літоусаў і крывічу⁴⁾.

Першапачатковы рускі летапіс называе Літву у ліку народу, якія давалі дань Русі, ~~и~~^и то наводзіць на думку /і гэта

1. Указ.тв., стар.289.

2. "Повесть временных лет", т.І, стар.54; ПСРЛ, т.І, выд.2, л., 1927, стар. 299-300.

3. Г.Штыхau, "Слузы легенды", "Магаюч", 1968, №4, стар. 139-143.

4. В.Мавродин "Образ.древ.рус. г-ва" л.1945, стар.92

добра паказана Л.Аляксеевым, што дань літоўцаў Ішлі Полацкаму княству, ~~што~~^ж было адной з асноў яго эканамічнай магутнасці¹⁾.

Але Літва пастурова становіца I адной з кропіц ваяній магутнасці полацкіх князёў. Гісторык Бяляеў лічыў, што Ўсяславу Брачыслававічу удалося ў 1071 г. вірнуць сабе полацкі стол з дапамогай літоўцаў²⁾. Але асабліва шчыльны сувязі з Літвой трымала Мінскіе княства, якое было ў непасрэднім суседстве з ей. Глеб Мінскі ў 1104 г. I адбіў кааліцыю паўднёва-рускіх князёў, у якую ўваходзіў I брат Глеба, полацкі князь Давід, толькі таму, што ён выкарыстаў, відаць, літоўцаў. Шчыльны саюз з Літвой I быў грунтам широкіх палітычных планаў Глеба Мінскага па аб'яднанию беларускіх зямель, аб чым мы гаварылі вышэй.

Можна з улауненасцю сказаць, што прынасі з пачатку ХІІ ст. Літва з"яўляецца пастаянным ваяніем саюзнікам полацкіх Мінскіх князёў. Вось чаму пасля паходу кіеўскіх князёў на Полаччыну ў 1128 г. I высылкі полацкіх князёў у Візантію^{II29} г. паследавалі Iх паходы I на Літву /1129-1132 гг./. Густынскі летапіс называе I паход кіеўскіх князёў у 1128 г. паходам "на Літву ко Ізяславлю", гэтym самім раскрывае думкі гэтай "літвы". Магчыма, што I паходы 1129-1132 гг., якія у рускіх летапісах паказваюцца як паходы на Літву, таксама былі паходамі на Ізяслава, які ў той час замяніў месца Мінску, далучана-га на кіеўскіх уладанняў. Ізяслава, відаць, I абаранила войска, набранае з літоўцаў, якія жылі вакол гэтага горада.

Іпац"еўскі летапіс, гаворачы аб падзеях 50-60-х гг. ХІІ ст., паказвае, адкуль мінскія князі чэрпалі дадатковыя сілы

1. Указ. тв., стар.263.

2. С. Н. Беляев, "Сборник историй Сев.-Зап. края России", Вильна, 1867 г. стр. 43.

для барацьбы з полацкімі князямі. Адай з самых непакорных з Iх-Валадар-у II59 г., адмовіўшися мірыца з полацкім князем Рагвалодам, "ходяще под Літвой в лесех", г.зн. збіраў сілы для барацьбы са сваімі праціўнікамі. К гэтаму часу ў вініку ка-
*наг*ланізацыі на тэрыторыі Літвы з'явіліся новыя беларускія кало-
віл I гаредкі, адным з Iх I быў Гарадзец, у якім стаў княжыць Валадар. Полацкі князь Рагвалод, добра бачы, што з Мінскам не саўладаць, пакуль Валадар сядзіц у Гарадцы I прыводзіць палкі літоўцаў²⁾, у 1162 г. робіць паход на Гарадзец. I падобна таму, як у 1128 г. Ізяславаў бараціўся сіламі Літвы, так I зараз Валадар з "Літвой" нанёс цяжкое паражэнне палачанам.

Але калі да 70-х гг. ХІІ ст. выкарыстоўваўся, галоўным чинам, мінскімі князямі ў Iх міжусобнай барацьбе з Полацкам, то, пачынаючи з 80-х гг., літоўскія сілы служаць Гітарэсам ўсёй Полацкай зямлі. Характэрна, што ў 1180 г. прывялі Літву пад Друцк не суседнія з ёй Мінскі, Ізяславскі ці Гарадзецкі князі, а палачаны. Гэта сведчыць аб умацаванні сувязі з Літвой усёй Полацкай зямлі, а не паасобных яе ўдзелаў, як гэта было раней. Полацк выкарыстоўвае Літву ў барацьбе з Ноўгарадам I Смаленскам. Гэта I дэло падставу, як ранейшым, так I сучасным даследчыкамі гаверіць аб гаспадаранні літоўцаў у Полацкай зямлі. Аднак гэта сцверджэнне супірэчыць усякай логіцы. Навошта было літоўцам Iсаці ў Полаччину, калі сама Полаччына ў выглядзе шматлікіх сваіх калоній Ішлі ў Літву? Навошта было літоўцам Iсаці ваяваць у далёкія ад Iх Смаленскія, Ноўгарадскія і Чарнігаўскія землі, у той час, калі Iх уласныя землі падвяргаліся нападам німецкіх захопнікаў? Некаторыя даследчыкі ў падцверджан-

1. ПСРЛ, т.2, стар.496.

2. И.Беляев, "Сборник историй Сев.-Зап. края России"

не сваіх думак прыводзяць смехатворныя довады. Так, В.Пашута лічыць, што аб падначаленім становішчы палаchan у адносінах Літвы сведчыць Наўгародскі ЛетапІс, які пад 1258 г. паведамляе "аб нападзе ўжо не "полочан с Літвой", як раней, а "Літви с полочаны" на Смаленск"¹⁾. А другма абвазамі вышэй В.Пашута абавяргас той же самы летапІс за тое, што ў Ім при паведамленні аб паходзе 1240 г. на Вендэн на першое месца ставіцца Літва, у той час, як галоўную ролю іграі тут немцы²⁾. Гэтым самим В.Пашута абверг і свой уласны довад у адносінах Полацку і Літвы. Не мае рэцы В.Пашута, калі гаворыць, што гэты паход быў Усправай рук Таўцівла³⁾, які книжку у той час у Полацку. В.Пашута пібы забывае, што яшчэ задоўга да Таўцівла палаchanе ж хадзілі на Смаленск, а цяпер примусілі Ісці і яго.

Сцверджанне аб гаспадаранні літоўцаў у Полацкай зямлі ў XIII ст. нічым не падцвярджанаца і з"яўляецца яўным до-мыслам, які, на вялікі жаль, бярэнца і сёняня на пракат даследчыкамі, якія не хадаюць ж глыбей пранікнуць у сутнасць гісторичнага працэсу ў Беларусі ў XIII ст. Так званыя літоўскія набегі знаходзяцца ў шчыльнай сувязі з беларускай каланізацыйнай літоўскіх зямель. Чым больш беларускія плямёны пранікалі ў глыб літоўскай тэрыторыі, чым больш Літва ўцігвалася ў кола Інтэрсаў беларускіх зямель, тым больш літоўцаў з"яўлялася ў беларускіх войсках. Яны ў многіх выпадках маглі складаць асноўны кантынгент полацкіх войск. І тут нічога дзіўнага няма: у сярэдніх віках войска, як правіла, было наёмным. Вось чаму, як слушна адзначыць у свой час гісторык Т.Бяляеў "у летапісі Літва і палаchanе прымаліся за адно і пад Імем літоўскіх набегаў разумелі".

1. Указ.тв., стар.51.

2. Там жа, стар.50.

3. Там інш., стар.381.

ся полацкія набегі"¹⁾

Наўгародцы добра бачылі, што вясення сіла Полацка знаходзяцца ў Літве, і таму іны Імкнуліся пасварыць Полацк з Літвой, што і было предырніта Ім ~~кіне~~ ў 1191 г., калі наўгародцы рашылі назіраць палаchanам паход на Літву.²⁾ Праўда, В.Пашута гаворыць, што гэта палаchanе хацелі ў асобе наўгародцаў знаісці сабе саюзнікаў супраць Літвы і нават эстаў.³⁾ Тэндэнцыйнасць гэтага відавочная: палаchanам ніколі не было патрабаванаца ваяваць з літоўцамі і тым больш з эстамі, якія былі суседамі наўгародцаў, а не палаchan. ~~Аднак~~ Палаchanе разумелі, што Ісці Ім на Літву, гэта ўсё роўна, што сячы сук, на якім сядзіш. І тому не толькі не пайшлі на Літву, але ў 1198 г. прынішлі з ёю ваяваць Вялікія Луки.⁴⁾ У першай палове XIII ст. набегі літоўцаў на Наўгародскія землі ўсё больш пашыраюцца. В.Пашута лічыць, што гэта быў самастойны набегі літоўцаў са згоды полацкага ўрада, які "не мог супрэстаяць патрабаванню свайго ўзмашчэншага праціўніка"⁵⁾. І на гэтым жа самай старонцы В.Пашута піша, абавяргаючы гэтым самим вышэй сказанае: "знамінальна, што літоўскія атрады яшчэ не падначалены адзінай уладзе і служаць рознымі варожымі бакамі". І далей прыводзіць прыклады: у 1219 г. літоўцы былі ў саюзе з немцамі ў іх паходзе на Вендэн, у 1222 г. у паходзе на той жа Вендэн яны былі ў саюзе з рускімі, а ў 1240 г. былі зноў у складзе ордэнскага войска. Аб

1. Указ.тв. стар.49

2. НДВГ. ЛетапІс, стар.40, 230

3. Указ.тв., стар.49.

4. НПЛ, стар.44, 238.

5. Указ. тв., стар.50.

зборес

літвім же узмошенні Літвы мома Ісці¹ путерна, калі ў ёй німа
вичэ адзінай улады і калі яна іх растрочвае сіле на
данамогу розныя суседзям, даючи Ім атради настмікаў. В.Пашути не разумеє таго, што менавіта гэтам, а не Гітарэсамі²
Літви боку або землен широкі арэал літоускіх набегаў /для больш
шай упушальнасці ён дадае да Іх і ятвянскія набегі/³ і што

1270 сведчыла не аб сіле, а аб аслабленні як Літвы, так і Ятвягі.
напада

Вядома, Літва не могла навязваць сваёй волі палачанам,
рою, палачане у сіле выкарыстоўваі літоўцаў у барацьбе са
свайм суседзям, наўроўнічы Іх атрады і на Наўгародскую
землю. Паказальна, што наўгародцы, адбіваючы набегі літоўцаў,
як сведчыць Наўгародскі ¹ летапіс пад 123, 125 і 1245 гг.,
іхолі не праследуюць Іх далей Усвіта, які быў парубжным
полацкім горадам. Што набегі літоўцаў на Ноўгарод залежылі⁴
ад полацкай палітыкі, сведчыць і такі факт. Як толькі Полацк
і Ноўгарод у 1262 г. заключылі мір, літоўцы не толькі спінілі
набегі на Наўгародскія землі, але і разам з палачанамі сталі
данемагаць наўгародцам, як гэта было при паходзе на немцаў у
1262 г.

Як вядома, у другой пал.XIII ст. Полацк часова падпаў
пад уплыў Смаленска. Полацк і выкарыстаў літоускія сілы для
аслаблення Смаленскага княства і гэтым самым для вызвалення
з-пад залежнасці ад яго. Па сутнасці, паход Валадара Глебавіча,
на Полацк у 1267 годзе быў спробай вызвалення ад Смаленска. У
1280 г. полацкія князі ржыхіхіх літвінскіх выкарысталі Літву і
ліваў у барацьбе за Друцк, у якім княжы стаўленік Смаленска.
Літва ўдзельнічала ў паходзе палачан на Смаленск у 1222 і
1232 гг.

1. Указ. тв., стар.32.

У выніку апошняга паходу Полацк ізвязаў Смаленску свайго
стаўленіка Святаслава Мсціслававіча. Гэтым паходам Полацк да-
сягнуў сваёй мяты: з яго пачаўся ўпадак Смаленска¹⁾. Магчыма,
што рускі летапіс гэтага Святаслава Мсціслававіча I прымае за
нейкага літоускага князя, якога быццам бы ў 1239 г., выгнаў са
Смаленска Яраслаў Усяволадавіч²⁾, чаго не магло быць, бо ў гэтым
годзе там книжы Уладзімір Рурыкавіч. Наўрад, ці мог у разгар
барацьбы з татарамі Уладзімірскі Князь Ісці на данамогу Смаленс-
ку. Аб гэтай падзеі не паведамляюць і другія летапісы, што ука-
вае на яе неверагоднасць. Але гэта не першкаджае В.Пашуту не-
калькі разоў спасылацца на гэты факт, як ^{да} сведчанне ўзросшай паг-
розы Літвы³⁾.

Літу выкарыстоўваюць для аслаблення Галіцка-Валынскай
землі і турава-пінскія князі. У канцы 20-х гг. XIII ст. адносіны
паміж Галіцка-Валынскай і Пінскай землямі настолькі абастрымі-
ся, што паміж імі узімкі конфлікт. Піняны у 1227 г. захапілі г.
Чартарыйск, які належыў Валынскай землі. У наступным годзе Даніла
Галіцкі вяртае яго назад. Пасля гэтага пінскія князі арганізуюць
супраць яго цэлу кааліцыю князей, у якой сярод другіх удзель-
нічалі тураўцы і новагародцы, але пачярпелі паражэнне і падпаў
пад уплыў галіцко-валынскіх князей. Апошнія прымушалі пінян
вяявіць з Літвой. Са свайго боку пінскія князі неаднаразова
предстаўляюць сваю тэрыторыю для паходаў "Літвы" на Галіцка-
Валынскія землі. Аб сувязі пінскіх князей з Літвой добра сведчыць
летапіс пад 1247 г., калі апісвае набег Літвы на Мельніцу і Лякоу-

1. Д.П.Маковский "Смоленское княжество", Смоленск, 1948, ст.175.

2. ПСРЛ, т.І, выг.І, стар.469.

3. Указ.тв., стар.44,51,376

ию.

У сувязі з беларускай ідентификацией літоўскіх зямель стаіць пытанне з'яўлення агульных беларуска-літоўскіх князёў. Невасціднае суседства і доўгое гісторычнае сужыцце беларускіх і літоўскіх племенаў не магло не прывесці да сваяцкіх адносін паміж беларускімі князямі і літоўскімі кунігасамі. Гісторык Бялынёў на падставе летапіснага паведамлення, якое сведчыць, што пры нараджэнні вядомага полацкага князя Усяслава Чарадзея прысутнічалі валхвы, рабіў вывад, што маці гэтага князя была літвінкай і што Усяслау быў ужо напоўнітым. Аднак справа не толькі ў сваяцкіх адносінах. Полацкія князі, у адрозненне ад князёў дру́гіх рускіх зямель маглі княжыць толькі ў Полацкай зямлі, страшыўши ў сілу той ці іншай прычыны свой стол, уцікалі ў Літву.

Вядома, што ў 1129 г. не ўсе полацкія князі быў ўзяты ў палон і адпраўлены ў Візантію. Некаторыя з іх пазбеглі гэтага, і можна думачыць, што знайшлі сабе прыстанішча ў Літве. У летапісу пад 1144 г. упамінаецца "Всеславъ, князъ літъскій"¹⁾, г.зн. літоўскі. Магчыма, што ён і быў адным з уцёкшых ў Літву ад расправы полацкіх князёў. Імя Усяславу - выключна полацкае

францішк, беларуска-літоўскім князем быў і вядомы ўжо нам Валадар Глебавіч, каля 1140 г. князь Гарадзецкі - ўдзел, які знаходзіўся на тэрыторыі Літвы і насельніцтва якога ў асноўным было літоўскім, ені быў князем і полацкім і літоўскім. Мы ўжо гаварылі, што войска яго складалася з літоўцаў, з дапамогай якіх ён атрымліваў перамогі над сваімі праціўнікамі і нават авалодаў быў Полацкам, што было пазней выкарыстана аўтарамі літоўскіх летапісаў і Стрыйкоўскім для стварэння міфа аб літоўскім заваяванні Полацку.

1. ПСРЛ, т.25, стар.36.

Беларуска-літоўскім князем быў Гердэнъ, - сын полацкага князя Давіда Расціславіча, чаго не адмаўляе сучасная наука¹⁾. І што скрывае В.Пашута, які забывае сказаць, што першым стаіць літоўскім князем Полацку Гердэнъ быў полацкім князем²⁾ Літвы. Беларускія гісторыкі XIX ст. М.О.Безкарыловіч і А.Кіркор³⁾ даказвалі, што Гердэнъ быў бацькам вядоміх князёў літоўскіх - Віценя і Гедыміна. З пытаннем паходжання апошніх звязана пытанне Існавання Віленскага ўдзела Подацкага княства, які ўтварыўся, відаць, у пачатку XII ст. Васкрасенскі летапіс паведамляе, што ў 1128 г. "вильняне взяле ис Царяграда князя полотцкого Ростислава Рогволодовіча детей: Давила князя да брата его Мовколда князя"⁴⁾. Давіл /магчыма, Давід/ I быў першым віленскім князем, ад яго ў далейшым, як сведчыць гэты летапіс, паходзіць Гердэнъ /Гердэнъ/, Віценя і Гедымін. Мы лічым, што неправамерна Васкрасенскі летапіс валіць, як гэта робіць В.Пашута⁵⁾, у адну кучу з такім гісторыка-публіцыстычнымі творамі ХІІ ст., у якіх тэндэнцыйна скажалася гісторыя Віленскага княства літоўскага. Сам жа Пашута лічыць цікавым сведчанне гэтага летапісу ўб сына Гердэнъ - цярокім біскупу Андрэю I гэтым самым прызнае яго праудавым⁶⁾. Чаму ж тады В.Пашута адмаўляе другія звесткі гэтага месца летапісу, якія ў скользкім не супяречаць дадзеным сучаснай гістарычнай науке. Хіба напрапавільна, што "Літва в ту пору (у 20-х гг. XII ст. - М.Е./ дань

1. НПЛ, стар.574.

2. "Исторические сведения о примечательных местах Белоруссии", СПБ , 1855.

3. "Живописная Россия", т.3, 1882.

4. ПСРЛ, т. II .

5. Указ. тв., стар.73-74.

6. Там ж. стар.76.

дааше князем полотцким". Гэта признае і сам Пашута. ХІба не мог узікнуць Віленскі ўдзел Полацкага княства і хІба не маглі вільняне узяць сабе полацкіх князёў, калі вядома, што Вільня заснавана крывічамі і Існавала пад назвай Крэвы Горад прынамі ужо ў XI ст. і, магчыма, была сталіцай крывічоў. Чаму не маглі паходзіць вялікія літоўскія князі Віцень і Гедымін ад гэтых віленскіх князёў? Чамусьці даследчыкі не звяртаюць увагі на тое, што браты Гедыміна наслід славянскія язычыскія імёны Віценя і Война. Няма таксама падстаў лічыць і імя Гедымін выключна літоўскім. Мы вельмі мала ведаем аб язычыскіх крывіцкіх імёнах, і, магчыма, многія з іх мала адразніваліся ад літоўскіх язычыскіх імёнаў, гэтаак жа сама, як імя славянскага язычнага бoga Пяруна мала адразнівалася ад імя аналагічнага літоўскага язычнага бoga Пяркунаса. Паколькі Віцень і Войн наслід славянскія язычыскія імёны і былі язычнікамі, можна меркаваць, што ў той час, у канцы XIII - пачатку XIV стст. язычнства было не толькі прыналежнасцю літоўцаў, але і часткі славян-крывічоў. Сапраўды, у жыцці віленскіх хрысціянскіх велікамуничных князів гаворыцца аб трох знатных літвінах, якія ў першай пал. XIV ст. паплаціліся сваім жыццём за прыняцце праваслаўя, Але даўнай реч: прозвішчы IX - Круглец, Кумец і Нижыла - не літоўскія, а чиста славянскія.

Полацкія князі па той ці іншай прычыне, апінуўшися ў Літве, у язычніцім асяроддзі па палітычных меркаваннях прыдмваліся язычнікамі /аб чым у свой час слушна заўважыў А.Кіркор/¹, гэтаак жа сама як і літоўскія князі /Міндоўг, Войналік, Даўмонт, Таўцівіл/, апінуўшися на рускіх сталах, прымалі праваслаўе. Відаць, і полацкія, і літоўскія князі не вызначаліся

1. "Живописная Россия", т.3, стар.291.

рэлігійным фанатызмам і тому па некалькі разоў мянялі сваю веру ва ўгоду палітычным інтарэсам /Міндоўг, Таўцівіл/. Характерны прыклад і Война. Знаходзячыся ў Літве, ён быў язычнікам. Стаяў полацкім князем, ён пераходзіць у праваслаўе і прымае хрысціянскае імя Васіль²). Тоё, што Войн стаў полацкім князем, гаворыць аб яго прыналежнасці да роду полацкіх князёў /палацане не прымалі князёў чужых дынастыі/. А гэта ў сваю чаргу з'яўляецца найлепшим сведчаннем таго, што і яго браты - Віцень і Гедымін - таксама паходзілі з полацкіх князёў. Такім чынам, можна з упэўненасцю сказаць, што з канца XIII ст. у Вялікім княстве Літоўскім запанавала полацкая княжская дынастыя.

Гаворачы аб узаемаадносінах язычнства і хрысціянства трэба ўлічываць і якіх адну акалічнасць. Пашырэнне хрысціянства ў беларускіх землях было далёка не мірным працэсам. Яно супрадавождалася з узміненіем феадальнай эксплуатацыі. А гэта не магло выклікаць супрападленне шырокіх мас сялянства, што часам прымала форму і барацьбы супроты хрысціянства. Трэба думасць, што німала было сялян, якія, ратуючыся ад мацнеўшага феадальнага прыгнёту і звязанага з ім хрысціянства, уцякалі ў Літву і там доўгі час заставаліся язычнікамі. Таму пашырэнне хрысціянства у Беларускіх землях у некаторых адносінах садзеінічала беларускай каланізацыі літоўскіх зямель. Доўгі час заставаліся язычнікамі і асіміляваліся ў беларусаў літоўці. Як мы ўжо адзначалі, жыхары летапіснай Літвы былі ахрышчаны ў праваслаўе Тураўскім біскупам толькі ў 1405 г. Усё гэта дае падставу думасць, што прыналежнасць да язычнства не было выключнай адзнакай літоўскай народнасці не толькі ў XI-XII стст., але і ў XIII-XIV стст. і наўват у пачатку XV ст. Гэтым, відаць, і тлумачыцца тое, што ў

1. Т.Нарбут, т.4., стар.485.

асяроддэ беларусаў аж да ХХ ст. у значна большай ступені, чым у асяроддэ другіх славянскіх народаў, захаваліся перахыты язычніцтва.

Чынам

Полацкая каланізацыя, якая ішла ^з па раце Віліі углыб літоўскіх зямель, садзеічала далейшаму росту Крывога Гораду - Вільню, што узвышала значэнне Аўкштайці I віленскіх князеў, да якіх належылі Віцень, Гедымін I Воін.

Навагародак мог быць цэнтрам Вілікага княства Літоўскага да таго часу, пакуль яно не выходзіла за межы Нёманскага басейна. Па меры пашырэння Вілікага княства Літоўскага ўсё больш вырасоўвалася яго невыгоднае становішча: ён быў ізаляваны ад других зямель, асабліва размешчаных у Давіскім басейне.

У гэтых адносінах Кры^{ВМ} Горад - Вільня - быў у больш выгодным становішчы. Размешчаны на скрыжаванні важнейших гандлёвых шляхоў, у тым ліку і на Віліі, якая злучала яго з Полацкай зямлём, ён усе больш набызаў цэнтральнае значэнне ў дзяржаве.

"Яшчэ да часу княжэння Гедыміна Крывы Горада развіўся ў такое значнае паселішча, што Гедымін патрабным перанесіў у яго сталіцу Вілікага княства Літоўскага".¹⁾ В.Пашута не мае рэцы, калі піша, што адной з прычын перанясення сталіцы ў Вільню, з'яўлялася тое, што яна была размешчана "у цэнтры карэнай літоўскай зямлі, у цэнтры народнасці".²⁾ Па-першае, што разумець пад "карэнай літоўскай зямлём"? "Каренная літоўская зямля"³⁾ была перш за ўсё зямля, якая, як мы бачымі, знаходзілася ў вярхоўях Нёмана. Па-другое, В.Пашута нібы забывае, што гэта "карennaя літоўская зямля" ужо даўно была абектам крывіцкай каланізацыі, вынікам чаго і было узімненне Крывога

1. В.Голубович, Е.Голубович, указ.тв., стар.123.

2. Указ.тв., стар. 266.

Горада - Вільні, які, як паказвае археалогія, "быў заснаваны крывічамі ў час пашырэння тэрыторый Крывіцкага /г.зн. Палацкага. - М.Е/ княства ў раннюю феадальную эпоху на захад".⁴⁾

Тamu значэнне Вільні вызначалася не тым, што яна была цэнтрам "кареннай літоўскай зямлі", а тым, што яна была адным з даўніх і буйнейшых цэнтраў беларускай каланізацыі літоўскіх зямель. Прауда, там жыло разам з крывіцкім і літоўскім насельніцтвам, там стаяла свяцілішча язычніскага бога Пяркунуса, аднак усё гэта ужо не было решающим фактам. Тут, як і ўсюды на літоўскай тэрыторыі, куды пранікала беларуская каланізацыя, пачаўся Інтэнсіўны працэс асіміляцыі.

Такім чынам, перанясенне сталіцы Вілікага княства Літоўскага з Навагародка ў Крывы Горад - Вільню, было вынікам далейшага пранікнення беларускай каланізацыі углыб літоўскіх зямель. Яно азначала таксама, што зноў на першыя месцы ў Вілікім княстве Літоўскім выходзіла Полаччына. А гэта пачягнула за сабой змену навагародскай дынастыі полацкай.

Працэс абыццікі беларусівания насельніцтва заходніх часткі Нальничак I ўсходній Аўкштайці засягнуўся надоўга і прадаўжаўся ў канцы XIX і пачатку XX стст.²⁾ у выніку чаго заходняя мяжа беларускай мовы прасунулася на захад ад сучаснага Вільніса³⁾, а па другіх звестках, яна праходзіць недалёка на ўсход ад Тракая.⁴⁾ Такі вынік быў предвидзаны яшчэ ў Х-ХІІІ стст. заснаваннем Вільні I другіх полацкіх калоній у Нальничаках I Аўкштайці.

1. В.Голубович, Е.Голубович, указ.тв., стар.123.

2. М.Я.Грэнблат, указ.раб., стар.525.

3. Е.Карскі "Беларусы", Вільня, 1904, стар.197.

4. А.Кочубинскі, указ.тв., стар.66.

У святле гэтых фактаў з "яўляеца беспадстаўным сцвяджэніем В.Пашуты аб "паступовым пранікненні"¹⁾ і "наступленіем на Русь"²⁾. Як мы бачылі, ніякага такога пранікнення і наступлення не было, а было паступовае адступленне Літвы пад націскам беларускай каланізацыі і асіміляцыі. Хіба невядома В.Пашуте, што не Беларусь алітвінілася, а значная частка Літвы абеларусілася. Прычым, утварэнне Вялікага княства Літоўскага не толькі не спыніла, але, наадварот, яшчэ больш паскорыла асіміляцыю літоўскага насельніцтва. Ф.Д.Гурэвіч лічыць, што прасование ме-хай беларускай мовы ў зону пашырэння літоўскіх археалагічных помнікаў, відаць, адносіцца к XIІ ст.³⁾, г.з.н. к тому часу, калі ўжо ўтварылася Вялікае княства Літоўскае. І ў гэтым нічога дзіўнага няма, паколькі ва ўноу ~~п~~утворанай дзяржаве беларуская культура стала пануючай, а беларуская мова дзяржаўнай.

Таксама цікка зразумець В.Пашуту, калі ён у сваёй книзе безліч разоў паўтарае сцверджанне аб тым, што Беларусь была паднажаленай і эксплуатуемай⁴⁾ краінай у Вялікім княстве Літоўскім і займала ў ім нераўнапраўнае становішча⁵⁾. Але тады паўстает пытанне, чаму паднажаленая, эксплуатуемая і нероўнапраўная краіна ўвесь час пашырала сваю тэрыторыю, а пануючая краіна, якой В.Пашута лічыць Літву, увесь час траціла сваю тэрыторыю і сваё насельніцтва. Німа чаго казаць, што гэтыя сцверджанні В.Пашуты іхолькі не адпавядаюць гісторычным фактам.

І ўжо зусім В.Пашута траціць пачуцце меры, калі гаворыць,

1. Указ.тв., стар.376.

2. Там жа, стар.387.

3. Ф.Гурэвіч, указ. раб., стар.137

4. Указ. раб., стар.322.

5. Там жа. стар.352.

што беларускі народ толькі рабіў уклад у гісторыю другіх краін, а не тварыў сваю ўласную гісторыю: "...белорускі народ, на котрый пало дополнітельное бремя господства літовских феодалоў, сделал крупны вклад в исторію Літвы".⁶⁾ В.Пашута абядніе не толькі беларускую гісторыю, але і беларускую гісторыяграфію. Не прысяцішы ёй ніводнага радка, ён арабіў выгляд, што яна быццам зусім не існуе. Незразумела таксама чаму М.В.Доўнар-Запольскага ён аднес да украінскіх гісторыкаў,⁷⁾ а Т.Нарбута лічыць літоўскім гісторыкам, хоць ~~той~~ жу у Беларусі і нават не ведаў літоўскай мовы.⁸⁾

Тое, што ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага не толькі не спыніла, але яшчэ больш садзейнічала беларускай каланізацыі літоўскіх земель і асіміляцыі літоўскага насельніцтва, што пануючай культурай у ім стала беларуская культура, а дзяржаўнай мовай яго стала беларуская мова, сведчыць аб тым, што Вялікае княства Літоўскіе было перш за ўсё беларускай дзяржавай.

Такім чынам, не літоўскія набегі на заходне-рускія землі,⁹⁾ а беларуская каланізацыя літоўскіх земель¹⁰⁾ была непамерна больш важным фактам ва ўтварэнні Вялікага княства Літоўскага.

1. Указ.тв., стар.7.

2. Там жа, стар.470.

3. "Жывописная Россия", стар.30.

У ДЛЯ БЫЛА БОЛЬШАЯ ПАГРОВА?

Татарскае напасце і нямецкая агрэсія ў падручніках гісторыі і навуковых працах падносяцца, як факты, якія нібыта аблегчылі заход Беларусі Літвой. У "Істории БССР" сказана так: "Борьба Руси с татаро-монгольскими завоевателями значительно облегчила литовским князьям осуществление их захватнической политики по отношению к русской земли. В условиях татаро-монгольского ига некоторые феодалы Руси видели в лице Литовского государства силу, которая не только сможет дать отпор татарским и немецким захватчикам, но и вместе с тем будет содействовать дальнейшему укреплению над крестьянскими массами"
 /стар.66/. Прыблізна тое ж самае гаворыць і В.Пашута: "Прышоўшы ў Аўкштайці да ўлады феадалаў, пайшлі на зговар з феадалаў значна больш развітай Беларусі, напалочанымі Ардой і Ордэнам; падзяліўшися рэнтай з літоўскімі-пануючымі класамі, беларускія феадалы ўвайшлі ў яго склад"¹⁾.

Аднак усе гэта не то, што Іншае, як перапіванне казак ХУІ ст. і аўтарам "Істории БССР", і Пашуту добра вядома, і яны аб гэтым пішуць, што Беларусь, за выключэннем не паўднёвых акраін, не ведала татара-мангольскага напасці: рускі народ сваёй геральдичнай барацьбой спыніў прасоўванне татара-манголаў на беларускія землі. Значыць, беларускім феадалам не было патрэбы шукати абарону ў літоўскай дзяржавы ад татара-манголаў. Больш того, як сведчаць летапісы, літоўскія князі ніколі не атрымлівалі ніякіх перамог над татара-манголамі. Бітва пад Крутагор'ем, у выніку якой нібыта літоўска-рускія войскі на чале з Міндоўгам атрымалі перамогу над татарамі, нішто Іншае, як выдумка.

І. Указ.тв., стар.6.

як і тое, што Крутагор'е пачало называцца Кайданавым таму, што тут загінуў татарскі ваяначальнік Кайдан¹⁾? Дафчы, населены пункт з такой назвай не адай у Беларусі, як думае В.Хучкевіч²⁾; ён ёсьць і ў другім месцы³⁾? І гэта абвяргае думку аб паходжанні назвы Кайданава ад Кайдана.

Задоўгана, літоўскія князі самі не моглі абараніць безпэчны Беларусь, але і сваёй зямлі ад татараў. У 1258 г. як сведчыць летапіс, адбылося першае ўварванне татараў у Літву, у выніку чаго "взяша Татарове всю землю Литовскую, а самех избиша"⁴⁾. Такім чынам, літоўскія феадалы былі самі ў большай меры за беларускіх феадалаў запалочаны татара-мангольскім напасцем. Вось чаму беларускія феадалы не моглі бачыць у асобе літоўскіх князёў сілу, якая могла абараніць Ix ад татараў, бо сама Літва цярпела ад Ix паражэнне. Вось чаму беларускім феадалам не было патрэбы і дзяліцца з літоўскімі феадаламі сваёй рэнтай і ўваходзіць у Ix склад, як гэта думае В.Пашута.

Тое, што Беларусь не ведала татара-мангольскага пагрому і панавання, мела для яе выключна важнае значэнне, якое пакуль што яшчэ не ацэнена ў гістарычнай навуцы.

Як вядома, татара-манголькае панаванне перарвала і замарудзіла працэс палітычнага аб'яднання рускіх і украінскіх зямель, падарвала Ix прадукцыйныя сілы. Усяго гэтага пазбегла Беларусь. Яе аб'яднанне не было перарвана, а яе прадукцыйныя сілы не толькі не былі падарваны, але ў выніку прытоку новага насельніцтва яшчэ больш узраслі. Усе гэта і было прычинай таго,

1. "Гісторыя БССР" пад рэдакцыяй Л.С.Абецэдарскага. Мінск, 1960, стар.30.

2. "Топоніміка Беларуссіі", Мінск, 1968, стар.142.

3. "Віленская губ", стар.II4, Маньковічская вол. Вілейскаго уез.

4. НПЛ, стар.82, 310.

што фармаванне тэрыторыі Беларусі і ўтварэнне беларускай народнасці пайшло хутчэй, чым аналагічныя працэсы ў рускіх і украінскіх землях. Так, калі ў першай пал.XIV ст. пры Іване Каліце начало толькі ўзвышацца Маскоўскае княства - ядро будучай Вялікаросліі, тэ беларускія землі жэтаму часу амаль усе былі сабраны ў Вялікім княстве Літоўскім. Беларускія феадалы выкарысталі у сваіх мэтах выгадную для іх канфігурацыю, у прынасці, аслабленне рускіх і украінскіх зямель у барацьбе з татарамі-манголамі і заваявалі значныя часткі іх тэрыторый.

Паколькі культурныя цэнтры Беларусі не былі разбураны, беларуская культура развівалася бесперапынна, што было прычинай яе высокага развіцця. Таму яна і заняла пануючае месца ў Вялікім княстве Літоўскім, а беларуская мова стала ў ім дзяржаўнай.

Што датычыць німецкай агрэсіі, то яна сапраўды з'явілася страшным ударом для Полацкай зямлі, якія была першай яе ахвірай у выніку яе Полаччыны не толькі спыніла сваё прасоуванне да Балтыйскага мора, але і страціла свае набыцці на іншій Дзвіне.

Аднак, гаворачы аб гэтым, нельга справу паказваць так, нібы беларускія землі знаходзяліся у безвыходным становішчы і іх магла толькі выратаваць Літва. Не меншую пагрозу німецкая агрэсія несла і народам Прыбалтыкі, якія разам з Полаччынай сталі першымі аб'ектамі нападу "псоў-рыцараў". Апомнім удалосць, пакарыўшы літоўскае племя прусаў, а таксама куршаў і земгалаў, і з трох бакоў акружыць Літвайці. Над ёй, як і над другімі літоўскімі землямі, павісла смротная пагроза.

Са сказанага відаць, што німецкай агресіій былі запаложаны не толькі беларускія феадалы, але якія ў большай ступені літоўскія феадалы. Калі Полаччына траціла набытых ў Падавінскіх землі, то Літва траціла свае карэнныя землі. Нарад ці маг-

Часткі як да спарф. 59

Вядомое, што якіх ніякіх падмоўжніц не магло быті
мажарскага князінга, якіх вінел
най скончаніні земліні ў іх нам. х. с. п.
у 1244 і 1247 г.г. /мажары ў саюзе з
Любішак-Земгальскими /князіні үкер-
беніем із Новогрудскага земліні. аз-
накіх пешаходаў пакарыўшы іх, як
кішкі мажары /кішкіх /мажары /кішкіх /
пісьмі бываюць ѿ мажарскага землі
звесткі да ...

лі літоўскія феадалы ў гэты час адважыцца на заваяванне беларускіх зямель і наўрад ці маглі беларускія феадалы у асобе Ix бачыць абаронцаў ад німецкай агресіі.

У даследаваннях па гісторыі адзначаецца, што німецкая агресія заставіла літоўцаў ічыльней аб'яднаніца і гэтым самім паскорыла працэс утварэння літоўскай дзяржавы. Гэта, маўляю, і дало магчымасць літоўским феадалам заваяваць беларускія землі якія былі раз'яднаны. Штучнасць гэтай схемы відавочная, бо застаецца незразумелым, чаму тая ж самая німецкая агресія не прымусіла аб'яднаніца беларускія землі. Ми ужо гаварылі, што раз'яднанасць беларускіх, у прыматнасці, Полацкіх зямель у XIII ст., непамерна пераўялічана, калі не выдумана. Звычайна, даследчыкі указваюць на пачэрпнутыя з "Хронікі Лівоніі" Генрыха Латышскага звесткі аб варожасці паміж поліцкім Князем Уладзімірам і яго васаламі у Герцыку і Кукенайсе - Полацкіх удзелах у XIІІІ Паддзвінні, ^{Літвін} ¹²⁴⁴ гэта быта было прычинай Ix страты Полацкам. Але гэтых звестак вельмі тэндэнцыйныя. Ва усякім выпадку нельга верыць таму, што "немцы абаранялі Інтарэсы Русі" ^{Іль} ^I ад замаху Усевалада Герцыскага". Але інават калі і верыць гэтаму, то непаразуменны паміж Полацкам і яго ўдзеламі быў кароткачасовым эпізодам, каб быць прычынай поспеху немцаў. Треба сказаць, што Полацк не адразу разгледзеў сапраўдную сутнасць німецкіх рыцараў. Полацкі князь Уладзімір у 1186 г. дае німецкаму манаху Мейнарду, відаць, бачачы у яго дзейнасці толькі месіянскі, а не захопніцкі характер, дазвол на правам хрышчэння ліваў, якія залежылі ад Полацку. Якія большасць легенд думства было дапушчана ў другіх краінах Усходняй Еўропы.

I. "Хроніка Лівоніі", стар. I27.

Літоўцы ў 1202 г. заключылі дагавор з біскупам Альбертам супраць земгалаў. Мазавецкі князь Кандрат у 1225 г. запрасіў для барацьбы з прыходам таўтонскіх рыцараў. Не раз сумесна з рыцарамі дзейнічалі пскоўскія і наўгародскія атрады. Гэта біспечылася I была адной з прычын першых поспехаў німецкіх рыцараў за ўсходнюю Еўропе. Для Полацка яна абрнулася стратай іхніяга Паддзвіння. Аднак на горкім вопыце пазнаўмы смяротную пагрозу німецкай агресіі, Полаччына ічыльней згуртоўваецца для адпору ворагу. Нават дзяржаўная "Хроніка Лівоніі" не можа скрыць вялікай сілы Полацкага княства, змоглага адстаяць сваё уласнай землі ад захопу рыцараў. Без адданства, ва ўмовах міжусобіц, гэтага зрабіць нельга было б. Сапраўдны, галоўны, што магло выратаваць Беларусь ад німецкай агресіі - дык гэта аб'яднанне яе. Німецкая агресія і паскорыла аб'яднанне у адданасціе беларускіх зямель, эканомічнае і культурнае збліжэнне якіх пачалося ўжо раней. Гэта аб'яднанне не магло адбыцца без заваявання ліжаўшых сярод Ix літоўскіх зямель, аслабленых німецкай агресіяй і міжусобіцамі. Важным

Важным фактам у арганізацыі адпору німецкай агресіі было ўмацаванне сувязей Полацкай зямлі з другімі рускімі землямі, у першу чаргу з Ноўгародскай і Пскоўскай землямі. Выражэннем гэтага з'явілася жанцьба Аляксандра Неўскага на дачцы Полацкага князя Брачыслава ў 1239 г. Саюз Полацкай і Ноўгародскай зямель быў важнейшай умовай перамогі над німецкімі агресарамі на Чудскіх возерах ў 1242 г., што у далейшым аблегчыла і абарону беларускіх зямель ад "псоў-рыцараў". Адданства Полацкай, Ноўгародскай і Пскоўскай зямель прывяло да перамогі над немцамі і ў 1262 г. пад г. Юр'евым.

VI. ШТО Ж ЗАВЯВАЎ МІНДОУГ?

З разгледжанага намі відаець, што ні раздробленасць беларускіх зямель, ні літоўскія набегі, ні татаро-мангольскае нашэсце і нямецкая агресія, - усе тое, што ў гісторычнай науцы прымаецца за факты, дыя нібыта абумовілі, так зване літоўскае заявяvanне Беларусі, не з'яўляецца пераканаўчым, і трэба толькі здаўляцца ~~жытвучасці~~^{7. Ніякіх доказаў}. Але самое даўнае тое, што гісторыкі, шмат гаворачы аб літоўскім заявяvanні Беларусі, не паказваюць самога факта гэтага заявявання, не пацвярджаюць яго гісторычнымі документамі. На гэта яшчэ ў свой час звярнуў увагу Н.Дашкевіч. Прывёўны слова гісторыка В.В.Антановіча аб tym, што першым набыццём літоўцаў на Русі была Чорная Русь з гарадамі Наўгародкам, Ставам, Гроднам, Слонімам і Ваўкавыскам ён зазначыў: "На жаль, у верагодных кропіцах не дайшло да нас ніякай весткі аб пакарэнні Літвой гэтага участку"¹⁾. З таго часу /80-х гадоў XIX ст./ наука не знайшла ніводнага документа, які б пацвярджаў заявяvanне літоўцамі Чорнай Русі. В.Пашута таксама не прыводзіць ніводнай першакропіцы, якая б пацвярджалася захоп літоўцамі Навагародскай зямлі і аб такой важнай падзеі гаворыць галаслоўна і як бы мімаходам: "у Чорнай Русі, якой Міндоўг аўладодаў у 40-х гг. XIX ст., выкарыстаўшы цяжкія для рускай зямлі вынікі мангольскага нашэсця, княжыў яго сын Войшалк"²⁾. Аднак Пашута і павінен быў паказаць, як Міндоўг аўладодаў Чорнай Руссю, бо гэта далёка не аксіёма, якую не трэба даказваць. Галаслоўнае ж і частае паўтарэнне В.Пашутам тэзіса

1. "Заметкі по істории Литовского государства", Кіев, 1885.

2. Указ.тв., стар.341.

аб заявяvanні літоўцамі Чорнай Русі¹⁾ не робіць яго больш пераканаўчым. Наука патрабуе доказаў, а іх ніяма.

А вось што са спасылкай на В.Пашуту піша Л.Аляксееў, зводзячи гісторыю Полацкай зямлі ў XIII ст. да схемы: Русь слабала, а Літва міцнела: "Палітычная слабасць Полацкай зямлі 30-50 гг. XIII в. была выкарыстана палітычна і эканамічна міцнейшай літоўскай дзяржавай, паступова захапіўшай Паўночную Беларусь. Нам цяжка вызначыць, як гэта адбылося, бо кропіца не захавалася"²⁾. Бачыце, даследчык не ведае, як гэта адбылося, а робіць такі важны вывод, правільней, бярэ яго напракат у В.Пашуту. Л.Аляксееўу нават ніяўці, што кропіца, у якіх гаворыцца аб заявяvanні Літвой Полаччыны, ніяма не таму, што яны не захаваліся, а таму, што іх не было і не магло быць, бо не было самога факту захопу Літвой Полаччыны, як і Навагародскай зямлі.

Спверджанні аб заявяvanні Літвой Беларусі трываліца, па сутнасці, на традыцыі, якая, як мы бачылі, ідзе ад гісторыка-публіцыстычных твораў XVI ст. Аднак іх антынауковасць і ленгдарнісць ні ў кога не выклікае сумнення. Немалаважнае значэнне мае і тое, што дзяржава насыла называлася Літоўскай. Аднак мы ужо паказалі, што ў час утварэння Вялікага княства Літоўскага назва "Літва" адносілася не да сучаснай Літвы, а да часткі сучаснай Заходняй Беларусі, дзе быў цэнтр утварэння новай дзяржавы. Калі б ядром утварэння Вялікага княства Літоўскага сапраўды была Лукітайція, то дзяржава атрымала б назыву Лукітайцкай, а не Літоўской.

1. Указ.тв., стар. 378, 380 і інш.

2. Указ. тв., стар.288.

¹⁾ Здаецца яшчэ адзін доказад у каштоўкі літоўскага заваявання Беларусі, а менавіта тое, што ў канцы 40-х гг. ХІІІ ст. у Навагородскай зямлі стаў княжыць літоўскі князь Міндоўг. Але ці з'яўлялася гэта толькі вынікам заваявання Навагородка Міндоўгам? Для высвятlenня гэтага пытання трэба напомніць аб tym, што многія літоўскія феадалы, пацярпейшы паражэнне ў міжусобнай барацьбе, перабягалі ў суседнюю краіну /у Ордэн, Рыгу, у рускія землі/, дзе яны былі жаданымі людзьмі. Там IX ахвотна прымалі, кампенсавалі Ім стражданую ў Літве маёмастъ. Прыняўшы хрысціянства І атрымаўши ўзброеную ваенную сілу, яны нападалі на літоўскія землі, чынячи там пагром і разбурэні. Німала прыкладаў такіх перабежыкаў у Ордэн прыводзіць Пашута.¹⁾

Цікавы лёс двух нальшчанскіх феадалаў Суксе I Даўмонтата, якія, ратуючыся ад Войшалка, уцякаюць з радзімы: першы-ў Рыгу, другі-у Пскоў. Яны становяцца вернымі слугамі сваіх новых айчын і заклітымі ворагамі сваёй старой айчыны - Літвы. Вось што гаворыць аб Суксе Німецкая хроніка: "Суксе нарадзіўся ў Літве; прыняўши хрысціянства, ён жыў сярод ордэнскіх рыцараў, вызначаючыся храбрасцю і богабоязню. Загінуў ён у час паходу на Літву"²⁾.

Гэтак жа сама вядзе сябе ў адносінах да Літвы I Даўмонт, выбраны ў 1266 г. пасля прыняція Ім хрысціянства. Пскоўскім князем. Вось некалькі вытрымак з Наўгародскага I летапісу: "В лето 6774 /1266/. Вложи бог в сердце Довмонту /учаранняму язычніку. -М.Е./благодать свою... отомстити кровь християнскую, и поиде с пльсковичи на поганую Літву, и пове~~з~~зане много.

I. Указ. тв., стар. I37-I38, I5I-I54.

"Livländische Reimchronik", Cap. 156, Lpms. 8107-8120.

и пособи бог князю Довмонту с пльсковичи и множество много их /літоўцаў. - М.Е./ побиша, а иные в реце истолиша... Того же лета на зиму, ходиша паки пльсковичи на Литву с князем Довмонтом.

В лето 6775 /1267/... ходиша новгородцы с Ельферьем Сыловичем и с Доумонтом с пльсковичи на Литву, и много их повоеваша¹⁾

Прыклад Даўмента паказвае, што з "яўлэнне ў той ці іншай рускай вобласці князя з Літвы не можа быць доказам заваявання яе літоўцамі, бо ён ~~може быць~~^{премысль} ~~там~~^{не} зваёунік, а як ~~рабежчык~~^{фібралічны} ці наёмнік. З гэтага можна зрабіць вывад, што ~~з'яўленне~~^{не} ў сярэдзіне XIII ст. у некаторых рускіх землях князёу літоўска-га паходжання было сведчаннем не ўзмацнення Літвы, а, наадваро-рот, яе разлажэння і аслаблення, бо яны там былі не стаўлені-камі Літвы . яе ворагамі.

Такім перабежчыкам быў і Міндоўг, бо яго паводзены поўнасцю нагадваюць паводзены другіх літоўскіх перабежчыкаў. Відаць, і Міндоўг быў пераможаны ў барацьбе з другімі літоўскімі феадаламі і вымушан быў уцякнуць у суседні Навагародак. На гэта ёсьць намёк у Іпац'еўскім летапісу, у якім гаворыцца, што Міндоўг выгнаў літоўскіх князёў "за ворожество с ними"²⁾. Значыць, Міндоўг помсціў іх за іх варожасць да яго.

Для кожнага літоўскага перабежчыка было абавязковым прыніцце хрысціянства: у Ордзе - заходняга, каталіцкага абраду, у рускіх землях - усходняга, праваслаўнага абраду. Тоё ж самое

I. НПЛ, стр. 85.

2. ПСРЛ, т.2, стр.815.

зрабіу I Міндоўг. Густынскі летапіс пад 1246 г. паведамляе: "Міндовгъ пріять веру християнскую от Востока со многими своими бояры"¹⁾ Гэта летапіснае сведчанне чамусьці замоўчвае В.Пашута I аўтары "Істории БССР". Нельга дапусціць, што яно невядома Ім. Даследчык можа не згадаціца з тым ці іншым летапісным паведамленнем I абергнуць яго, аднак замоўчаваць гістарычныя дакументы - гэта найгоршы від фальсіфікацыі гісторыі. I гэта замоўчаванне не выпадковае, бо факт прыняція Міндоўгам хрысціянства "от Востока" пацвярджае тое, што Міндоўг не заваяваў Наўгародак, а быў выбраны тут князем, як пазней Даўмонт у Пскове. Яму, як заваёўніку, не патребна было б прымаць праваслаўе. Характэрна, што гэтак жа сама, як пазней Даўмонт уцёк у Пскоў, так I Міндоўг у Наўгародак з"явіўся з многімі баярамі, якія таксама прынялі хрысціянства. Гэта зноў такі пацвярджае, што Міндоўг быў адзін з перабежчыкаў, якія пасля свайго паражэння ўцяклі з Літвы з усімі ~~сваймі~~ родам.

Прыняцце Міндоўгам и праваслаўя, паказанае Густынскім летапісам пад 1246 г., трэба лічыць пачаткам яго княжэння у Наўгародку. Вядома, за дакладнасць гэтай даты ручацца нельга. Але ў супастаўленні з другімі фактамі, яе ў якасці арыентыровачнай, прыняць можна. Ва ўсякім выпадку, Міндоўг прыбыў у Наўгародскую зямлю не раней 1246 г. I не пазней 1247 г. У Іпац'еўскім летапісу пад 1246 г. /гэта дата таксама недакладная/ гаворыцца аб нападзе "літвы" на Валынскую зямлю ў раёне Перасопніцы. Вядома, што пры Міндоўгу нападаў на Галіцка-Валынскую зямлю літоўцаў не было. Навдварот, Міндоўг аказваў ёй дапамогу, як, напрклад, у 1237 I 1245 гг. Адсутнасцю Міндоўга I можна

I. ПСРЛ, т.2, 1843, стар.341.

вытлумачыць узнаўленне нападаў Літвы на Галіцка-Валынскую зямлю. То, што на чале "літвы", рабіўшай набег на Перасопніцу, стаяў Айшвін Рушкавіч, сведчыць аб тым, што Рушкавічія феадалы ўзялі верх у левабярэжнай Літве. Нездаволеніем Міндоўгам феадалы, відаць, выкарысталі аслабленне Міндоўга ў вініку яго няўдалага паходу ў зямлю Куронаў пад Амботові ²⁾ I 1244 г.¹⁾ I нападу на яго лівонцаў на чале з Андрэем Стырлендам калі I 1247 г.²⁾ I выгналі яго. Такім чынам, 1246-1247 гг. I трэба лічыць прыблізной даты прыбыцця Міндоўга ў Наўгародскую зямлю.

Мы не ведаем, хто быў князем у Наўгародку непасрэдна перед Міндоўгам. Іпац'еўскі летапіс пад 1235 г. упамінае наўгародскага князя Ізяслава.³⁾ Мы не ведаем нічога аб далейшым яго лёсе, не ведаем, дакуль ён княжыў у Наўгародку I чаму ён перастаў княжыць.

Наўгародскія феадалы добра ведалі Міндоўга, як князя суседній Літвы I як удзельніка сумесных паходаў, як гэта было ў 1237 г. супроты Кандрата Мазавецкага. Але Гадоўнай мэтай выбрання Міндоўга Наўгародскім князем было тое, каб выкарыстаць яго, як ^{гэта рабілася з} іншых ^{штурчих зямель,} другіх літоўскіх перабежчыкаў ^{для заваявання} Літвы, што ўваходзіла ў планы разбагацеўших наўгародскіх феадалаў, як першае звяно пашырэння сваёй улады на беларускія землі I абыяднанні IX. У гэтых адносінах Міндоўг аказаўся для IX добрай знаходкай. Пакінуджаны сваімі суічынікамі, ён лепш, чым хто-небудзь Гініш, з большай зацікаўленасцю I з большай жорсткасцю мог зрабіць заваяванне Літвы. Вопыт гэтym аказаўся эфектыўным, I яго ў будучым выкарысталі полацкія I пскоўскія феадалы. Яны таксама далі прытулак беглым літоўским

I. "Livländische Reimchronik", верши 2450-2592.

2. Там же, верши 2299-3450.

феадалам I выбрал Iх свайI князямI.

Неўзабаве Міндоўг I прыступі да заваявания Літвы, г.зн. да выканання той справы, дзеля якой яго ўзялI навагародцы.

Iпац"еўскI летапІс сведчыць: "В то же лето¹⁾ изгна Миндог сыно-
етца своего Тэфтиила и Едивида, пославши ему на войну его со-
уем своим со Выконтом, на Русь воевать ко Смоленську, и рече:
"Што кто приемлет собе держить"; вражбю бо за ворожество с
ними Литву заня, поимана бе вся земля литовская и бесчисленое
имение их, притроно бе богатство их; и послана не вое свое,
хотя убитии"²⁾. Тут, як I далей у летапІсу, ібы ў лютарку,
адблася аб"ектуная гІстарычна прауда. Як бачым, Міндоўг
прыбег да хІтрасцI. Падгаварыўши свайх пляменикаў Таўцівіла
I Еудзівіда з Iх дзядзькам ВІконтам ІсцI на Смаленск, ён па-
сылае услед за IмI сваё войска, каб забіць Iх. ВІдаць, Міндоўг
паабіцаў дапамагчы Iм, бо як Інакш, не выклікаючи падазрэння,
ён мог паслаць услед за IмI сваё войска. В.Пашута хоча ~~ж~~
гэты факт растлумачыць так, што Міндоўг сапраўды паслаў Iх
заяваць да Смаленска I нават пахалаў Iм усе тое, што яны
заявяюць. Больш того, спасылаючися на СузальскI I НаўгародскI
летапІсы, кожны з якіх называе розную дату /1248г., 1245г./,
а таксама на паскага пасла Плана-КарпінI, якI падарожнічай
па РусI ў 1245 г., В.Пашута сцвярджае, што гэты паход хамайц-
кіх князёў закрануў Полацка-ВІцебскIя землI I паўночную част-
ку Смаленшчыны.³⁾ Але усё гэта з"ўляецца грубай нацяжкай, што
адчувае I сам Пашута, бо ўслед за гэтым признае, што "фактычна
Міндоўг "изгнаў" хамайцкіх князёў"⁴⁾. Такая дзіўная манера наву-

1. Большасць хронік Большаясць даследчыкаў лічыць, што гэта
надзея адбылася ў 1248 г., з чым мы таксама згаджаемся.

2. ПСРЛ, т.2., стар.815.

3. Указ.тв., стар.377.

4. Там жа, стар.378.

ковага даследвания характэрна для гэтага вучонага: спачатку
гаварыць адно, а пасля сцвярджае процIлеглае!¹⁾

Значыць, Таўцівіл, Еудзівід I ВІконт быў выгнаны з
Літвы. I гэта адбылося у выніку таго, што Міндоўг "Литву заня,
поимана бе вся земля литовская". Прачытаеш гэтыя слова I
зձіўляешся: "Чаму ж без канца гавораць I пішуць аб заваявани
Міндоўгам Чорнай РусI, у той час, як у сапраўднасцI, Міндоўг
"Литву заня". Гэтыя ж слова летапІсу яшчэ раз пацвярджаюць
тое, што Міндоўг быў перабежчыкам, а не заваўнІкам. Бо калI
б ён з Літвы заваяваў Чорнью Русь, то навошта яму было б тады
займаць Літву. Значыць, Міндоўг прыбыў у Навагародак, не за-
лодаючы Літвой, правільней, страйкуць яе.

Яшчэ ў свой час Н.Дашкевіч заўважыў, што даследчыкамI
не растлумачаны слова: "вражбю бо за ворожество с ними Литву
заня"²⁾. I гэта зразумела, бо ў гэтых словах заключалася аб-
вяржэнне міфа аб заваявани Міндоўгам Чорнай РусI, якI быў
узяты на ўзбраенне афіцыйнай гІсторыяграфіі у рэакцый-
ных метах. Сам Дашкевіч таксама не рзыкинуў парушыць казённа-
га адзінадушша ў гэтым питаннI. Цікава I тое, што літоўскI
летапІсы, якIя перапоўнены байкамI аб розных міфічных літоў-
скIх князяў, нI словам не гавораць аб гІстарычна праўдайым
князю Міндоўгу. I толькI адзінай з Iх, так званай "Хроніка
Быхаўца", передае звесткI Iпац"еўскага летапІсу аб Міндоўгу,
аднак выкінуўши адтуль слова "Литву заня, поимана бе вся зем-
ля литовская", бо яны б закрэсліI сабой байнI гэтага летапІсу

1. Так, на стар. 31 ён гаворыць, што ЯтвяжскI князь Скамонд
быў забіты ў барацьбе з рускімI ў 1246 г., а на стар. 152 ён
~~субароціл~~
~~забіты~~ што гэты князь атрымаў ад Ордэна ў 1285 г. ~~закон-
чыўшы~~.

2. "Княжение Даниила Галицкого", 1872, стар.132.

аб за заяваниі літоўскім князямі Беларусі. Характэрна, што І В.Пашута, пераказваючы гэта месца Іпац¹⁾"еўскага летапісу", таксама слова "Літу земя" апускае і ніколькі не каменціруе слова "Поимана бе вся земля Литовьска".

Гэтыя слова летапісу ясна паказваюць, што ўтварэнне Валікага княства літоўскага пачалося не з заявления Чорнай Русі Літвой, а наадварот, з заявления Навагародской зямлі Літвы. Гэта заявление навагародскія феадалы ажыццяўлі сваімі сіламі пры дапамозе літоўскага перабежчыка Міндоўга. Міндоўг, помнічы літоўскім феадалам за Iх "ворохство" да яго, адбіраў чы ад Ix "бесчисленое имение их", гэтым самым дзеянічаў у Інтаресах навагародскіх феадалаў. І таму нідзіуна, што літоўскія феадалы аказаў упартасе супрацўлечение Міндоўгу. Адсюль яскрава бачна, што дзеянні Міндоўга вызначаліся Інтаресамі навагародскіх, а не літоўскіх феадалаў, як гэта сцвярджаеца насуперак фактам у нашых даследаваннях і падручніках па гісторыі. Сапраўды, становіцца незразумелым, чаму ўтварэнне Літоўскай дзяржавы ўесь час аказываюць супрацўлечение не беларускія, а літоўскія феадалы, хоць павінна было быць усе наадварот. Аднак нічога дзейнага няма. Утварэнне новай дзяржавы – Валікага княства літоўскага – перш за ўсё было ў Інтаресах беларускіх феадалаў, і таму яму супрацўляюцца літоўскія феадалы.

В.Пашута не мае рачы, калі гаворыць, што "усе Ішло адносна гладка, пакуль Міндоўг дзеянічаў у меях Аўкштайці". Але яго наступленне на права хамайцкіх князёў, выклікала феадальную вайну²⁾ усе гэта супяречыць фактам, мы ужо не будзем

1. Указ.тв., стар.377.

2. Там жа,

гаварыць аб тым, што Пашута "ничтоже сумняшеся" прымае Літву за Аўкштайці і таму скажае гістарычны працэс. У летапісу нічога не гаворыцца аб Хамайці, там сказана, што Міндоўг "Літу земя". Словы "Поимена бе вся земля Литовьская" сведчыць аб тым, што ён захапіў не толькі "Літу Міндоўга", але і правабярэжную Літву. Аднак паніцце "вся земля Литовьская" у той час не пашыралася на Хамайці. Калі пасля забойства Міндоўга, Транята стаў князем Літвы і Хамайці, летапіс гэта і зафіксаваў: "Транята нача книжити во всей земле Литовьской и в Хамайти"¹⁾. Аб Міндоўгу так не сказана. І таму няма ніякіх падстаў гаварыць, што ён наступаў на права хамайцкіх князёў. Невядома, чаму Пашута называе Таўцівіла і Едаівіда хамайцкімі князямі. Яны былі сынамі брата Міндоўга Даўспрунка²⁾, а ён у дагаворы 1219 г. названы літоўскім князем. ВІкінт быў хамайцкім князем, але ён мог мець уладанні і ў Літве, гэтак жа сама, як і Міндоўг меў уладанні ў Хамайці³⁾. Таму ВІкінт мог быць часова і ў Літве, і адтуль быць выгнаным Міндоўгам. Далей ён сапраўды і знаходзіўся у Хамайці. Такім чынам, няма падстаў гаварыць, што хамайцкія князі аказаў супрацўлечение Міндоўгу. У першую чаргу супрацўлечение яму аказаў літоўскія князі, феадальныя Інтаресы якіх больш за ўсё і закрануу Міндоўг.

Таўцівіл, Эдаівід і ВІкінт, як і другія літоўскія перабежчыкі, страціўшы апору ў сваёй краіне, вымушаны былі звярнуцца да дапамогі звонку. Даведаўшися аб намеры Міндоўга

1. ПСРЛ, т.Х, стар.860.

2. "Хроника Быховца", стар.131, заувага 63.

3. В.Пашута, указ.тв., стар.298.

забіць Іх, яны бягучы да галіцка-валынскіх князей Даніла I Васілька, ведючы, што Іх там прымуць з распасцертымі рукамі, і не памыліся.

Захоп Навагародкім Літві не мог не выклікаць трывогі ў галіцка-валынскіх князей. Узмацненне Навагародка у вінку пашырэння яго улады на Літву, давала магчымасць яму ўзяць першыство ў аб'яднанні Захадне-Рускіх зямель. А на гэтую ролю прэтэндавалі самі галіцка-валынскія князі. Таму яны і выкарысталі падыходзячы момант для умяшнення у справы Навагародской дзяржавы. Даніла Галіцкі адразу пасылае паслоў да польскіх князей са словамі: "Яко время есть хрестьянам налоганее, яко сами иметь рать между собою"¹⁾. Гэтыя слова тлумачаць, чаму ў Галіцка-Валынскім летапісу адсутнічае паведамленне аб прыняціі Міндоугам праваслаўя ў 1246 г.: яно б супярэчыла прыведзеным словам Данілы Галіцкага і рабіла б бессэнсоўным яго заклік да барацьбы з паганнім. Але справа, вядома, была не ў паваставе, бо і з кім іншым, як з беглымі феадаламі-язычнікамі галіцка-валынскія князі ішлі на саюз.

Беглыя літоўскія феадалы, падобна другім перабежчыкам, становіцца паслухмінні слугамі сваіх новых гаспадароў. Яны былі пасланы ў Орден і Рыгу, у Хамайцю і да ятвягаў з мэтай склаціць кааліцыю супроты новай дзяржавы, што ім і удалося зрабіць шляхам подкупу. Аднак, колі гэтым удзельнікамі кааліцыі адводзілася другарадная роля, то на сябе галіцка-валынскія князі ўзялі галоуную задачу - барацьбу з Навагародкам, як цэнтрам новай дзяржавы. Гэтым самым яны зноў паказалі, што для іх галоуным ворагам было не паганства, а хрысціянская Навагародская зямля. Яны, разгариуушы широкое наступленне, адразу

1. ПСРЛ, т.2., стар.815.

у трох кірунках: на Ваўкаўск, Слонім і Здзітаў "Пойдоста к Новугороду"¹⁾ у вінку гэтага "поімаше грады многы и возвратиша ся в домы"²⁾. З гэтага віда, што галіцка-валынскія князі не ставілі сваій задачай заяваванне Навагародской зямлі, яны яе рабавалі і аслаблялі.

Даведаўшыся, што немцы збіраюцца дапамагчы Таўцівілу у барацьбе з Міндоугам, Даніла Галіцкі і ад сябе дае яму на дапамогу рускіх і полауцца. Разам з гэтым войскай Таўцівіл ідзе ў Рыгу, дзе прымае каталіцкае хрышчэнне: тыповая з'ява для літоўскага перабежчыка.

Міндоуг, убачыўши, што вакол яго змікаецца вароже калудо, рагну таксама дзеянічаць подкупам. У гэтых адносінах у яго была перевага над Вікінгам і Таўцівілам: казна навагародскіх была багацейшая за іх казну. ~~хадзелю~~ ^{адных} раскошных дару было мала. Рымскім біскупам Андрэем была пастаўлена Міндоуву умова: прыняць хрышчэнне папы, і толькі тады ён адолее ворагау, г.з. яму будзе аказана патрэбная дапамога. Рымская курыя ужо даўно уважліва сачыла за падзеямі ва Усходній Еўропе, і выкарыстоўвала ўсякі падыходзячы момант для пашырэння тут уплыву католіцкай царквы. Асабліва ў гэтых адносінах была падыходзячай варожасць і супернічства ~~кіри~~ паміж асобнымі землямі, ў прыватнасці, паміж Навагародской і Галіцка-Валынскай. Рымскі папа Інакенцій не пропусціў выпадку даць згоду на хрышчэнне Міндоува і уручэнне яму каралеўскай каровы. Праз два гады такая ж самая карона была уручана ад імя папы і Данілу Галіцкому.

1. ПСРЛ, т.2., стар.816.

2. Там жа.

Становіча Міндоуна некалькі палепшилася. Рыга не ваявала з Ім, у яго войску з'явіліся німецкі атрад. Паміж Міндоугам і Тауцівілам адбыліся даве бойкі і абедзве былі безвыніком віні. У час першай Міндоуг заперся у сваёй роднай Вардце і яго праціунікі абмежаваліся рыцаркім турирам. У час другой ужо сам Міндоуг аблажмы горад Вікінта Цвірамець, але атрымаўши ранение, вярнуўся назад.

Праціунікі Міндоуга добре разумелі, што сіла яго у Навагародскай зямлі і што без аслаблення апошній немагчыма перамога над Ім. Вось чаму Тауцівіл прыслаў нейкага Рэубу да Данілы Галіцкага з просьбай: "Пойди к Новугородку"¹⁾. Просьба гэтага была выканана з вялікім задавальненнем. Даніла сабраў вялікую сілу: з Ім былі яго брат Васілька, сын Леу і сват – палавецкі хан Цегак. Па дарозе яны ўзялі з сабой пінскіх князеў. Апошнія, як сведцы летапісі, пайшлі неахвотна. І гэта зразумела. Паход гэтых предпрымаяўся адначасова і супроць Навагародка, і супроць Літвы, якая прыкрывала Навагародскую зямлю з пауднёвага ^{усходу}_{захаду}. А пінскім князям не хацелася уступаць у варожыя адносіны са срэбры суседзямі, з якімі у Іх даўно ужо вызначыліся агульныя эканамічныя інтерэсы. Літва аказала супраціўленне: паслаўши старожу на возера З'яца, гналася за галіцка-валынскімі войскамі да ракі Шчары. Даніла вымушан быў зрабіць суроае унужэнне сваім войскам, асабліва тым, якія не хацелі ваяваць. Супраціўленне Літвы было зломлена і "наутрэ же плениша всю землю Новогородскую, оттуда же возвратиша в дом свой"²⁾. Аднак гэтага было недастаткова. Даніла пасылае свайго брата Васілька і сына Рамана на заходнюю частку Навагаро-

1. ПСРЛ, т.2, стар. 818.

2. Там жа.

родской зямлі – Гарадзенскае княства. Так, быў узяты Гарадзен, а пасля таго, як Даніла дадаткова "посластъ многи своя пешы и коньнікі", "плениша всю вотчину их и страны их"¹⁾. Як бачым, у вініку гэтага паходу была занята Жлебабяржная Літва і уся Навагародская зямля. І хады Міндоуг паслаў свайго сына пад Турыйск, хады к гэтаму часу яму удалося падкупіць Ітвягай, справа яго была праіграна, і ен запрасіў у Данілы міру. Аднак умовы міру, пропанаваныя Міндоугам, былі, відаць, непрымільныя для Данілы Галіцкага, і апошні Іх не прыняў. Мір быў заключаны пасля яшчэ аднаго паходу Данілы Галіцкага "на Літву, на Новогородок"²⁾. Чамусьці В.Пашута нічога не гаворыць аб гэтым паходзе, магчыма таму, што гэта месца летапісу ясна указвае на месца знаходжання Літвы. А, менавіта, гэты паход рашыў выход справы і заставіў Навагародак заключыць мір на умовах, якія прадыктаваў Даніла Галіцкі. Вось чаму нельга паказваць заканчэнне вайны 1248-1254 гг., як трывалі палітыкі і дыпламатыі Міндоуга. В.Пашута піша: „заявяваць Літву нікому не удалося”³⁾. Але Літву і Навагародак ніхто і не хацеў заявяваць. Мы бачылі, што галіцка-валынскія князі тро разы займалі Навагародскую зямлю і два разы Літву Міндоуга. І кожны раз пасля гэтага "возвращацца в дом свой". Для заявяння Гутрымання у сваіх руках Навагародскай зямлі і Літвы у Іх праста не было сіл: Галіцка-Валынская зямля у гэты час была занята барацьбой з татара-манголамі і вайной за аўстрыйскую спадчыну. Вайна 1248-1254 гг. была выклікана захопам Навагародкам Літвы, што прывяло да пашырэння тэрыторыі і ўзмацнення Навагародской

1. ПСРЛ, т.2, стар. 818-819.

2. Там жа, стар. 828-829.

3. Указ.тв., стар.380.

УП. ПАЛІТКА ВОЙШАЛКА І ДРУГОЕ ЗАВАЯВАННЕ ЛІТВЫ

Як бачым, першая спроба злучэння Навагародскай зямлі і Літвы закончылася няудачай. Галоўнымі праціўнікамі гэтага аб'яднання былі: унутры - літоускія феадалы, а звонку - галіцко-валынскія князі. Гэтая даве сілы найбольш паслядоўна змагаліся за раз'яднанне Навагародка і Літвы і давілі сваю справу да канца.

Аднак, нягледзячи на першу няудачу, і спусташэнне, якое прынеслі трэх паходы галіцко-валынскіх войск на Чорную Русь, навагародскія феадалы не адмовіліся ад свайго намеру - заваяваць Літву. Але яны ўлічылі горкі вопыт першай свайгі спробы, выканана ў якой, Міндоўг, аказаўся дрэнім і няумелым палітыкам. Яго дзеянні выклікалі міжнародны канфлікт, цэлая кааліцыя дзяржаў выступіла супроты навагароджанай Навагародска-Літоускай дзяржавы. Асабліва няудалым палітычным манеўрам Міндоўга было прыніцце Ім хрысціянства і кароны ад рымскага папы і яго саюз з Ордэнам. Па-першае, гэта нанесла найвялікую шкоду літоускім землям. Згодна з гэтым саюзам Міндоўг рабіў Ордэну зямельныя пажалаванні і адмаўляўся ад падтрымкі Жамайціі ў яе барацьбе з Ордэнам. Німецкія рыцары, развязаўшы сабе рукі даговорам з Міндоўгам, разгарнулі широкае наступленне супроты Пруссіі і Жамайціі. З другога боку, гэты манеўр Міндоўга нічога не даў Навагародку: ён не спыніў наступлення галіцко-валынскіх князёў на Чорную Русь, а гэта і было галоўнай прычынай няудачы Навагародка.

Вось чаму навагародскія феадалы, разбічараваўшися ў Міндоўгу, адмовіліся ад яго. Мы не ведаем дакладна, калі гэта адбылося. Магчыма, яшчэ ў 1251 г., калі Міндоўг, прыняў католіцкую веру і гэтым самим страціў права на Навагародскі стол. У 1252 г. ён запрасіў міру у Даніі, але яго не атрымаў.

зямлі. Таму галіцко-валынскія князі, ведучы вайну з Навагародкам, ставілі сваёй матей примусіць яго адмовіцца ад Літвы. І яны гэтага дабіліся. Міндоўг павінен быў задаволіцца толькі роллю князя Літвы, у той час, як Навагародак узяў сабе другога князя - Войшалка, старэшага сына Міндоуга. Войшалк з гэтага часу, прынамсі з 1254 г. і выходзіць на першы план гісторыі.

Відаць, Міндоўг не згадваўся на раз'яднанне Навагародка I Літвы. Аднак, у 1254 г. мір заключаў ужо не Міндоўг, а яго сын Войшалк. Ен I быў тварцом новай палітыкі Навагародка.

Навагародскім феадалам, як I раней, князем патрабен быў літвін, які б, заваяваўши Літву, мог з'явіцца ў ёй, як законны наследны гаспадар. I гэта ў будучым спраудзілася. Па-другое, ён павінен быў быць такім, як і непераборлівым у сродках для дасягнення сваіх мэт, такім, як рашучым і каварным, як I Міндоўг. Будучы зноў-такі паказала, што Войшалк у гэтых якасцях не толькі ~~уступаў~~^{не} свайму бацьку, але I пераўзышоў яго. Па-трэцяе, ён адначасова павінен быў тонкім палітыкам, I дыпламатам, дзеянічаць больш дальнабачна, мець мени ворагау, чаго не было у Міндоўга. I у гэтым навагародскія феадалы не памыліліся: Войшалк аказаўся выдатным палітыкам I тонкім дыпламатам. Па-чывертае, ён павінен быў быць больш прывязанным да Навагародка, больш дзеянічаць у яго інтересах, чаго не было у Міндоўга. Апошні, як вядома, больш дзеянічау, як мсціўца за свае крыуды, ва ўсіх яго учынках бачны імкненне перша за ўсе задаволіць свае асабістыя інтерэсы, ён больш прыстасоўваўся да склаўшыхся ўмоў, чым сам ствараў патрабныя ўмовы, сведчаннем чаго з'яўляецца яго переход з язычнства ў праваслаўе, з праваслаўя ў каталіцтва, з каталіцтва зноў у язычнства. Служанне Навагародку I праваслаўю I было той спружынай, якая рухала дзеянісцю Войшалка. У гэтых адносінах быў нагадвае Даўмонт, які, нягледзячы на тое, што быў літоўцам, верна служыў Пскову I праваслаўю I за гэта быў аб'яўлен пасля смерці святых.

Вось такі чалавек стаў навагародскім князем. К гэтаму часу юму было ³⁴⁻ 32 гады /ёй, згодна Тацичаву, нарадзіўся у 1223 г./. Першай яго буйней дзяржауна-дыпламатичнай справай было заключэнне міру з галіцка-валынскім князем. У летапісу так сказана аб гэтым: "Потом же Войшелк отвори мир с Данилом и выда дщерь миндовдову ~~за~~ Шварка, сестру свою". Гэта было нялегкай справай. Ен выступаў ад Імя пераможанай I аббясцленай краіны. I дось у такім невыгодным становішчы треба было заключыць выгодны для сябе мір. Войшалк добра ^{рэчуючай} бачыў галоуны прапалік Міндоўга ў тым, што ~~не~~ ^{там} не предбачыў таго, што ~~не~~ захоп Літвы выклікае варожасць галіцка-валынскіх князей, якія I стануць яго галоунымі праціўнікамі. Таму яго асноўнай задачай стала перацягнучы на свой бок галіцка-валынскіх князей, у сваіх далейшай палітыцы абавязаць на іх дапамогу. Гарантый гэтага было тое, што Войшалк выдаваў ^{«дщеря миндовдову за} ~~дочку~~ ^{за} ~~дочку~~ Міндоўга ^{за} ~~дочку~~ Данілы Галіцкага. Сама гэта летапісная формула сведчыць, што гэта было зроблена супроць волі Міндоўга. Прауда, апошні у 1252 г. таксама разам з пытаннем аб міры ставіў I пытанне "о сваіх", але, відаць, на іншых умовах I таму зараз ужо не Міндоўг выдаваў "свою дщерь", а Войшалк выдаваў "дщерь миндовдову и свой сестру ^{за} ~~дочку~~ Шварка". Але гэтага было недастатковая для гарантіі. Змацаванне міру ўступленнем у сваяцтва цара щоб было звычайнай з'явай, якая ў большасці выпадкаў не гарантувала трываласці міру. Таму Войшалк пайшоў на незвычайні учынак. Ен аддае Чорную Русь разам з Навагародкам, Слонімам, Ваўкавыскам I ўсімі гарадамі сину галіцко-валынскага князя Данілы Раману. Гэты учынок Войшалка быў настолькі незвычайнім

для чагод часу, што сучаснікі не змаглі яго разгадаць і разумелі, як Імкенне Войшалка падстрыгчыся ў манахі. Аднак у сапрауднасці гэты учынак Войшалка быў вельмі тонкім і дальна-бачным палітика-дипломатычным ходам. Ен гэтым канчаткова уважае, што нібыта па умовах міру "Чорная Русь засталася за Літвой" і "што ў ёй праві Войшалк"¹⁾, не тлумачачы і не аналізуючы таго факта, чаму патрабна было Міндоугу аддаваць Войшалку Чорную Русь. Мы ужо ведаем, што Чорная Русь ніколі не належыла Літве, а што усе было наадварот. Больш таго, Пашута сцвярджае, што Міндоуг пакінуў за сабой Навагародак і зараз, а Войшалку аддаў усе астанія гарады Чорнай Русі і што пагатаму Войшалк перадаў Раману Навагародак ад Міндоуга, а Ваукавыск, Слонім і другія гарады ад сябе. Гэта нібыта пацвярджаецца словамі летапісу: "вдастъ Романови... Новогородок от Миндога и от себе и Вослоним и Волковыеск и все города". Але калі гэты текст летапісу дае падставы для крыватолкау, то запіс гэтага ~~и~~ летапісу пад 1257 г. ясна гаворыць, што Войшалк ад сябе, а не ад Міндоуга перадаў Раману Навагародак: "Вышелк бе дал Новогородок Романови"²⁾. Як бачым, тут летапіс не упамінае Міндоуга, чаму ж ён упамінаеца ў папярэднім тексте? Войшалк прадбачыў, што ў яго адсутнасці Міндоуг можа прэтэндаваць на Навагародак ~~жыхареми~~ і ўсю Чорную Русь і при зручным выпадку захапіць яго. Забігаючы криху наперад, скажам, што пільнасць Войшалка не была лішній. Хто-хто, а ён ведаў, што такі Міндоуг. Сапрауды, неузабаве апошні выхвалюючыся, паабіцаў Данілу

1. Указ. тв., стар.380.

2. ПСРЛ, т.2, стар.837-838.

Галіцкаму, падбіваючы яго Ісці на татарау: "Пришло к тебе Романа с новогородце"¹⁾. Відаць, ён і хацеў, карыстаючыся адсутнасцю Рамана з яго войскам і занятасцю галіцко-валынскіх князеў барацьбой з татарамі, вярнуць сабе зноў Навагародак. Звычайна даследчыкі указваюць на гэты факт, як на сведчанне залежнасці Навагародка ад Міндоуга і пры Раману. Але яны не улічваюць таго, што навагародцы аказаліся непаслухмиянімі: яны раскусілі манеур Міндоуга, і апошняму прыйшлося пасылаць свае войскі, у той час, як Раман прывёў "мало людзей"²⁾.

Вось чаму Войшалк і прымусіў Міндоуга пацвердзіць і адслібе гэту перадачу. Таму упамінанне Міндоуга у перадачы Чорнай Русі Раману гаворыць не аб далейшай прыналежнасці яму гэтай тэрыторыі, а, наадварот, аб канчатковым і прымусовым адрачэнні яго ад яе, у той час, як Войшалк толькі да часу траціў яе.

Тое, што Войшалк беж хістанияу аддаваў Чорную Русь галіцко-валынским князям, сведчыць аб яго выключнай дальнабачнасці. Ен добре разумеў, што Чорная Русь з'яўлялася для галіцко-валынскіх князеў адным з самых прывабных кавалкаў, валоданне якім адкрывало ім дарогу для аўладання літоўскімі і Полацкімі землямі. З другога боку, ён таксама бачыў тых унутраных і зовнешніх супірочніцтваў, у якіх падпадала Галіцка-Валынская зямля, і таму прадбачыў, яе немінучае аслабленне, у выніку чаго яна не толькі не зможа утрымаваць за сабой Чорную Русь, але і сама стане аб'ектам захоплення дзейнінні сваіх суседзяў. Вось чаму Войшалк ішоў на такую смелую палітычную камбінацыю, як перадача Навагародской зямлі пад ²⁾гэду галіцко-валынскіх князеў.

1. ПСРЛ, т.2, стар.838.

2. Там жа.

Характэрна I тое, што Войшалк передаў Чорную Русь не Шварну, а Раману. Гэта таксама мела значэнне. Шварн, як вядома, быў жанаты на сястры Войшалка I меў быў ў выпадку передачы яму Чорнай Русі, законныя права на яе. Іншая справа Раман. Няўдалы прэтэндэнт на аўстрыйскую карону, ён мог быць задавлены сваім становішчам навагародскага князя I не мог прад"зўляць іх законных прав⁹ на Чорную Русь. Распальванне супречнасцей паміж сынамі Данилы Галіцкага ў Iх дамаганні на Чорную Русь, як мы ўбачым далей, будзе пастаянным элементам палітыкі Войшалка I нават стане прычынай яго смерці.

Алдаўши Чорную Русь пад надзеіную ахову галіцка-валынскіх князёў I гэтым самым агарадзіўши ю ад дамаганняў Міндоўга, Войшалк пакідае Навагародак. Куды ён Іде I з якой мэтай? Летапіс так аб гэтым гаворыць: "иде Войшелк до Галича к Данилові князу и Василькови, хотя прийти мінскі чин".¹⁾ Прыкінчушыся богабаязным манаҳам, Войшалк аднак настойліва стварае ўмовы для дасягнення сваіх палітычных мэт. Ён бачыў яшчэ адну перашкоду у аб'яднанні Літвы з Навагародскай зямлёй, а менавіта, язычества насельніцтва апошній. Сам учарашні язычнік, прыняўшы хрышчэнне, ён становіцца ярасным паборнікам праваслаўя. Трэба думачь, што гэты рэлігійны фанатизм быў прывіты яму навагародскімі феадаламі, якія хацелі гэтым мачней прывязаць яго да сябе I зрабіць больш карысным у справе заваявання Літвы. Сваё пребыванне ў Галіцкай зямлі Войшалк I выкарстоўвае для падрыхтоўкі хрышчэння Літвы. Для гэтага патребы быў значны рэлігійны сілы. Ix , відаць, не хапала ў самой Навагародскай зямлі, дзе, магчыма, не было яшчэ ні¹⁰днага манаства. I

I. ПСРЛ, т.2, стар.830-831

Войшалк тро гады знаходзіцца ў Палоніскім манаства не для выратавання сваёй души, а для зборання манаҳаў, патрэбных яму I для заснавання манаства ў Навагародскай зямлі. Мала таго, Войшалк пайшоў яшчэ ў Грэцыю ў Афонскі манастыр . I зноў-такі відаць, з мэтай прывез¹¹ адтуль грэчаскіх манаҳаў. Аднак Войшалк з прычыны ваеных перашкод, вымушан быў, дайшоўши да Балгары, вярнуцца з дарогі. Ён, відаць, поўнасцю ўвайшоў у двер да галіцка-валынскіх князёў. Яны паверылі ў яго намер цалкам аддацца манаҳаскаму жыццю, сведчаннем чаго, відаць, быў манаҳI, якіх ён браў з сабою, I адпусцілі яго. Гэта была вялікая дыпламатычная перамога Войшалка. Яму гэта толькі I патрэбна было. Летапіс не ўказвае дакладна даты вяртання Войшалка ў Навагародак.¹²⁾ Адсанне яго жыцця дадзена пад 1262 г. Аднак, беручы пад увагу, што Войшалк пакінуў Навагародак у 1254 г., прбыў у Палоніскім манаства тро гады, I яго падарожжа цягнулася не менш паўгода, можна лічыць, што Войшалк вярнуўся ў Навагародак не пазней пачатку 1258 г. Пасля вяртання ён неадразу раскрывае свае палітычныя намеры. Ён працягвае насліць маску богабаязнага манаҳа I засноўвае манастыр . Тое, што гэты манастыр знаходзіўся паміж Навагародкам I Літвой, сведчыць аб яго галоўным прызначэнні: стаць у далейшым ачагом хрышчэння Літвы.

Заснаваўши манастыр I для адводу вачэй пасяліўшыся ў Iм, Войшалк перайшоў да ажыцціулення галоўнай сваёй мэты: вызвалення ад галіцка-валынскай залежнасці. Але, каб зрабіць гэта, трэба было знайсці другога саюзіка. Войшалк I звярнуў увагу на Пслацк, дзе у той час княжыў Таўцівіл.

Калі I як з'явіўся Таўцівіл у Полацку?¹³⁾ "Історыя БССР" лічыць, што ён быў залежным ад Міндоўга I дзякуючы апомніяму стаў княжыць у Полацку /стар.65/. В.Пашута ў адным месцы сваёй книгі таксама прытрымліваеца прыблізна ¹⁴⁾такой думкі:

I. Указ. тв. стар.381.

але ў другім месцы сцвярджае, што Таўціл пашыру сваю ўладу
 на Полацк ^{у той час} ~~нарада-таго~~, калі ён прыбыў у Рыгу і дзе яму абя-
 цалі дапамагаць "божии дворине, и пискуп и вся воя рижская"^I).
 Аднак ііводная з гэтых, адна другой супіречачых думак, не
 з"яўляецца грунтоўнай. Таўціл іІколі не мірмусі з Міндоўгам,
 іІколі не залежыў ад яго і ~~не быў~~ іІ з яго дапамогай, іІ не
 з дапамогай рыхан не пашыраў сваю ўладу на Полацк. Верагодней
 за ўсё, што Таўціл /як і Едзівід/ быў феадалам правабярэж-
 най Літвы, якая была эканамічна звязана з Полацка-Мінскай
 зямллёй. Вось чаму ён больш за ўсё і быў незадаволен уладай
 Міндоўга і адыграў вядучую ролю ў перамозе над Ім. Не даўна,
 што Міндоўг, стаўшы навагародскім князем і рашы перш за ўсё
 з Ім расправіцца. Таўціл, як вядома, у сваій барацьбе з
 Міндоўгам уступіў ў саюз з галіцка-валынскімі князямі. Але
 тая, дабіўши сваей мэты: раз'яднання Навагародка і Літвы,
 страцілі ўсялякую цікавасць да Таўціла і не падумалі дапамаг-
 чы яму ўсталявацца ў Літве. Ён, зататуши злосць на Іх, вымушан
 быў шукаць сабе іншых гаспадароў і знайшоў Іх у асобе полацкіх
 феадалаў. Апошнія не моглі не бачыць, што Літва дажывае апош-
 нія гады свайго палітычнага існавання. Заставалася толькі ад-
 крытым адно питанне: "Кamu дастанецца яна?" Літва ўжо даўно
 была ў залежнасці ад Полацку, адкуль ён браў матэрыяльныя срод-
 кі і ваенную сілу. Але адкрыта далучыць яе да сябе Полацк не
 ражаўся. На яе, апроч яго, было яшчэ некалькі прэтэндаў: га-
 ліцко-валынскія князі, Навагародак і Хамайці, і гэта магло
 выклікаць вялікія складненні - прыклад Навагародка быў яшчэ
 свежым у памяці. Заставалася чакаць зручнага выпадку. А пакуль,

I. Кодекс Указ.тв., стар.378-379.

іх ражаўся з апазыцыі у гэтых складаных суперніцтве,
 Полацк ражаў па прыкладу Навагародка таксама абзавесціся за-
 конным наследнікам Літвы, якім і аказаўся Таўціл. У гэтым
 галоўной прычыне з"яўлення яго на полацкім стаде. Немалаважнае
 значэнне ў выбранні яго полацкім князем было тое, што Таўці-
 ліл меў пэўны ўплыў у Літве, на што намякае і летапіс: "Ли-
 товская земля ў руку бе их"^I. А полацкім феадалам патрэбна
 была ў гэты час не малая ваеннае сіла, і, бяручи да сябе
 Таўціла, яны разлічвалі на яго ўплыў у Літве, у чым і не
 памыліліся. У паходзе 1258 г. на Смаленск ^{Яўрэй Гайдук} ~~тое, што он стаў~~ полацкім князем
 пацвярджае, што ён быў ^и з правабярэжнай Літвы і меў шыль-
 дную сувязь з Полацкам і сваяцкія адносіны з яго князямі.

^{такіх} Войшалк быў упэўнены, што атрымае дапамогу ад
 Таўціла, бо Полацк быў зацікаўлены ў аслабленні Галіцка-Ва-
 лынскай зямлі, чаму і садзейнічала визваленне з-пад залежнасці
 ад яе Навагародка. Апроч гэтага, Войшалк ведаў, што ён лёгка
 згаворыцца з Таўцілам і таму, што той зататуши злосць на га-
 ліцко-валынскіх князёў за Іх няудзячнасць да яго. Абапёршыся на
 на дапамогу Таўціла, і праівіўши выключную каварнасць і ра-
 шучасць, ^с Войшалк ~~захапіў~~ Рамана Данілавіча і, магчыма, забіў
 яго. ^{был} Войшалк стаў паўнапраўным гаспадаром Чорнай Русі. Адбылося
 гэта ў 1258 г., незадоўга да паходу Бурundai і Васілька на
 Літву. Васілька шукаў Рамана ў час гэтага паходу па гарачых
 слядах.

Толькі зараз галіцко-валынскія князі раскусілі далёка-
 ідучыя планы Войшалка і зразумелі, якую яны дапусцілі памылку,
 адпусціўши Войшалка. Вядома, дзеянні ^{асо} Войшалка яны не пакінулі

Б. ПСРЛ. т.2. стар.817.

беспакарным. Даніла Галіцкі робіць паход на Чорную Русь, бяро Ваўкаўск, беспасляхова шукаючи ворагаў сваіх Войшалка і Тэўцівла. Пасля пасылае атрад на Зельву, а сына Льва на Гарадзен. Аднак, галіцка-валынскія князі мелі недастатковыя сілы, каб справіцца з Войшалкамі і вярнуць сабе Чорную Русь. Яны ўсё больш закабаліліца татарамі-манголамі, якія ў гэтых ^ж 1258 г. прымусілі іх удесяльнічаць у паходзе на Літву, куды і пайшоў Васілька. Цікава, што Бурундай, ідучы на Літву і разграбаўши яе, пакінуў у спакой Навагародскую зямлю. У гэтых нельга не бачыць таксама дыпламатычнага поспеху Войшалка, які відаць, звярнуў увагу Бурундая на тое, што навагародцы, па-сусунасці, сарвалі паход Данілы Галіцкага на Кіеў цераз Вазняж накіраваны супроти татараў.

К гэтаму часу і адносіцца пачатак яўнай варожасці паміж Войшалкамі і Міндоўгам. Летапіс адзначае, што пасля таго, як Войшалк заснаваў манастыр, і стаў жыць у ім, "отец же его Миндовг укоревашеться ему по его житью, он же на отца своего не любовашеть вельми".¹⁾ В.Пашута тлумачыць гэту варожасць Міндоўга да Войшалка тым, што апошні прыняў хрысціянства. Але, па-першае, Войшалк быў хрысціянінам прынамсі ўжо 1254 г., а летапіс гаворыць аб гэтай варожасці пасля заснавання Войшалкам манастыра, г.зн. пасля 1258 г. Па-другое, не трэба забываць, што варожасць была ўзаемнай: Войшалк ^{жывіўся з варожасцю} ненавідзеў Міндоўга. Па-трэцяе, В.Пашута цібы забывае, што ў сярэдніх вікі ўсякая палітычная барацьба заўсёды прымала рэлігійную абалонку. Менавіта пад ~~рэлігійнай~~ ^ж абалонкай і трэба шукаць падалеку варожасці паміж Войшалкамі і Міндоўгам, якая была выраженнем нарастайчай варожасці паміж Навагародкамі і Літвой. Міндоўг

І.ПСРЛ, т.2, стар.859.

не мог не бачыць, што заснаванне ^н Войшалкам манастыр, на мяжы з Літвой предназначаўся для хрышчэння Літвы, ^ж магло ажыццяўіцца толькі пасля яе заваявання.

З другога боку, тонкі палітык, Войшалк не мог не бачыць нетрвалага становішча Міндоўга, хоці зневесне здавалася, што Міндоўг дасягнуў сваей мэты: аб'яднання ўсіх літоўскіх зямель. Салраўды, пасля перамогі літоўцаў ды возера Дурбе ў 1260 г. Хамайція паднялася на барацьбу з Ордэнам, звярнуўшися да Міндоўга за дапамогай і са згодай прызнаць яго ўладу. ^{Грабіць Псков, чём, что иму пропаноўваць} Міндоўг ^ніколі не адмауляўся ад таго, што яму пропаноўвалі. У 1246 г. ён прыняў запрашэнне навагародцаў стаць іх князем і зрабіўся галоўным выканаўцам іх палітыкі заваявання роднай яго Літвы. У 1251 г., апынуўшися ў крытычным становішчы, ён прымеае каралеўскую карону і ўступае ў саюз з Ордэнам, які выкарытаў гэта для барацьбы з Хамайціем. Цяпер Міндоўг таксама не адмовіўся ад прапановы хамайцкага князя Траняты прыняць ўладу над Хамайціем. Ён парывае з Ордэнам, адракаеца ад хрысціянства і зноў пераходзіць у язычніцтва. Пад яго ўладай была ўся літоўская зямля. Аднак і тут Міндоўг стаў ахвярай палітычнай камбінацыі Траняты, якому ^ж істотнай патрэбна была ўлада Міндоўга, колкі дапамога Літвы ў барацьбе з Ордэнам. И калі гэта барацьба закончылася перамогай Хамайці, пачынаецца суперніцтва хамайцкіх і літоўскіх феадалаў, зневеснім выражэннем чаго з'явілася ўзаемная варожасць Траняты і Міндоўга. Транята зрабіў ўсё для таго, каб аслабіць Міндоўга. Так, ён падобіў апошніга на паход зімою 1261-1262 гг. у Лівонію, скажаўши, што на дапамогу яму прыйдуць рускія і што ліві і датчы паўстануть супроты немцаў. Аднак і чога гэтага не аказаўся, і Міндоўг вымушан быў ^ж нічым вярнуцца з Лівоніі.¹⁾

¹⁾ Livländische Reimchronik, верши 6441-6513

Здрадыцтва Траняты было відаўочным, і Міндоўг павінен быў выслушаць дакоры свайго жонкі, што ён "дарэмана слухае такую малпу, як Транята", які прадае яго, што ён дарэмана адрокся ад каталіцтва і парваў сувязі з Ордэнам". Міндоўг признаў, што ён паступіў неразумна, але віртаца нізак не можа.¹⁾ Сапрауди, саюз з Ордэнам і быў галоўнай сілай, якая тримала Міндоўга, не маючага цвёрдай унутранай апоры нават у сваёй Літве. І таму парваўшы з Ордэнам, ён убачыў хісткасці свайго становіча.

І волей-ніводай павінен быў, як ён сам сказаў "следаваць указанным Траняты ~~хмудзінау~~^{жаданіем}",²⁾ якія не маглі дараваць яму за саюз з Ордэнам Гімрыцца з яго ўладай. У асяроддзе ~~хамайдзікіх~~^{жаданікіх} феадалаў адбылася змова з мэтай забіць Міндоўга. На бок Траняты перайшоў і нальшчанская князь Даўмонт,³⁾ якому Міндоўг нанёс асабістую крыду, забраўшы сабе яго жонку. Без саюза з Нальшчанамі, якая ляжала паміж Хамайціем і Літвой, Транята, відома, і не мог бы марыць аб авалоданні Літвой. Нальшчаны, як адзначала адна нямецкая хроніка, была спрэчнай тэрыторый паміж Хамайціем і Літвой.³⁾ Таму, згаварыўшыся з нальшчанскаем князем Даўмонтам, Транята атрымаў вялікую перевагу перад Міндоўгам.

Усяго гэта не мог не бачыць Міндоўг. І ён разы прыбегнуў у барацьбе з хамайдзікім і нальшчанскамі феадаламі да таго ж самага прыёму, да якога ён прыбег у 1298 г. у барацьбе з літоўскімі феадаламі. Ён паслаў многіх з іх, у тым ліку і Даўмонта, ваяваць за Дняпро пад Бранск⁴⁾ з тым, каб расправіца

1. Livländische Reimchronik, верши 6514-6580.

2. Там жа.

3. Журн. Мин.нар.просв., 1900, май, стар.200.

4. ПСРЛ, т.2, стар.860.

са сваімі ворагамі. Аднак перахітрыл змоўшчы. Даўмонт віртаеца з дарогі назад, даганяне Міндоўга і забівае яго і яго двух сыноў. Смерть Міндоўга з'явілася выражэннем краху ~~плану~~^{жадання} яго на аб'яднанні ўсіх літоўскіх зямель вакол летапіснай Літвы.

Перамоги Міндоўга і стаўшы князем "во всей земле Литовской и Кемоти"¹⁾ Транята не мог адчуваць сябе у бяспекі, ведаючы, што у Полацку і Навагародку сядзяць такія, як і ён, законныя наследнікі Літвы. Таму ён рашыў расправіца паасобку і з Таўцівілем, і з Войшалкам. Таўцівіла ён выклікаў да сябе пад выглядам запрашэння дзяяць "землю и добыток Миндовгов"²⁾. План яго быў прости: забіць Таўцівіла, захапіць прыбыўших з ім полацкіх баяр і, карыстаючыся гэтым, навязаць Полацку сваю волю і свайго князя. Літве, аб'яднанай пад уладай аднаго князя, было гэта зараз пад сілу.

Таўцівіл, паехаў да Траняты з такім жа самым контролем: забіць Траняту, завалодаць яго княжасцім сталом і далучыць Літву да Полацка. План гэты быў, бяспречна, прадыктаваны ~~Баўцівілу~~^{Намеру} полацкімі феадаламі. Дзеля гэтага ж яны і ўзялі яго да сябе, зараз ён асабліва і спатрэбіўся ім. Нядзіўна, што Таўцівіла супрадавчала цэлая світа полацкіх баяр, каб гэтым самым трymаць яго пад сваім кантролем і дапамагчы яму ~~у ахыццяўленні~~^{намеру} іх плана забойства Траняты. Аднак гэтаму ~~плану~~^{намеру} не было суджана збыцца: Транята апярэдзіў Таўцівіла. Намер апошняга выдаў адзін полацкі баярин Прокоп. Ён, відаць, належыў да той партыі полацкіх феадалаў, якая змагалася за саюз са Смаленскам. Таўцівіл быў забіты, ~~а~~ падацкія баяры захоплены. Была зроблена

1. ПСРЛ, т.2, стар.860

2. Там жа.

спроба зехапіць і забіць сына Таўцівла, які знаходзіўся ў Полацку, але палачане дапамаглі яму йечы ў Ноўгарад. Гэта пацвярджае, што Таўцівл у свой час не быў пастаўлен у Полацку Міндоўгам, як гэта сцвярджаеца некаторымі гісторыкамі, а быў добрахвотна выбраны полацкімі феадаламі, якія лічылі яго сваім законным князем і не выдалі і яго сына. Наўрад ^Ч, яны так абышліся з сынам гвалтоўна пастаўленага князя.

Палачане, апінуўшыся ў невыгодным становішчы, павінны былі пайсці на часовую ўступку Траніты і прыніць ад яго князя. Ноўгарадскі летапіс, адзінай крыніцы, якая паведамляе аб гэтым, не называе імя гэтага літоўскага князя. В.Пашута выказвае меркаванне, што гэтым князем быў Гердэн.¹⁾ Ен быў сынам полацкага князя Давіда Расціславіча.²⁾ Значыць, Траніта фактычна пасадзіў у Полацку не літоўскага князя, а полацкага князя Літвы. Гэта яшчэ раз даказвае, што палачане нават у цікі мант гісторыі, як гэта было зараз, не бралі да сябе чужых князей. Аднак катэгорычна сцвярджаець, што гэтым князем быў Гердэн, нельга.

З забойствам Таўцівла Полацк выйшаў з барацьбы за літоўскую спадчыну. Цяпер быў чарга за Войшалкам. Але той аказаўся больш хітрым і дальнабачным, каб за нішто ісці ў рукі Траніты. Пачуўшы аб забойстве Міндоўга, "Войшалк убояўся того же і бежа до Пінська і ту живішеть".³⁾ Гэтыя слова летапісу гаворяць, што Войшалк разгадаў план Траніты энішыць і яго. Але не адзін толькі страх гоніць Войшалка ў Пінск і не ён быў

1. Указ.тв., стар.383.

2. НПЛ, стар.574.

3. ПСРЛ, т.2, стар.861.

галоўной прычинай, што і паказалі будучыя падзеі. Перацягнуўшы на бок Навагародка пінян, якія ужо даўно адчувалі на сабе ціжар залежнасці ад галіцка-валынскіх князёў, Войшалк уважліва сачыў за падзеямі ў Літве, не спяшаючыся з адкрытым умяшаннем у яе справы. Ен добра разумеў, што літоўскія феадалы не маглі змірыцца з жамайцкім панаваннем, і, можна думаць, раздзімаў гэтая супірэчнасці, што і дало свое вынікі: Траніта быў забіты конюхамі-парабкамі Міндоўга.⁴⁾ Смерть Траніты азначала крах планаў жамайцкіх феадалаў на аб'яднанне ўсіх літоўскіх зямель вакол Жамайці.

В.Пашута гаворыць, што падзеі пасля смерці Міндоўга "уноў пацвердзілі ўнутраную трываласць літоўскай дзяржавы"⁵⁾ Надварот, падзеі і да і пасля смерці Міндоўга пацвердзілі ўнутраную слабасць ~~Міх~~ літоўскай дзяржавы. Галоўной прычинай гэтай слабасці быў непераадольны антаганізм паміж Літвой і Жамайцій. Менавіта ў кароткі перыяд 1260-1263 гг. канчаткова паказала сваю нежыцяздольнасць і зжыла сябе ідэя аб'яднання літоўскіх зямель, як вакол летапіснай Літвы, так і вакол Жамайці. Войшалк быў адным з тых тагачасных людзей, якія бачылі усе марнасць ~~із беларускіх земель~~ асонага ^{амаль} аб'яднання Літвы і таму назаўчёды звязаў свой лёс з Навагародкам. Паміж Жамайцій і Літвой не было трывалых эканамічных сувязей. Апроч таго, Літва, акружаная ^{з усіх} бакоў беларускімі землямі і усеяная славянскімі калоніямі, вядома, не магла быць прызначальнай для Жамайці з яе кампактнай тэрыторыяй і аднародным язычніцкім насельніцтвам. Феадалы Літвы і Жамайці, роўныя па багацству і магутнасці адны другім, не мелі

1. ПСРЛ, т.2. стар.861

2. Указ.тв., стар.383.

ауныш над другімі
✓ ауды наад

дастакогых сіл, каб узяць верх над сваімі супарнікамі. Усё гэта забяргае надуманую схему, згодна з якой Літва ў выніку установлення манархічнай улады Міндоўга, мачнела. Наадварот, як мы бачым, манархічнай ўлады Міндоўга выклікала яшчэ большы антаганізм паміж Літвой і Жамайцій. Для аб'яднання Ix і другіх літоўскіх замель патрэбен быў іншы цэнтр, і Ім з'явіўся Навагородак. Другімі словамі, літоўскія землі моглі аб'яднанца толькі у сувязі з аб'яднаннем беларускіх замель і разам з імі.

З Навагородка I прыйшла сіла, якая пачала аб'ядноўваць у адзінае цэлае Навагородскую, Літоўскую, Полацкую і Пінскую землі. Войшалк, даведаўшыся, што Транята забіты, і ~~шым~~ Літва і Жамайція былі ў стане разгубленасці і беззначалля, беспамылково рашыў, што прыйшла пара дзеянічаць. Гэтага ён толькі і чакаў. Ён прыступі да непасрэднага здзейснення той мэты, якую не удалося здзейсніць Міндоўгу, калі той быў Навагородскім князем, а менавіта, заваяваний Літвы. В.Пашута, грунтуючыся на кніжаніх на сведчанні Наўгародскага летарысу, сцвярджае, што апрай Войшалка былі "вои отца"¹⁾. Аднак галіцка-валынскі летапісец, які, бясспрэчна, лепш ведаў сапраўднае становішча спрай ²⁾ ~~ране~~ у суседніх землях, сведчыць аб іншым: "Воишелк пойде с Пиняны к Новогороду, и оттоле поя со собою Новогородце и поиде в Литву княжить"²⁾. Як вядома, ні ў Пінску, ні ў Навагородку "Богдан" Міндоўга не было. Войшалк у заваяванні Літвы апраусі толькі на сілы Навагородка і саюзнага з ім Пінску. Як сведчыць летапіс, "Літва же вся прияша и с радостью своего господи³чика",³ г.зн. прыхільна сустрэла Войшалка, як свайго законнага гаспадара. На гэта ж і разлічвалі навагородскія феадалы, калі бралі

1. Указ. тв., стар.383.
ПСРЛ, т.2 , стар 861.
3. Там жа.

ауныш над другімі
✓ ауды наад

дастаковых сіл, каб узяць верх над сваімі супарнікамі. Усё гэта забяргае надуманую схему, згодна з якой Літва ў выніку установлення манархічнай улады Міндоўга, мачнела. Наадварот, як мы бачым, манархічнай ўлады Міндоўга выклікала яшчэ большы антаганізм паміж Літвой і Жамайцій. Для аб'яднання Ix і другіх літоўскіх замель патрэбен быў іншы цэнтр, і Ім з'явіўся Навагородак. Другімі словамі, літоўскія землі моглі аб'яднанца толькі у сувязі з аб'яднаннем беларускіх замель і разам з імі.

З Навагородка I прыйшла сіла, якая пачала аб'ядноўваць у адзінае цэлае Навагородскую, Літоўскую, Полацкую і Пінскую землі. Войшалк, даведаўшыся, што Транята забіты, і ~~шым~~ Літва і Жамайція былі ў стане разгубленасці і беззначалля, беспамылково рашыў, што прыйшла пара дзеянічаць. Гэтага ён толькі і чакаў. Ён прыступі да непасрэднага здзейснення той мэты, якую не удалося здзейсніць Міндоўгу, калі той быў Навагородскім князем, а менавіта, заваяваний Літвы. В.Пашута, грунтуючыся на кніжаніх на сведчанні Наўгародскага летарысу, сцвярджае, што апрай Войшалка былі "вои отца"¹⁾. Аднак галіцка-валынскі летапісец, які, бясспрэчна, лепш ведаў сапраўднае становішча спрай ²⁾ ~~ране~~ у суседніх землях, сведчыць аб іншым: "Воишелк пойде с Пиняны к Новогороду, и оттоле поя со собою Новогородце и поиде в Литву княжить"²⁾. Як вядома, ні ў Пінску, ні ў Навагородку "Богдан" Міндоўга не было. Войшалк у заваяванні Літвы апраусі толькі на сілы Навагородка і саюзнага з ім Пінску. Як сведчыць летапіс, "Літва же вся прияша и с радостью своего господи³чика",³ г.зн. прыхільна сустрэла Войшалка, як свайго законнага гаспадара. На гэта ж і разлічвалі навагородскія феадалы, калі бралі

I. Указ. тв., стар.383.
ПСРЛ, т.2 , стар 861.
3. Там жа.

Войшалка сваім князем. Але, вІдаць, призна аднесліся да Войшалка толькі "Літве Міндоўга", у той час як астатнія Літва аказала супраціўленне Войшалку. У летапісу пад 1264 г. чытаєм: "Воишелк же нача княжити во всей земли Литовской, и почавороги сваі ибивати, изби их бесчисленное множество, а друзии разбегошся, камо кто видя".¹⁾ Усе гэта гаворыць аб тым, што Войшалку аказаці супраціўленне літоўскіх феадалаў, што яны былі ^{заслужені} ворагамі ўтварэння княства Літоўскага і што Войшалк, будучы правадніком палітыкі навагародскіх феадалаў, хорстка расправіўся з літоўскімі феадалаў, большасць якіх была знішчана, а частка разбеглася.

Але сіл Навагародка і Пінска хапіла Войшалку толькі для заваявання летапіснай Літвы. Бачачы гэта, Войшалк зноў ідзе на саюз з галіцка-валынскімі князямі.²⁾ Ен ^{заслужені} бярог свае ўласных сіл і заграбаў жар чужымі рукамі. Вядома, Войшалку нялёгка было зноў увацці ў давер да галіцкіх князёў. І ён зноў сыграў на іх слабай струнцы, а менавіта, на іх упартым імкненні валодаць Чорнай Руссю. Войшалк признае іх вярхоўную уладу над сабой: "Нарекл бо бышет Василка отца себе и господина".³⁾ Галіцка-валынскія князі пасля гэтага згадаіліся дапамагчы Войшалку ў заваяванні другіх літоўскіх зямель. Німа чаго казаць, што яны дзеянічалі недальнабачна; Траячы свае сілы на заваяванне таго, што ім не магло належыць. Галіцка-Валынская зямля і без таго была аслаблена залежнасцю ад татараў. Войшалк не мог не бачыць ў далейшага аслаблення і распаду яе, асабліва пасля смерці Данілы Галіцкага і таму так смела ішоў на знешнія

1. ПСРЛ, т.2, стар.861.

2. Там жа, стар.862.

падначаленне яе князем.

Атрымаўши дапамогу Шварна I Васілька, Войшалк не менш хорстка расправіўся з феадалаў Дзяволты⁴⁾ і Нальшчан, дадучыўши гэтыя вобласці да сваіх уладанняў і вярнуўся "восвойси" г.зн. у Навагародак.

В.Пашута памыллецца, калі гаворыць, што "Войшалк не рабіў замаху на язычаства ў Літве".²⁾ Галоўнай сваій мэтай пасля заваявання Літвы Войшалк лічыў хрышчэнне яе. Для гэтага ён быў заснаваны Ім Лаўрышавскі монастыр. Але, вІдаць, сіл гэтага монастыра для хрышчэння Літвы было недастаткова, і таму Войшалк у 1265 г. увайшоў у зносіны з пскоўскім князем, які абраў прысласць яму свяшчэннікаў са Пскова, бо яны найбольш другіх знаёмыя з мовай і звычаямі літоўцаў.³⁾ Войшалк, вядома, не атрымаў іх, бо ў 1266 г. пскоўскім князем стаў Даўмонт, быўшы нальшчанскі князь, які ўцёк, ратуючыся ад Войшалка. Вось чаму хрышчэнне Літвы не было ажыццеўлена у гэты час і зацягнулася надоўга, аж да 1405 г.

Захоп Навагародкамі Літвы, Нальшчан і Дзяволты з многімі полацкімі калоніямі ў іх быў адначасова і ўдарам па Полацку. Апошні, каб карыстацца і ў далейшым матэрыяльнымі рэсурсамі і ваенай сілай Літвы, павінен быў признаць "волю" Навагародка. У гэтым і заключаўся стратэгічны план Войшалка. Падначаленне Полацка Навагародку, вІдаць, адбылося ў 1265 г. Грамата полацкага князя Гердзя, напісаная 22 снежня 1264 г.⁴⁾ не гаворыць

1. Заваяванне Дзяволты з тэрыторыі летапіснай Літвы можа быць сведчаннем таго, што яна знаходзілася таксама на тэрыторыі сучаснай Беларусі, як і Нальшчаны.

2. Указ. т.2., стар.409.

3. Боричевский "Православие и русская народность в Литве".

4. "Белоруссия в эпоху феодализма", т.1., стар.75.

аб залежнасці Полацка і Віцебска ад Войшалка. Затое грамата полацкага князя Ізяслава, напісаная криху пазней, сведчыць аб падначаленні Полацку і Віцебска Войшалку.¹⁾

Аб'яднанне Войшалком Навагародскай, Літоўскай, /уласнай Літвы, Нальшчан і дзяволты/ і Полацка-Віцебскай зямель у адзіную дзяржаву вакол Навагародка ~~и~~ I было фактычным пачаткам утворэння новай дзяржавы – Вялікага княства Літоўскага. У гэтым I была галоўная гісторычнае заслуга Войшалка.

Але, калі далучэнне Літвы да Навагародка было гвалтоўным, то далучэнне Полацка і Віцебска было дабраахвотным. Гэтак жа сама пазней да Вялікага княства Літоўскага далучаліся і другія беларускія землі. Такое аб'яднанне было вынікам гісторычнага працесу эканамічнага і культурнага збліжэння беларускіх зямель трох яе басейнаў: Дзвінскага, Днепроўскага і Нёманскага, на аснове якога йшло фармирование тэрыторыі Беларусі.

Летапісныя крыніцы нічога не гаворець аб tym, ці заявяваў Войшалк другія літоўскія землі, у прыватнасці, Аўгустайнію і Жамайцію. Магчыма, каб ажыццяўіць і гэту мету, для чаго патрэбна была новая дапамога галіцка-валынскіх князёў, ён аддае сваё княства Шварну, а сам Iдае энou у Галіцкую зямлю. Цікава падкрэсліць, што у 1254 г. Войшалк не пажадаў аддаць княства Шварну, баючыся, што той, жанаты на яго сястры, будзе мець законныя на яго права. Зараз жа ён не байдзца гэтага, бо Шварн быў бяздзетным,²⁾ значыць, у выпадку яго смерці, княства не пераходзіла у спадчыну яго ^{жонкі} ~~жонкі~~. Усе гэта не спадабалася брату Шварна – галіцкаму князю Льву Данілавічу, які хацеў ^{сам} валодаць Навагародской і літоўскай землямі, злучанымі ў адзінае целае. Вось чаму

1. "Белоруссия в эпоху феодализма", т.1, стар.75.

2. Соловьев "История России", выд.2, т.3, гл.3, стар.874.

Чыпрук да абр. 95.
Макія членіш, чыбардкі Віцебскага княства
Літоўскага супроводжваючы анонс кнігі
кінг Зімінскага дзеячнага ^{іздатчыка} штрафскага
Чайкоўска адвеска ўсе даследчыкі, які
субароджаны, што чыбардкі Віцебскаго
кінгера Літоўскага дзеячнага штраф-
скага заслужуе

Леў Давідавіч I забівае Войшалка "завистю, охе баштъ дал землю Литову́ску брату его Шварнови"¹⁾. Але гэта запозненая помста Льва не дала ніякіх вынікаў для яго. Не ўзабаве памёр I Шварн. Вялікім князем літоўскім стаў Трайдэн, які прадаўжае палітыку Войшалка. Аднак, разглед гісторыі княжэння Трайдэна, як I далейшай гісторыі Вялікага Княства Літоўскага не ўваходзіць у задачу гэтага даследавання.

З разгледжанага намі відаць, што сцережанне аб заваяванні літоўскімі феадаламі беларускіх зямель у сярэдзіне XIII ст. не мае нічога агульнага з гісторычнай сапраўднасцю і з'яўляецца яўным міфам. Міх Іншым, I самі прыхільнікі гэтага міфа адчуваюць яго негрунтоўнасць. В.Пашута ў предмове да свайгікні "Образование Литовского государства" назначае, што ў далейшым будучы перагледжаны многія аргументы I вывады яго даследования /стар.8/. Гэта намі I зроблены.

1967-1968 гг.

Ермаловіч

? Маладзечна,

Проспект Леніна, 74а, кв. 10.

Ермаловіч Мікалай Іванавіч

I. ПСРЛ, т.2, стар.869.

МІКОЛА ЕРМАЛОВІЧ

ПА СЛЯДАХ АДНАГО МІФА
/ЦI было літоўскае заваяванне Беларусі?/